

## ТВОРАМ — ЖЫЦЬ! СУПОЛЦЫ — ІСНАВАЦЬ?

**Васіль ЖУКОВІЧ:**  
“Саюзу, як і даўней, пагражае раскол. Варта захаваць яго адзіным (у нас — не маскоўскія ўмовы, каб раз’ядноўвацца).

**2**

## ПРАЦАВАЦЬ НА СВОЙ ДОМ

**Уладзімір ГНІЛАМЕДАЎ:**  
“У нас нездаровых сіл няма — усе сілы здаровыя, творчыя, таленавітыя, дастаткова працаздольныя, усе маюць права на таварыскую і дзяржаўную падтрымку, мы ўсіх паважаем. Нам трэба аб’ядноўвацца і дамаўляцца. Гэта беларуская традыцыя — працаваць на свой дом”.

**3**

## ЛЮБІЦЬ НЕ СЯБЕ Ў ЛІТАРАТУРЫ, А ЛІТАРАТУРУ

Гутарка **Уладзіміра САЛАМАХІ**  
з **Кастусём ЦВІРКАМ.**

**4**

## ПАЭМА ПАБРАЦІМСТВА

**Васіля МАКАРЭВІЧА**

**8—9**

## ТРЫ ЭЦЮДЫ

**Івана НАВУМЕНКІ**

**9**




Матэрыялы, прысвечаныя 85-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі **Пімена Панчанкі**, чытайце на стар.

**6—7**

Фота **Ул. КРУКА**

**БУДЗЬМА РАЗАМ  
У ЧАЦВЁРТЫМ  
КВАРТАЛЕ 2002 ГОДА!**

Шаноўныя чытачы!  
Падпіска на “ЛіМ” працягваецца.  
Кошт індыўідуальнай падпіскі на адзін месяц — 1 950 рублёў, на тры — 5 850 рублёў.  
**Індыўідуальны індэкс — 63856.**  
Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц — 3 500 рублёў, на тры — 10 500 рублёў.  
**Ведамасны індэкс — 63857.**



**Закончылася жніво. Сабраны, як ніколі, багаты ўраджай — амаль 6 мільёнаў тон збожжа.**

**Ужо другі тыдзень не сціхаюць размовы пра прапанову прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна аб уваходжанні нашай краіны асобнымі абласцямі ў склад РФ. Прапанова прэзідэнта Расіі не знайшла падтрымкі ні ў прэзідэнта Беларусі, ні ў беларускага народа. Наш курс — пабудова незалежнай і квітнеючай Беларусі.**

**ТАВАРААБАРОТ ТЫДНЯ**

Тавараабарот нашай краіны з Расійскай Федэрацыяй у студзені-чэрвені гэтага года склаў 4,3 млрд. долараў. Імпарт у знешнегандлёвай дзейнасці Беларусі з Расіяй даволі значна перавышае экспарт. Кошт на долю першага прыпадае 2,5 млрд. долараў, то другі складае 1,8 млрд. долараў. У параўнанні з адпаведным перыядам 2001 года вартасны аб'ём экспарту ў Расію ў доларах паменшыўся на 4,7 працэнта, імпарту — на 3,3 працэнта, што тлумачыцца ў першую чаргу паніжэннем сярэдніх цэн экспарту ў Расію на 1,8 працэнта і імпарту — на 9,4 працэнта. Сярод станоўчых тэндэнцый — змяншэнне доли бартэрных аперацый у знешнім гандлі.

**ЛІЧБЫ ТЫДНЯ**

На жаль, як стала вядома са звестак Міністэрства статыстыкі і аналізу, за першае паўгоддзе насельніцтва нашай краіны зменшылася прыкладна на 28,9 тыс. жыхароў. Паводле дадзеных на 1 ліпеня 2002 года ў Беларусі жыло 9 млн. 922 тысячы чалавек. Да ўсяго, на працягу сёлетніх студзеня-чэрвеня ў нашай краіне нарадзілася 43053 і памерла 75791 чалавек. Сумна...

**РАХУНАК ТЫДНЯ**

На спецыяльны рахунак, які адкрыты для збору дабрачынных ахвяраванняў на будаўніцтва новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, паступіла 1 млн. 311 тысяч рублёў. Да работы па зборы сродкаў на будаўніцтва далучылася Міністэрства замежных спраў нашай краіны. Праз беларускія пасольствы за мяжой улады звярнуліся да нашай дыяспары з просьбай аказаць дапамогу ў будаўніцтве. Самы буйны ўзнос на рахунак паступіў ад Беларускага ўніверсітэта культуры. А ўсяго трэба каля 100 мільёнаў долараў, каб новая Нацыянальная бібліятэка расчыніла перад чытачамі свае дзверы.

**ЗМЯНШЭННЕ ТЫДНЯ**

Апошнія некалькі гадоў колькасць вучняў у нашых школах стабільна памяншаецца. Гэта адбываецца не таму, што бацькі не пускаюць дзяцей вучыцца, а таму што памяншаецца колькасць дзяцей школьнага ўзросту. З гэтай прычыны да канца 2002 года ў нашай краіне будзе закрыта 57 пачатковых школ, 42 базавыя і 1 сярэдняя школа. Будуць пераўтвораны 29 сярэдніх школ, 19 базавых і 4 пачатковыя школы. А ў школах будуць вучыцца на 52 тысячы чалавек менш, чым у мінулым навучальным годзе.

**ПЕРАМОГА ТЫДНЯ**

Беларуская велогоншчыца Зінаіда Стяжурская перамагла ў супермагдзёнцы "Вялікая пятля". Яна паказала ў суме ўсіх этапаў гонкі лепшы час — 42 гадзіны 31,39 секунды. Другое і трэцяе месцы адпаведна занялі спартсмены Швецыі і Іспаніі.

**ЦЭНЫ ТЫДНЯ**

З 15 жніўня павысіліся цэны на куплю-продаж залатых мерных зліткаў. Так, злітак золата наміналам 1 грам цяпер купляецца за 18315 рублёў, а прадаецца юрыдычным і фізічным асобам, акрамя банкаў, за 28253 рублі. Цана 10-грамавага "мерніка" для продажу насельніцтву роўная 221634 рублям.

**ТРАўМАТАЛОГІЯ ТЫДНЯ**

Небяспека чакае нас не толькі ў дарозе ці на вадзе, але і, здавалася б, на самым звыклім для многіх месцы — на працы. Так, за студзень-ліпень, пры непасрэдным выкананні сваіх працоўных абавязкаў у нашай краіне загінулі 132 і атрымалі цяжкія траўмы 321 чалавек. Самай траўманяспечнай з'яўляецца сельская гаспадарка, дзе з пачатку года загінула 47 чалавек. Словам, беражыце сябе!

**ПЛАНЫ ТЫДНЯ**

У Мінск прыбылі 11 новых вагонаў для метро з Мыцішчынскага завода. Яшчэ 12 вагонаў закуплены і ў Санкт-Пецярбургу. З 2 верасня, калі метро пяройдзе на зімовы графік работы, на першай лініі "падарожкі" будуць курсіраваць пяцівагонныя саставы. Інтэрвалы руху не змяняцца і складуць у ранішнія і вячэрнія гадзіны пік адпаведна 2 і 2,5 хвіліны. Метрапалітэн рыхтуецца да яшчэ большага патоку пасажыраў у сувязі з тым, што ў хуткім часе з пэўнай часткі праспекта Ф. Скарыны будуць зняты тралейбусы.

**РЭЙТЫНГ ТЫДНЯ**

14 жніўня Міжнародная федэрацыя футбола распаўсюдзіла новы штомесячны рэйтынг-ліст нацыянальных зборных. Узначальвае тэблицу зборная Бразіліі, далей ідуць зборная Аргенціны, Іспаніі, Францыі, Германіі і т.д. Зборная Расіі займае 30 месца, Украіны — 42, Грузіі — 53, Узбекістана — 73, Эстоніі — 77, Беларусі — 84, Літвы — 98 і т.д. Усяго ў рэйтынг-лісце 203 нацыянальныя зборныя.

**ПАДВЫШКА ТЫДНЯ**

Ізноў павысіліся цэны на белую гарэлку. На гэты раз на 4 працэнта. Цяпер у рознічным продажы, напрыклад, паўлітровая "вінтавая" бутэля гарэлкі "Крышталь-100" каштуе 2555 рублёў (раней — 2460), "Белая Русь", "Крышталь-люкс" — 2640 (2540), Белая Русь-люкс", "Крышталь-люкс новы" — 2735 (2635). З пачатку года гарэлка даражэла ўжо сем разоў. Аднак, не адной гарэлкай жывы чалавек...

**У Саюзе беларускіх пісьменнікаў**

20 жніўня 2002 года адбылося чарговае пасяджэнне арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні XIV з'езда Саюза беларускіх пісьменнікаў. Адкрываючы пасяджэнне Уладзімір Гніламедаў звярнуўся да прысутных з наступным: "У вызначальны для беларускай літаратуры час, нельга заставацца раўнадушным, староннім назіральнікам. Сёння ад кожнага літаратара залежыць будучыня беларускага слова, якое павінна гучаць годна ў кожным куточку нашай святой зямлі. Пісьменнікі павінны

адкінуць асабістыя крыўды, палітычныя амбіцыі і стаць на абарону беларускай літаратуры, павінны дапамагчы Прэзідэнту, кіраўніцтву рэспублікі адстаяць нашу дзяржаўнасць. Нам жыць у суверэннай дзяржаве і нам перад нашчадкамі несці за яе адказнасць!"

На пасяджэнні абмяркоўваўся парадак дня з'езда, пытанне аб справаздачным дакладзе і выступленнях ад творчых секцый. Абмеркавана і вынісіцца на старонкі штотыднёвіка "ЛіМ"

перадз'ездаўская анкета (тэкст пытанняў падаецца ніжэй), прапанавана праўленню Беллітфонду падрыхтаваць тэкст прапановы па актывізацыі працы па лініі: "Беллітфонд — пісьменнік", а таксама прапановы па правядзенні ў рамках пісьменніцкага XIV з'езда — схода Беллітфонду.

З прапановамі выступілі М. Мятліцкі, Р.Баравікова, В.Коўтун, В.Праўдзін, А.Сульянаў, Б.Пятровіч, Г.Чарказян, А.Зэкаў, У.Мачульскі, А.Карлюкевіч, кіраўнікі секцый СБП і прысутная В.Патава.

**АРГКАМІТЭТ**

**Перадз'ездаўская анкета пісьменніка(цы)**

**Пытанні:**

1. Каго вы бачыце на пасадзе старшыні СБП і кіруючых органаў пісьменніцкай арганізацыі?

---

2. У якіх выдавецтвах і колькі часу ляжаць вашы рукапісы?

---

Прапанаваную анкету дасылайце (прыносьце) у рэдакцыю штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва».

**Творам — жыць! Суполцы — існаваць?**

Чым бліжэй з'езд СБП, тым больш распальваюцца жарсці вакол становішча нашай творчай суполкі ці, больш дакладна сказаць, вакол яе незайздроснага лёсу. Думаю, ні адзін нармальны сябра СБП не можа пахваліцца, быццам яго задавальняе стан (аб справах няма й гаворкі!), у якім апынуўся Саюз беларускіх пісьменнікаў. Я ўжо даўно лічу яго толькі сімвалам. Замаруджаны працэс росту арганізацыі за кошт папаўнення яе новымі талентамі. Мы пішам кнігі, а тыражаваць у дзяржаўных выдавецтвах іх не ўдаецца, прынамсі абсалютнай з нас большасці. Факты ў мяне свае. Хоць і не прывык скардзіцца, але свае праблемы найлепш знаёмыя. У 1994—95 гадах у "Мастацкай літаратуры" замарозілі падпісаную карэктурку кнігі вершаў "Перад абліччам неба". Г. Марчук абяцаў выдаць у 1998 годзе... Так абяцаў, што ажно ўзяў ды зняў з плана выпуску літаратуры на 1997 год новы зборнік лірыкі. Я ўжо маўчу пра іншыя рукапісы — зборніку літаратурных партрэтаў і перакладаў: цяпер гэта нікога не цікавіць. Мы сталі па сутнасці бяспраўныя і безабаронныя.



Хоча, то ў цывілізаваным грамадстве, у якім мы, лічы, жывём, хацелася б пра такія сур'ёзныя змены пачуць ад дзяржаўных мужоў адпаведных міністэрстваў.

Дзіўна: сёй-той з нас бачыць лёгкае выйсце з тупіка. Маўляў, правядзём з'езд, выберам дзейнае кіраўніцтва, вернем Дом літаратара — і жывём незалежна, заможна, шчасліва. Як кажучь, дай, Божа, нашаму цяляці... Але так проста нават у чароўных казках не бывае. Ну, калі дажыліся казакі, што ні хлеба, ні табакі, то з'езд непазбежны, ужо іншага выйсця няма. Згодны з Алесем Камароўскім, што яго трэба было праводзіць увесну.

Як нармалізаваць работу? Простых шляхоў пакуль не відаць. Канешне, не шкодзіла б найперш выбраць клапатлівага і гаспадарлівага кіраўніка (толькі дзе ён і ці хоча кіраваць?) і ў кіруючыя органы — энергічных і чуйных людзей. Рада нам патрэбная такая, з якой было б карысна радзіцца. Ну, дапусцім, тут у нас будзе поўны парадак. Што далей? Дзе

ўзяць фінансы? Гэтае пытанне немінуча паўстане ў самым пачатку любой дзейнасці. Акцыянуем дом творчасці "Іслач"? Калі чакаць аддачы? Пэўна ж, не адразу. А калі напраўду вернуць нам Дом літаратара? Ілюзія ці рэальнасць?

Саюзу, як і даўней, пагражае раскол. Варта захаваць яго адзіным (у нас — не маскоўскія ўмовы, каб раз'ядноўвацца). Мне не падабаюцца інтрыгі, міжусобіцы, закуліссе. Невядома, што чакае нас наперадзе. Сітуацыя можа й не палепшыцца, тым не менш не будзем панікаваць. Творчасці ніхто нікога не пазбавіць. Сапраўды мастак будзе тварыць, калі яго нават пазбавяць ганарараў. Значыць, творам — жыць. Вельмі спадзяюся, што да з'езду ў шэрагі прафесійных літаратараў будуць прынятыя ўсе тыя, за каго даўно прагаласавалі на секцыях. Яны так чакаюць свята!

Божа мой, з якім задавальненнем паслухаў бы я на з'ездзе хоць бы кароткія прамовы, прысвечаныя стану сучаснай літаратуры! З часоў Тамары Чабан (ужо 10 гадоў няма яе з намі) ніхто ўсур'ёз не разглядаў, прыкладам, творчасць А. Сыса. Іншых таленавітых і маладых. За гэты час вырасла цудоўная літаратура. Радуюць многія з тых, каму за трыццаць ці пад сорок і зусім юныя. Усіх іх не пералічыць. Няхай бы ўсе пачулі, што цяпер адбываецца ў паззіі, прозе, драматургіі, публіцыстыцы, крытыцы, у літаратуры для дзяцей. Я сумую без такой шчырай, шырокай хвалючай гамонкі. Ну што тут скажаць? Не сучасны! Дзівак!..

**Васіль ЖУКОВІЧ**

# Святочны Мір чакае гасцей...

З чым у нас перш за ўсе асацыюецца 1-га верасня? Канешне, гэта першакласнікі, кветкі, першы званок, дзень ведаў. Так, у гэты дзень пачынаецца навучальны год. Але ў гэты ж дзень адзначаецца яшчэ адно свята. Свята агульнанацыянальнае, бо яно мае дачыненне да кожнага чалавека, які хоць аднойчы трымаў у руках кнігу, — свята беларускай пісьменнасці. Ужо не першы год яно адзначаецца на дзяржаўным узроўні. Прычым, кожны раз святочныя мерапрыемствы адбываюцца ў новым горадзе, у новай мясцовасці. У гэтым годзе свята пройдзе ў Міры.

Тэма падрыхтоўкі да Дня пісьменнасці была прысвечана прэс-канферэнцыя, якая адбылася 20 жніўня ў нацыянальным прэс-цэнтры. На ёй выступіў Міністр інфармацыі Беларусі Міхаіл Падгайны. Ён цвёрда зазначыў, што свята адбудзецца менавіта 1 верасня, а не 17, як сцвярджалі некаторыя СМІ. Міхаіл Васільевіч паведаміў, што ў гэты дзень будуць выданыя спецыяльныя Карэліцкай газеты, а таксама іншыя раённыя і абласныя газеты. Плануецца выпуск суверэннай кнігі пра Мір і яго помнікі, карты Карэліцкага раёна.

Пра тое, як рыхтуецца Мір да свята паведаміў старшыня Карэліцкага райвыканкама Іван Шматко. Па яго словах, зараз у цэнтры Міра і

на вуліцах (а іх 25 агульнай працягласцю 10 км), працуе звыш 800 лепшых будаўнікоў. Усяго на ўпарадкаванне мясцовасці выдзелена 500 мільёнаў рублёў.

З верасня рашэннем райвыканкава Мір будзе мець свой герб і сцяг. На гербе на фоне трохзубага фрагмента замкавай сцяны будзе красавацца двухгаловы арол — сімвал Радзівілаў. Контур сцяга нагадвае сцяну замка.

На працягу дня свята наведваюць прыблізна 25 тысяч чалавек. Ганаровых гасцей запрошана каля 400, сярод іх — увесь дыпламатычны корпус. Каб зацікавіць турыстаў, адкрыта новая гасцініца, кафэ. Уладальнікі мабільных тэлефонаў кампаніі Velcom таксама будуць задаволены: з 1 верасня пачне працаваць новы ўзмацняльнік сігналаў і можна будзе тэлефанаваць не падчымаючыся на ўзвышша.

Мір — горад унікальны. Тут ёсць і царква, і касцёл... Напачатку падрыхтоўкі да свята мясцовыя жыхары не успрымалі перамен. Але з цягам часу сталі казаць: "Усё, што мы зараз зробім, застанеца для нашай моладзі".

Ганна ПУШЫНА



## Працаваць на свой дом

**У хуткім часе наша краіна чарговы раз адзначыць Дзень беларускага пісьменства. Напярэдадні свята карэспандэнт "ЛіМа" сустрэўся і пагутарыў з дырэктарам Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі Уладзімірам ГНІЛАМЁДАВІМ.**

— Уладзімір Васільевіч, у год 120-годдзя Янкі Купалы і Якуба Коласа свята пісьменства будзе праходзіць на старажытнай гарадзенскай зямлі, якая дала свету знакамітых пісьменнікаў, навукоўцаў, дзеячаў культуры. Як да гэтай падзеі рыхтуецца Інстытут літаратуры?

— Сапраўды, гэта ўрачыстасць ужо зрабілася ў нашай краіне традыцыйнай. Мір, дзе на гэты раз ладзіцца свята — месца гістарычнае. Супрацоўнікі нашага інстытута возьмуць удзел у канферэнцыі, прысвечанай праблеме беларускай кніжнасці, асноваў творчай дзейнасці славянскіх асветнікаў Кірылы і Мяфодзія, якія, згодна з апошнімі меркаваннямі, былі беларускага роду. Завяршаем выданне поўнага збору твораў Янкі Купалы ў 9-і тамах з каментарыямі, даведачным апаратам, знойдзенымі намі новымі тэкстамі — публіцыстыкай, лістамі, статутамі, пратокамі розных пасяджэнняў, што тычацца біяграфіі і службовых заняткаў паэта, іншымі дакументамі, праз якія як ніколі раней яскрава і напоўніца вымалёўваецца новая, вельмі велічная і светлая постаць духоўнага алексуна нашага народа. Распачынаем выданне збору твораў Якуба Коласа, які, на маю думку, атрымаецца надзвычай цікавым: багата матэрыялаў дагэтуль захоўваецца ў прыватных архівах. Будзе выдадзены, я веру, апошні том "Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя" у 4-х тамах, кожны з якіх — каля 60 аркушаў. Гэта вялікая, прыгожа аформленая, добра аддрукаваная кніга, якія ўпершыню раскажуць пра тое, што адбывалася ў нашым стагоддзі, як, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, развівалася літаратура. Успомнілі мы тут і забытыя імёны, пра якія не кожны, можа, нават і ведае, прысвяцілі ім асобныя раздзелы. Не ўсё, безумоўна, сюды ўвайшло, але гэта буйная праца, якой мы ганарымся і якая не будзе спыняцца. Літаратура ў нас цікавая, абавязкова будзе дадаткі. Падрыхтавалі мы і 2 грунтоўныя тамы гісторыі старажытнай літаратуры, а таксама хрэстаматэю. Варта адзначыць, што нашымі гісторыкамі літаратуры, тэксталагамі адкрыты, апісаны, расчытаны, пракаментаваны столькі невядомых помнікаў, як, можа, ні ў адной славянскай краіне. Усё гэта вельмі актуальна ў плане росту цікавасці да гісторыі спадчыны ўвогуле.

— Якія распрацоўкі Інстытута літаратуры, на вашу думку, найбольш значныя і перспектыўныя?

— У нас вядуцца даследаванні па кампаратывістыцы — літаратурных сувязяў не толькі з суседнімі краінамі, але і з літаратурамі ўсяго свету, нават з тымі, з якімі беларусы не мелі непасрэдных кантактаў. Але заканамернасці сусветнага літаратурнага развіцця паўсюдна больш-менш аднолькавыя, таму што чалавецтва паўсюдна ішло амаль адным шляхам у вывучэнні чалавека, яго псіхалогіі, унутранага свету, эмоцый, думак, перажыванняў, свядомасці і падсвядомасці, скіраванасці да ўчынкаў. Гэтыя веды — да прыкладу, той жа псіхааналіз — наш агульны здабытак, якім паспяхова карыстаюцца навукоўцы пры вывучэнні пытанняў літаратуры. Метадалогія 12-15-гадовай даўнасці састарэла, новай доўгі час не было, і цяпер я ўсцешаны, што наша метадалогічная база ўзбагачаецца, што творы беларускіх пісьменнікаў, іх найскладанейшыя

ідэйна-мастацкія аспекты можна разглядаць у сукупнасці і з пункту гледжання гістарызму, і з пункту гледжання псіхааналізу, і з пункту гледжання кампаратывізму, і з пункту гледжання так званай гендэрнай праблематыкі, якой сёння ўсё больш і больш цікавацца, і з пункту гледжання постмадэрнізму. Вядома, мы не пазбягаем страт і памылак, але не спыняемся, бо наша праца скіравана на будучыню.

— Ці ў дастатковай колькасці, на ваш погляд, творы беларускай літаратуры перакладаюцца на іншыя мовы і выдаюцца за мяжой?

— Гэта адно з самых актуальных і істотных пытанняў. Беларусь стала незалежнай краінай, атрымала суверэнітэт. Па-за межамі нашай краіны ведаюць 3-4 беларускіх пісьменнікаў, і мне гэта здаецца несправядлівым у дачыненні да астатніх, таму што ў нас багата выдатных нацыянальных твораў, якія ўзялі на сябе турботу выказацца ад імя грамадства, народа і ад сябе асабіста, бо без асабістага літаратуры няма. Мы павінны самі шукаць літаратурныя і культурныя сувязі, даваць чытачу і грамадству уяўленне пра тое, што робіцца ў суседніх літаратурах, блізкіх і далёкіх. У нас гэта работа аціхла. Калі раней выдаваліся альманахі "Братэрства", "Далаягляд", дык зараз нічога няма. "Всемирная литература" — часопіс своеасаблівы. Нам трэба выдаваць часопіс "Замежная літаратура" на беларускай мове, які б знаёміў чытача з найлепшымі і найноўшымі ўзорамі паэзіі, прозы, публіцыстыкі, крытыкі, рэцэнзавання, навінкамі сезона другіх літаратур. Павінен расці ў нас і корпус перакладчыкаў. Мы павінны ведаць, што пішуць і пра нас. Тады мы будзем расці, удасканалівацца, рухацца наперад, а то мы крыху варымся ў сваім катле, чытаем адзін аднаго, а што далей — не ведаем. Такое становішча не садзейнічае ўздыму нашага майстэрства, пашырэнню тэматыкі, культурнага і мастацкага ўзроўню роднай літаратуры. Хочаш не хочаш, а робімся правінцыяламі.

— Уладзімір Васільевіч, ці дастаткова ў нас зараз з'яўляецца грунтоўных крытычных матэрыялаў, якія адлюстроўвалі б літаратурны працэс ва ўсёй шырыні, глыбіні і размаітасці?

— На жаль, гэта таксама наша слабаватае месца. Больш развіваецца літаратуразнаўства. Ёсць у нас, безумоўна, цудоўныя крытыкі — Аляксандр Марціновіч, Ірына Шаўлякова, Ганна Кісліцына, Аляксандр Карлюкевіч і іншыя. Але ў цэлым не спраўляемся, пішам менш, чым трэба. Крытык зараз незапатрабаваны, адчувае, што яго работу не цэняць, і таму страчвае, недапрацоўвае. Крытыкі сёння — пакрыўджаны народ і трэба іх некалькі падтрымаць, напрыклад, звярнуць пільную ўвагу на ганарары. Такая мая думка.

— Зараз у літаратуру ідзе багата маладых. Якую працу з пачаткоўцамі вядзе інстытут, які вы ўзначальваеце?

— Не скажаць, каб мы шырока паставілі гэту дзейнасць, але калі з'яўляюцца маладыя, мы не адмаўляем у дапамозе,



чытаем творы, даём парады — а ў інстытуце нашым шмат членаў Саюза пісьменнікаў, і не толькі крытыкаў, літаратуразнаўцаў, але і паэтаў, і празаікаў — падтрымліваем. Дапамога наша найперш кансультацыйная. Маладыя друкуюцца недастаткова, і я на ўрадавым узроўні пры магчымасці заўсёды напамінаю пра гэта. Думаю, праблема падтрымкі творчай моладзі знойдзе адлюстраванне ў рабоце XIV з'езда нашага саюза.

— Як ажыццяўляецца супрацоўніцтва Інстытута літаратуры з літаратурнымі музеямі і культурнымі асяродкамі ў сталіцы і на перыферыі?

— Мы неабябавямы да гэтага ўчастка культурніцкай работы, супрацоўнічаем з музеямі Якуба Коласа, Янкі Купалы, Максіма Багдановіча. Там захоўваюцца неабходныя нам рукапісы, тэксты, якія падлягаюць зверцы. На навуковыя канферэнцыі, якія праводзяцца ў музеях, ходзім амаль усім калектывам. Зараз выступаем з ініцыятывай пра адкрыццё музея-кватэры Уладзіміра Караткевіча.

— Недастатковае папаўненне кніжных фондаў — галаўны боль усіх бібліятэк і навуковых устаноў. Як вы вырашаеце гэту праблему?

— Наша бібліятэка не такая вялікая, але шмат дапамагае нам. Раней яна інтэнсіўна папаўнялася праз фундаментальную бібліятэку імя Я. Коласа, а цяпер гэта адбываецца радзей. Усё закупаць зараз немагчыма і таму супрацоўнікі нашага інстытута, прыносяць у падарунак бібліятэцы свае кнігі. І я, карыстаючыся выпадкам, звяртаюся да пісьменнікаў з просьбай дасылаць у нашу бібліятэку свае празаічныя і паэтычныя творы, пераклады, зборнікі, артыкулы. Гэта нам вельмі трэба, істотна паспрыяе нашай дзейнасці, мы будзем удзячныя. І аўтары набудуць шырокую вядомасць.

— Якія адкрыцці і нечаканасці падпільноўваюць даследчыкаў на шляху вывучэння "белых плям", якіх яшчэ так багата ў нашай літаратуры?

— Старажытная літаратура — самы аддалены перыяд, і тут усё, што дайшло да нас, часцяком існуе ў выглядзе фрагментаў ці асобных адзіночных экзэмпляраў. Мы, канешне, цікавімся, збіраем матэрыял, але цяпер няма сродкаў на камандзіроўкі, наведванне архіваў, кнігасховішчаў. Кожны перыяд,

кожнае стагоддзе маюць свае неасветленыя праблемы і мясціны. Колькі знойдзена новых тэкстаў, што тычацца, напрыклад, XIX стагоддзя! Нядаўна мы адкрылі буйную польска-беларускую паэтку Зосю Тшашкоўскую, якая пісала польскай, але нарадзілася ў Беларусі, мела тут маёнтак і ўся яе польскамоўная паэзія, асвечаная беларускім духам, дыхала нашай этнічнасцю. Спадчына яе складае вялікі том аркушаў на 40, які, я спадзяюся, убачыць свет яшчэ ў гэтым годзе на мове арыгінала і паралельна ў перакладзе на беларускую мову. Уявіце, якое гэта будзе мець значэнне ў справе беларуска-польскага культурнага супрацоўніцтва, паразумення і збліжэння. А XX стагоддзе — колькі тут невысветленага! Скажам, перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі, грамадзянскай вайны: многія тагачасныя газеты і часопісы яшчэ не падняты, не вывучаны, не хапае даследчыкаў, якіх і так няшмат. Я не ўпэўнены таксама, што мы ўсё ведаем з таго, што адбываецца сёння. У апошнія гады столькі кніг выходзіць у райцэнтрах, мястэчках, абласных гарадах. Не ўсё аднолькава раўназначнае, не ўсё трапляе ў поле нашага зроку, але ўсё гэта наша гаспадарка, якую трэба ўлічыць. "Белых плям" мы, на жаль, не можам пазбыцца, хоць і працуем у накірунку, каб наша літаратура была не terra incognita, а асвоеная тэрыторыя.

— Ці не з'яўляецца думка стварыць пры інстытуце сваё выдавецтва ці выдавецкі цэнтр?

— Мы думалі і пра гэта, і шмат пра што іншае, але пакуль такой магчымасці не надарылася. Трэба купляць дарагое абсталяванне, але ж не дазваляе базавыя фінансаванне, якое даецца выключна пад канкрэтныя праекты і тэмы. Мы "палюем" на гранты, шукаем спонсараў, просім, ходзім з шапкай па кругу. Сваіго выдавецтва няма, але гэта наша блакітная мара.

— А як увогуле сітуацыя з абсталяваннем?

— Мы забяспечаны працэнтаў на 50 і лічым гэта малым сваім дасягненнем, таму што яшчэ гадоў пяць таму нічога не было. Пажадана, каб у кожнага супрацоўніка быў свой індывідуальны камп'ютэр: час машыністака прайшоў.

— Відаць, у інстытуце даўно склаўся калектыў аднадумцаў?

— Інстытут літаратуры — гэта асяродак, які дае навукоўцу магчымасць паслухаць думку таварыша пра сваю работу, выказаць меркаванні. Як у Булата Акуджавы: "Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слышу..." Гэта эфект "угощения" духоўнага. Іншая рэч, будзе яно кіслым ці горкім. Хай таварышы выкажуць, хай аўтар паслухае. І гэта самае дарагое, менавіта ў гэтым і каштоўнасць інстытута, для гэтага ён і існуе. Тут павінен выхоўвацца малады даследчык, набіраюцца вопыту, разважлівасці, праніклінасці, рабіцца эрудытам.

— Уладзімір Васільевіч, відаць, апошнім часам нашаму пісьменніцтву бракуе згуртаванасці. Чаму так атрымаецца?

— Сапраўды, гэта думка прыйшла не сёння. Мы, на вялікі жаль, даўно адчулі нейкую адчужанасць. І гэта трэба перамагаць, арганізацыйна і творча ўмацоўваць, наводзіць масты з дзяржавай. У нас ёсць праекты, ёсць задумкі, нам трэба, каб дзяржава нам дапамагала. Я не бачу другога шляху. Хай будучы і замежныя інвестары, я іх вітаю, але на замежныя сродкі мы сваю культуру не пабудуем, не здолеем выдаваць часопісы, кнігі, утрымліваць выдавецтвы, здзяйсняць культурніцкія праекты, выхоўваць добрых паэтаў, празаікаў, перакладчыкаў, крытыкаў. У нас нездаровых сіл няма — усе сілы здаровыя, творчыя, таленавітыя, дастаткова працаздольныя, усе маюць права на таварыскую і дзяржаўную падтрымку, мы ўсіх паважаем. Я хацеў бы, каб усе гэта ведалі. Нам трэба аб'ядноўвацца і дамаўляцца. Гэта беларуская традыцыя — працаваць на свой дом.

Калісь было, што чалавек, які грае на гармоніку, лічыўся на вёсцы першым хлопцам. Часы змяніліся. Сталі забываць і пра сапраўдны народны інструмент і пра самога гарманіста.

У Быхаўскім раёне таксама шанавалі і сёння шануюць гармонік. Але апошніяе свята "Гармонік — мой сябра" праходзіў там 5 гадоў назад. Летась вырашылі свята аднавіць. Цяпер яно будзе праводзіцца у раёне раз на два гады.

Спачатку у 40 сельскіх клубах і Дамах культуры Быхаўскага раёна правялі конкурс каб выявіць лепшых. Потым 11 жніўня ў парку 50-годдзя Перамогі Быхава арганізавалі раённае свята-конкурс. Ён доўжыўся шэсць гадзін. Дзесяць канкурсантаў удзельнічалі ў трох асноўных намінацыях: беларуская полька, вальс, частушка.

Першае месца было прысуджана Людміле Клепік, пенсіянерцы з Быхава, другое — Вользе Твардоўскай, таксама пенсіянерцы, удзельніцы народнага калектыву "Гаспадыня" Быхаўскага раённага цэнтра культуры, трэцяе —

Галіне Шыпкевіч, дырэктару Чорнаборскага сельскага Дома культуры. Яшчэ былі прызы глядачоўскіх сімптатый і за арыгінальнасць. А ўвогуле без узнагароды не застаўся ніводны з удзельнікаў. Да таго ж у намінацыі "Свабодны гармонік" мог узяць удзел хто заўгодна. Тут адзначылася Марыя Лахадывава.

У перапынках, пасля кожнай намінацыі, перад глядачамі выступалі народныя фольклорныя калектывы "Багатуха" і "Гаспадыня". А таксама спявалі салісты ансамбля "Дняпроўскія зоры" Валянціна Казанойскай, Валянціна Крункова, Святлана Нікіфарова.

Лідзія МАХІНА

## "Беларуская думка", № 7

Нумар адкрываецца артыкулам С.

Ткачова "Рынак з беларускім акцэнтам". Раздзел "Літаратура і жыццё" прадстаўлены вершамі Б. Спрычана і заканчэннем "Начных успамінаў" І. Шамякіна. "Ключыч старыя сядзібы" — нарыс А. Марціновіча, у якім гаворка ідзе пра мясціны, звязаныя з жыццём і творчасцю выдатных людзей, а таксама пра ашчаднае стаўленне да гэтых унікальных помнікаў і захоўванне іх. Праблемы сучаснай харэаграфіі ўзнямае Ю. Чурко ("Танец — крылы душы"). Г.

Загародні ("Чароўная вабнасць навізна") расказвае пра Дзяржаўны акадэмічны народны хор імя Г. І. Цітовіча. Л. Ламсадзе гутарыць з С. Акружнай ("Адзін спектакль здатны вылечыць горад"). І. Шпадарук ("Дарогі Саланевіча") знаёміць з вядомым філосафам, нашым земляком. Цікавыя матэрыялы ў раздзелах "Гістарычная памяць" "Адукацыя і выхаванне", "Зурыка", "Спорт і здароўе" і іншыя.

"Беларускі гістарычны часопіс", № 2—3 Змешчаны артыкулы "Карыстанне паслугамі як тэндэнцыя сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь" І. Святліцага, "Духовны генезіс асветніцтва на землях Беларусі" А. Яскевіч, "Канцылярыя ВКЛ 40-х гг. XV — першай паловы XVI ст." А. Грушы, "Артылерыя ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XIV — сярэдзіне XVI стагоддзя" Ю. Бохана, "Стварэнне Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь" В. Пташніка, "Сацыяльны склад студэнцтва ў Беларусі ў 1920-х гг." М. Сакалова, "Аднаўленне гістарычнай асновы афіцыйнага герба горада Мінска" Р. Жаўняркевіча, С. Рассадзіна, М. Яленскай, "Знешні выгляд гарадоў Беларусі ў XI—XIII стст." Л. Калядзінскага. А. Белакоз дзеліцца развагамі "Урок гісторыі ў Гудзевіцкім музеі". Тут жа прапануецца і багата ілюстраваны каляровымі здымкамі матэрыял С. Барыса

"Гудзевіцкі музей Алеся Белакоза". Ёсць раздзелы "Людзі гістарычнай навукі", "Майстры педагагічнай справы" "Методыка. Вопыт", "Рэцэнзіі".

# Любіць не сябе ў літаратуры, а літаратуру

гэтага правіла прытрымліваюцца многія і многія нашы пісьменнікі, пра якіх я пішу ў сваіх матэрыялах. Адзін з іх — вядомы паэт Кастусь Цвірка, галоўны рэдактар выдавецтва "Беларускі кнігазбор", перакладчык з польскай мовы паэмы Адама Міцкевіча "Дзяды". Нядаўна я пабываў на яго радзіме ў вёсцы Зялёная Дуброва Старадарожскага раёна. Тут Кастусь Аляксеевіч падоўгу жыве і працуе. Прапаную чытачам "ЛіМа" гутарку з ім адносна яго перакладчыцкай працы і літаратуры наогул, а таксама невялікую замалёўку пра паездку на паэзаву зямлю.

Уладзімір САЛАМАХА



— Канстанцін Аляксеевіч! Атрымаў я ліст на адрас газеты "Советская Белоруссия", дзе, як ведаецце, друкую матэрыялы пра нашу літаратуру, у якім чытачка з вёскі Жылічы з Магілёўшчыны Ізольда Пятроўна Каравацкая піша: "У выдавецтве "Беларускі кнігазбор" выйшла кніга — пераклад на беларускую мову паэмы Адама Міцкевіча "Дзяды", а вы, шановны Уладзімір Саламаха, ні слова... Прызнаюся, мяне гэты ліст вельмі ўзрадаваў. Па-першае, "Дзяды", ў даным выпадку, як факт нашай перакладной літаратуры, адразу ж пасля выхаду ў свет сталі запатрабаваны не толькі ў сталіцы (тут шматлікая чытацкая аўдыторыя), але і на перыферыі, дзе такой няма. Значыць, людзі паўсюль цікавяцца літаратурным нацыянальным працэсам. Па-другое, — звяртаюць увагу і на тое, што мы ў газеце адносна роднай літаратуры пішам. Па-трэцяе, як бы якія газетнікі і хто ні пісаў, што літаратуры беларускае нібы няма, што, адпаведна, і мовы нашай няма — глупства несусветнае. Але цемрашала..."

— Можна, рэзка, Валодзя?..

— Можна... Што датычыць "Дзядоў", дык пакуль не асмелюваўся пісаць пра іх: мовы ж польскай, арыгінала, не ведаю. Як параўноўваць арыгінал і пераклад. Толькі калі чытач робіць заўвагу, трэба да яе прыслухацца... Дык вось, са школы ведаем, што Міцкевіч, калі ўжо так, наш. Хоць і належыць сусветнай літаратуры. Ён, лічыцца, што з Наваградчыны. А ў "Беларускай энцыклапедыі", том 10-ты, пазначана так: "Міцкевіч Адам (24.12.1798, в. Завоссе Баранавіцкага р-на Брэсцкай вобл.; паводле інш. крыніц, г. Навагрудак Гродзенскай вобл. — 26.11.1855), польскі паэт беларускага паходжання...". Не будзем каменціраваць, што і як. Далей жа бярэ цытату з вашай прадмовы да беларускага варыянта твора, да вашага яго перакладу. Там сказана, што Міцкевічавы "Дзяды" з'яўляюцца "адным з самых яркіх шэдэўраў сусветнай літаратуры". Але вось што не зусім зразумела: паэма, ужо амаль два стагоддзі гучыць на самых розных мовах, у поўным аб'ёме, а на нашай (у аснове ж твора — старажытны беларускі абрад помінання продкаў, які і сёння ў нас завуць "дзяды"), у такім поўным "фармаце" друкуецца ўпершыню... Ведаю, працы гэтай вы аддалі шмат гадоў. Цікава, калі вы ўпершыню адкрылі для сябе Міцкевіча?

— Сумна, але позна адкрыў. Наогул, лічу, што позна пазнаёміўся з творчасцю Адама Міцкевіча. Толькі ў студэнцкія гады, у сярэдзіне 50-х гадоў. Тады я вучыўся на філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэта. А ў школе — я нарадзіўся і жыў да вучобы ў БДУ ў вёсцы Зялёная Дуброва Старадарожскага раёна, пра Міцкевіча толькі чуў. Маўляў, быў такі польскі паэт, наш зямляк, з нашай зямлі беларускай... А што напісаў... Не, нікога ў гэтым не віно: ні настаўнікаў, ні школу — час быў такі. Зараз Міцкевіча кожны школьнік-падлетак ведае. І гэта цудоўна. Згадзіцеся: паэт, прэзаік, ды любіць творца, пакуль не судакранешся з яго творамі, з той зямлёй, дзе нарадзіўся, як нехта рэальны для цябе не існуе: сімвал, знак, нейкі вобраз... Трэба ўвайсці ў яго свет, каб зразумець, што за яго іменем.

— І чым раней увайсці, тым лепш...

— Вядома... Дык вось, тады, помніцца, у 1955 годзе ў нас выйшла "Выбранае" Міцкевіча. Вершы, паэмы, санеты, баллады. Склаў том Янка Брыль. Рэдактар — Максім Танк. Пераклады — Янкi Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, Анатоля Вялюгіна, Міколы Аўрамчыка, Сяргея Дзяргяга, іншых пісьменнікаў.

Выданне тое мяне ашаламіла: якая

паэзія! А вобразы, склад, думкі!.. Гэта ў перакладзе. А як ў арыгінале?.. І сёння помню тое юнацкае пачуццё, якое можна параўнаць хіба што з ненаतोленай прагай пазнання. А мовы польскай — не ведаю.

— Прышлося вывучаць?

— Паступова, з цягам часу. Зразумей: вялікую літаратуру, калі ты хочаш перакладаць яе з іншай мовы на тваю родную, трэба вывучаць у арыгінале. Падрадкаўнік для літаратуры не падыходзіць. Хіба што для якой інструкцыі... А яшчэ кніга падштурхнула: чытай у арыгінале нашых землякоў польскамоўных пісьменнікаў, такіх нямаю, дык перакладай. З Сыракомлі пачаў. Між іншым, па яго творчасці абараніў кандыдацкую... Да Міцкевіча падыходзіў асцярожна: яшчэ б, сам Пушкін яго высока цаніў. І нашы Купала і Колас. У тым жа энцыклапедычным артыкуле пра Міцкевіча, які ты прыгадаў, сказана, што яго творчасць зрабіла вялікі ўплыў на далейшае развіццё беларускай літаратуры. У прыватнасці, што яго ўплыў адчуваецца ў творчасці Дуніна-Марцінкевіча, Сыракомлі, Вярыгі-Дарэўскага, Каратынскага, Лучыны, Багушэвіча, Купалы і Коласа, Уладзіміра Караткевіча. Але, можна смела сказаць, што ўплывае Міцкевіч і на творчасць нямаю каго з нашых сучаснікаў.

— Вядома, усё геніяльнае, прачытанае пісьменнікам, пакідае ў яго душы свой след.

— Але... Дык вось, першыя мае пераклады Міцкевіча з мовы арыгінала — вершы і баллады — асмеліўся надрукаваць толькі праз шмат гадоў, у 70-х. Калі, як мне тады здавалася, ужо адчуў, што маю пэўны ўласны вопыт літаратурнай працы. Акрылілі мяне, як перакладчыка, тыя публікацыі ў нашых цэнтральных газетах і часопісах. Тады, скажам шчыра, перакладной літаратуры, тым больш шэдэўрам, класіцы надалася вялікая ўвага: мы такім чынам паступова ўваходзілі ў кантэкст сусветнай культуры.

— Кастусь Аляксеевіч! Рыхтуючыся да нашай гаворкі, я перш за ўсё прагледзіў у сваёй хатняй бібліятэцы паліцы з кнігамі і часопісамі, у якіх змешчаны пераклады на беларускую мову твораў з самых розных моваў свету, зробленыя нашымі пісьменнікамі. Адзначыў: менавіта ў тых часы, пра якія мы гаворым, да так званай перабудовы мы атрымалі на сваёй роднай мове амаль усё лепшае з рускай і савецкай класікі, з моваў народаў былога СССР, са славянскіх, іншых літаратур свету. Гэта калі наогул казаць пра пераклады — чытач, думаю, даруе, што крыху адышлі ад асноўнай тэмы гаворкі. Падняў таксама і падшыўкі газет. Дык вось, выпісаў для сябе толькі некаторыя імяны тых нашых літаратараў, хто нястомна працаваў, упэўнены, і зараз працуе (толькі дзе выдавацца?) над перакладамі. Гэта — і нашы класікі і проста цудоўныя пісьменнікі. Ніл Гілевіч, Янка Брыль, Уладзімір Дубоўка, Ян Скрыган, Юрка Гаўрук, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Іван Пташнікаў, Васіль Сёмуха, Алес Лойка, Язэп Семяжон, Уладзімір Скарынін, Янка Сіпакоў, Рыгор Барадулін, Мікола Гіль, Яўген Міклашэўскі, Алесь Разанаў, Міхась Стральцоў, Генадзь Бураўкін, Яўген Каршукоў, Янка Саламевіч, Іван Чарота, Уладзімір Папковіч, Ніна Муцяш, Аркадзь Марціновіч, Васіль Зуёнак, Віктар Гардзей, Мікола Татур, Анатоль Вяцінскі, Уладзімір Ягоўдзік, Пятро Макаль, Юрась Свірка, Анатоль Бутэвіч, Міхась Кенька, і называю ў тым парадку, у якім іх перакладаў стаяць на паліцы) і многія іншыя творцы, хто сам выдатна працаваў і працуе ў літаратуры. І, вядома ж, перакладчыкі, хто працаваў над серыямі перакладаў "Скарбы сусветнай літаратуры", "Бібліятэка замежнай прозы", "Паэзія народаў свету", інш., што існавалі тады ў "Мастацкай літаратуры". Гэта Анатоль Клышка,

Пятро Бітэль, Сямён Дорскі, Сяргей Шупа і іншыя — усіх нават пералічыць немагчыма ў адной размове. І тое, што сёння няма такіх серый, лічу, — наш агульны боль.

— Так. Сёння — гэта праблема. Але, несумненна, што тады мы стварылі, скажам так, банк шэдэўраў сусветнай літаратуры на беларускай мове. Вось толькі некалькі прыкладаў: Пушкін, Чэхаў, Бунін, Шаўчэнка. Айтматаў, Шэкспір, Шылер, Цвейг, Ман, Апулей, Лонг, Лорка, Шолам-Алейхем, Бэль... Без перабольшвання, нашы пісьменнікі і проста перакладчыкі, якіх мы назвалі і не змаглі назваць зараз, падаравалі нашчадкам тое, без чаго нельга ўявіць у будучым духоўны свет беларусаў. Але, думаю, пра гэта ты больш дэталёва пагаворыш з кім-небудзь з даследчыкаў літаратуры, хто спецыялізуецца на гэтым.

— Так. Зноў вернемся да "Дзядоў".

— Валодзя, ты скажаў на пачатку нашай размовы, што іх усё перакладалі, акрамя нас, беларусаў. Меў на ўвазе цалкам. І мы перакладалі шырока Міцкевіча. Ад Дуніна-Марцінкевіча, Ельскага, Купалы і Коласа, да нашых сучаснікаў. Розныя творы. І ўпэўнены, даўно поўнасю б пераклалі, калі б тады былі іншыя часы. Успомнім як і ў якіх умовах развівалася наша літаратура... Часам не да перакладаў было. Шмат што страчана... А "Дзяды" да мяне перакладалі, паралельна са мной — таксама. Ведаю, і зараз перакладаюць. І будучы перакладаць столькі, колькі будзе існаваць наша літаратура. Перакладалі і друкавалі ўрыўкі нашы выдатныя пісьменнікі Янка Сіпакоў, Пятро Бітэль, іншыя. Дарэчы, Пятро Іванавіч пераклаў "Пана Тадэуша", "Конрада Валенрода", "Гражыну", "Крымскія Санеты" іншыя творы нашага знакамітага земляка. Вельмі радуе, асабліва сёння, калі, здавалася б, усё вось-вось паглыне псеўдалітаратура, што і да Міцкевіча, як наогул да класікі звяртаюцца маладыя пісьменнікі і перакладчыкі. Я вітаю маладога паэта Сяргея Мінскевіча, які ўзяў і зрабіў поўны пераклад "Дзядоў". Яго пераклад своеасаблівы, мадэрнізаваны. Галоўнае ён чытаецца. Гэта вельмі складана для кожнага, хто звяртаецца да літаратурнай спадчыны такога вялікага майстра слова, як Міцкевіч.

— Кастусь Аляксеевіч! Прызнаюся, не кожны перакладчык, пісьменнік, вось так, як вы, шчыра хваліць пераклады, працы калег. Тым больш маладых. Іншы не можа ўтрымацца ад рэўнасці: "У мяне лепш..." А вы так проста і лёгка...

— Валодзя... Нагадаю адзін стары мудры выраз, ці пазіцыю, якая, якой прытрымліваліся нашы класікі, і сёння прытрымліваюцца многія пісьменнікі: трэба любіць не сябе ў літаратуры, а літаратуру. Да гэтага, можа, не кожны адразу прыходзіць: з гадамі. Так, і мы, пісьменнікі, як і ўсе людзі... Бывае, і нам трэба вучыцца памяркоўнасці. Хаця, максімалізм патрэбен, асабліва юным. Каб жа дзела справы. А літаратура, як і ўсялякі іншы асяродок творчай чалавечай дзейнасці — межаў не мае. У ёй месца ўсім хапае, хопіць усім. Твары — і гэтым усё сказана.

— Дзякуй, Кастусь Аляксеевіч.


— І табе дзякуй, Ізольдзе Пятроўне, і ўсім нашым чытачам.

На гэтым спыняю гутарку з паэтам Кастусём Цвіркам наконт "Дзядоў", яго працы над іх перакладам на беларускую мову. Вядома, патрэбна пагаварыць з творцамі аб ягонай уласнай паэзіі. Паспехі тут у яго, як у кожнага сапраўднага паэта — свае. Нямаюць кнігі паэзіі, калі гаварыць толькі пра яе. Некаторыя вершы я ведаю напам'яць. Найперш "Зноў вярнуўся я ў бацькавы свет палявы...". Ён мне асабліва дарагі, бо ўвайшоў у мой свет у далёкую юначую пару, калі я служыў у войску. Было гэта на Поўначы, дзе і мне, як і ўсім, з кім быў побач, хапала цяжкасцей. А найперш — сум па доме. Хапала і несправядлівасці ў адносінах між людзьмі. У тым войску, у якім я служыў, было няма пагарды: асобныя "недваркі" з якога-небудзь "мядзведжага" кутка грэбліва звалі цябе "бульбашом", і каб жа... (на год больш чым ты паслужылі, ды лычку мелі).

У юнацтве, у далёкім чужым краі, у такім стане, калі сумуеш па родным і бліжнім, раптам пад зямлёй на дзяжурстве ўпершыню пачуў у навушніках (на суперак усяму настрою

слова, прачытаць адзін аднаму адзін і той верш нашага беларускага паэта. Тады я аддаў Ішчанку магнітафонны запіс (з песняй на словы Ставера, і гучала яна на плячоўках. Як, між іншым, многа гадоў пасля чуў "Вы шуміце бярозы" Ніла Гілевіча, і многае іншае нашых паэтаў, годнае, светлае і высокае, не горшае, а можа, і лепшае, чым у іншых чуў я яе ўсюды, дзе толькі быў і на Поўначы, і ў іншых краях пазней, у розных гады.

Думаю, чытач прабачыць мяне за адступленне, але там, на Поўначы, я ўпершыню завочна пазнаёміўся з цудоўным рускім пісьменнікам, — зараз мінчанінам, членам нашага саюза, генералам (тады палкоўнік) Анатолям Сульянавым... Дык вось, якраз, тады калі я быў на "сямёрцы", там толькі і гаворкі было, што са штаба злучэння прыляцеў на самалёце, без штурмана (сотні кіламетраў тайгі, палкоўнік Сульянаў, між іншым, як сказаў Ішчанка, пісьменнік). Пра палкоўніка Сульянава казалі, як пра легенду авіяцыі: "Зрабіў круг, нырнуў у вершаліны дрэў, сеў на грунтуюку, незразумела як змог... І незразумела як



## Зноў вярнуўся я ў бацькавы свет палявы...

станцыю на Беларусь) знакамітыя радкі Алеся Ставера "Каб любіць Беларусь нашу мілую...". Сэрца па радзіме зашчымяла невясносна... А днём пашталён прынёс ад бацькі бандэроль з нашымі часопісамі і кнігамі, здаецца недзе ў іх прачытаў гэты верш:

*Зноў вярнуўся я ў бацькаў свет палявы —  
У першабытнасць дрэў і травы.*

*О як хораша — толькі з парога — піць  
Маладыя настоі раіць!  
Аб галінку шыпыны лясной  
(Як матылі, яе кветкі абсёлі)  
Палец раіць!*

*Грае вечную арыю бор —  
Я пайду без дарог, як вецер.  
Можа ўбачу, як ладзіць бабёр  
Свой прытулак на гэтай планеце.*

*Блісне мне ля тваёй дзеразы  
Бліскавіца-яшчарка, лесе.  
А мо стрэну пагляд казы,  
Што пасецца ў зялёным лесе...*

Знарок спыняю цытаванне, да верша мы яшчэ вернемся — ён ашаломіў, вярнуў у мой бацькоўскі палявы-лясны край. Туды, дзе вузкая рэчка Добасна, якая пачыналася (знішчана меліярацыяй) за нашай сядзібай у Скачку... Там жа... // 3-за хвой, // Дзе сцэжка лася, // 3-за галін вербалозу, здалёку // Мне, як радасць, адкрыецца ўсё // Азярына — зборнік аблокаў...

Усё гэта было маё роднае... А верш, іншыя творы Цвіркі, як і творы многіх нашых паэтаў, што дасылаў мне бацька, я перадаваў хлопцам-беларусам. Мікола Грыцук з Брэстчыны, Мікола Казярожац з Гомельшчыны, Дзіма Марудэнка з Клімавіч, Георгій Папоў з Лагойскага раёна, Юра Ляпінкоў з Мінска, Эдзік Стэльмак і Павел Габрусь з маёй Кіраўшчыны іх чыталі. Потым на змене аддавалі нашаму земляку апэратыўнаму дзяжурнаму падпалкоўніку Ляхаву (Гомель), а той у сваю чаргу перадаваў на плячоўкі ў дывізіённы знаёмым афіцэрам беларусам. І аднойчы, калі я быў па службовых справах на "сёмай" плячоўцы, лейтэнант Ішчанка, для мяне проста Віталь, прачытаў напам'яць мне гэты верш Кастуся Цвіркі, ды сказаў, што не можа даць часопіс з ім, бо самому далі перапісаць з рукапісу. А я ў адказ слова ў слова прачытаў твор Віталю, і мы смяліся, шчасліва, што свет такі вялікі, але тым не менш і за тысячы кіламетраў ад дому, на Поўначы, у тайзе, можна сустрэць земляка, пачуць роднае

потым, зрабіўшы справы, узяцеў з "ладонькі".

Калі Ішчанка раскажаў гэта, дык больш за ўсё мяне ўразіла, што палкоўнік той — пісьменнік, і што мы, лічы, аднапалчане. (Апошняе нядаўна і прызнаў Анатоль Канстанцінавіч, калі я, былы радавы, які служыў на КП брыгады, па званнях, па пасадах, па імёнах назваў яму нашых камандзіраў брыгады, а таксама калі раскажаў, генералу, лётчыку і пісьменніку, што казалі ў нас пра той ягоны палёт...)

Але, ўявіце мой стан, стан юнака, які сам нешта спрабаваў пісаць, які ў свае дзевятнаццаць гадоў яшчэ не бачыў жывога пісьменніка, і які мог убачыць яго тут, у войску, ды не ўбачыў...

Зрэшты, яшчэ са школьных гадоў было у мяне такое наіўнае самаўпэўненае жаданне, ці што: некалі разгадаю таямніцы чаму менавіта ў тым або іншым месцы нараджаюцца пісьменнікі. (Яны ж мне здаваліся незвычайнымі людзьмі, і па маім меркаванні, маглі нараджацца толькі ў незвычайных месцах. Напрыклад, з майго беднага на літаратару Кіраўскага раёна сапраўдным пісьменнікам стаў Ядвігін Ш., (Антон Іванавіч Лявіцкі). Ён нарадзіўся ў вёсцы Добасна, гэта кіламетраў за 10 ад вёскі Бераснёўка, дзе нарадзіўся я. Там яшчэ ў маім дзяцінстве была цудоўнейшая зямля: былі надрэчныя лугі, рэчка, але не было лесу!..)

Калі я ўпершыню пабываў у васьмым класе ў Добасне, мяне гэта наймаверна ўразіла: усё ёсць, але — бязлессе... Як так?.. Можа, лес быў тады, калі класік нарадзіўся?.. Ды, казалі старыя — не было.

З таго часу, асабліва ў сталыя гады, калі пазнаёміўся з многімі пісьменнікамі мяне вельмі і вельмі важна пабыць на радзіме паэта або празаіка, драматурга ці крытыка. (Здаецца адкрыю таямніцу нараджэння таленту). І бываю. Людзі падкажуць, дзе стаяла, або стаіць яго хата. Праходжу вуліцай, спыняюся, гляджу... Абавязкова вёска тая прыгожая, у садах, каля рачулікі, каля лесу, каля поля... І хата нечым выдзяляецца сярод іншых (можа, мне так здаецца?), а агульны заўсёды тамашняй прыроды воблік: яе таемная мудрасць.

Дык вось, нядаўна Кастусь Аляксеевіч Цвірка папрасіў мяне: завязі, калі можаш, на радзіму. У Зялёную Дуброву...

"Што за пытанне, Кастусь Аляксеевіч?"

І вось мы з маім сябрам, журналістам, пачынаючым празаікам, афіцэрам міліцыі Віктарам Патапенкам везём паэта Кастуся Цвірку на яго Старадарожчыну, у яго "бацькаў свет палявы". А я прадчуваю, што недзе там "Будзе плёхаць хваля ў трысці",

ды "Асыпаць палёсткі каліна..." І па яго, Кастусь Аляксеевіч настроі (радасны ў сваім паэтычным задуменні) разумею, якое "Гэта шчасце, што ёсць у жыцці // Родны бацькаўскі свет каляінны! //

Спачатку мы ехалі знаёмай мне дарогай на Мар'іну Горку. Затым на вёску Міхайлава. Паўз яе вялікае рукаворнае возера, на якім я некалі вудзіў рыбу. Па гэтай дарозе не раз мы ездзілі з Алесем Карлюкевічам у яго вёску Зацітаву Слабаду, а потым на шматлікіх сцэжках-дарожках, ды вёсачках — любімых мясінах Якуба Коласа... Адметнасць такая: калі палі, дык бясконцы, сакавіта зялёныя пасля маладых дажджоў і жалківа задымленыя у сухмень, калі гарыць торф... А лясы, ды я маю Скачкоўскія, дзе яшчэ не чапаная: і птушцы, і чалавеку вольна і добра ў барах, у бярозавых гаях, у пералесках. Тут, на Пухаўшчыне, ведаем з літаратуры, думна было песняру...

За Міхайлавым — край незнаёмы мне. А возера гэтае, аказваецца, некалі капаў цесць Сашы Карлюкевіча Аляксандр Іванавіч Смяновіч.

Пастаялі, паехалі далей. За рулём Віктар: каб я глядзеў што навокал ды як.

Што — дык — зямля наша беларуская. Як некалі казаў Варлен Бечык, зямля паэтаў і сейбітаў. Калі пачаць з сейбітаў, дык кожная сотачка ўздоўж дарогі, тым больш на сядзібах, урублена, мацана перамацана рукамі нашых бабур, матуль, нашых вясковых равесніц, ды дзяўчат і дзяўчынак. Калі лугавінка, балацінка, дык скошана: копкі, стажкі, стагі, нават мінулагоднія.

І тут глядзячы на ўсё гэта ўспомнілася мне, можа, недарэчы, як некалі Мікола Ермаловіч казаў рэжысёру дакументалісту Валерыю Кавалёву (сыну празаіка Паўла Кавалёва) і мне, калі ездзілі на Дзяржыншчыну, на радзіму Мікалая Іванавіча, і звярнулі ўвагу, што там кожны лапчак зямлі дагледжаны, маўляў, у беларусаў інакш і быць не можа. Успамінаў гісторыю як у 1943 вярнуўся дадому з эвакуацыі, дзе адносіны да зямлі былі іншыя, і як яго ўразіла: вайна вайной, а поле ўрублена. І мудрае аднаго вяскоўца: "Не памром, паселіся..."

Далей не буду праводзіць паралелі, думаю, кожны, хто ездзіў нашымі дарогамі і дарогамі на іншых землях, па тым, засеяны яны паўз іх або не вызначаў беспамылкова дзе пачынаецца Беларусь...

Далей, калі пра зямлю паэтаў, дык маю асабістае адчуванне-ўспрымання яе ў цвіркаўскім краі такое: над лугамі, вымалёванымі шчодро охрай, месцамі, у нізінах, скупавата акрапленымі зялёнавам, над яшчэ зялёнымі, з карычневымі, белымі ў чорную крапінку пералескамі ледзь пакалыхваецца блакітна-лёгкае таемнае марыва. А потым, калі то там, то сям па лугавінах, ды каля канавак і рачулак, пайшлі дубы, то, здалося, што ўяжаеш у Палессе. Але не Караткевічаўскае з яго "Блакіта і золата дня", дзе своеасабліва прастора — бясконца — а іншае. Абмежаванае, ці што, лясамі... І блакіт тут, здаецца гусцейшы, чым на нашым Гомельскім Палессі. Там ён бязмежны. Асабліва, скажам, каля Вільчы над Случчу ці каля Верасніцы над Прыпяццю, што над возерам Чырвоным. Дубы там векавыя. На Старадарожчыне ж яны — прапраўнукі тым дубам, што шумяць на Жыткаўшчыне, Лоеўшчыне, над Петрыкавым... Так, іншым Палессем. Паўночным. Хай будзе так. І хто нас за гэта асудзіць: Палессе...

У бацькаў, Кастусь Аляксеевіч, "свет палявы", дзе месцамі ўсё яшчэ захавана "першабытнасць дрэў і траў", як памятае чытач, увайшоў я ў мае юначыя гады. Віктар Патапенка адзначыў: калі напрамкі, ад яго, Цвіркавага, да майго "бацькавага" свету ляснога-палявога, дык кіламетраў пяцьдзесят. Па дарозе ж ад Зялёнай Дубровы, праз Асіповічы, а адтуль на

Бабруйск, ды на Кіраўскі ў мой Скачок, дзе я жыў з чатырох гадоў да армейскай сваёй пары — усё сто. То хай... Тым не менш паэт — мой зямляк. А ўвогуле, ўсе мы беларускія пісьменнікі — зямлякі. Усе мы беларусы — зямлякі. Гэта добра разумееш, калі ў далёкім ад Радзімы краі сустрэнеш беларуса. З любога куточка краіны нашай. Ты тады рады пачутаму роднаму слову, як глытку вады пасля страшэннай смагі. І рады быў я тады, паўтаруся, на Поўначы, вершу Кастуся Цвіркі, слову роднаму беларускаму, якое нёс ягоны твор...

Зялёная Дуброва паэта Кастуся Цвіркі — наша звычайная невялікая вёсачка. Там мілыя нашы хаты. У атачэнні садоў. З ліпамі і клёнамі ўздоўж вуліцы. Там ёсць выган, лугавіна, лясок, лес. І вуліца тая яшчэ не асфальтаваная. Раніцай тут каровы ўздываюць цёплы гаркаваты пыл. І басаногія цёткі, як і ў маіх Бераснёўцы і Скачку падганяючы іх якой лазіной, пакуль збярацца статак перакінуцца словамі. Раскажуць адна адной які ў іх сёння на дзень клопат, да каго прыехалі дзеці або ўнукі, калі з'явіцца аўталаўка... Пабядуць, што даўно не было дажджу, і як шмат стагоддзю таму тыя, хто верыць у Бога, абвінавацяць у гэтым маладога, неслухмянага суседа: ён жа да пары гарадзіў плот, таму і дажджу няма... У вёсцы гэтай днём па вуліцы басанога гоісаюць гарадскія ўнукі не толькі Кастуся Аляксеевіча, а і іншых яго аднагодкаў, старэйшых і маладзейшых вяскоўцаў. Тут светла і добра. Тут успамінаецца крылатае Янкі Сіпакова, што "усе мы з хат...", а таксама, што ўсе мы, кім бы і якімі не сталі у гарадах — дзеці зямлі...

Мы з Віктарам асцярожна, нібы набліжаючыся да таямніцы, якая вось-вось павіна адкрыцца нам за звычайнай вясковай агароджай, праз якую на вуліцу прабіваецца вішаннік, сліўнік і цыб'е разнатраўя, следам за паэтам увайшлі ў двор ягонай сядзібы. Тут ён падоўгу працуе, пакідаючы стліцу... Цудоўная, дагледжаная хата. У ёй светла ад мноства вокнаў і весела ад галасоў унукаў. Але ўжо, вядома, (час) не тая хата, у якой нарадзіўся творца. Яна адбудавана, дабудавана на роднай зямлі, тут і садок шчодро абсыпаны яблыкамі... І калодзеж каля самага ганку. У студні — канечне ж, самая смачная вада на свеце. А ў хаце сабралася вялікая сям'я...

Былі мы і ў лесе паэта. Лес за дзвесце крокаў ад хаты. Змешаны. Светлы і чысты. У ім, за два кіламетры ад вёскі, возера. Тое, што "зборнік аблокаў". Там нас заспела залава. Доўгачаканая: зямля, ўсё на ёй спакутавалася ад смагі. Мы чулі, як шапоча лісце на дрэвах, як пасля дажджу птушка падае голас. Бачылі як вясковыя кабеты, радыя дажджу, мацалі сваімі спрацаванымі рукамі зямлю, расціскалі яе між пальцаў і шчасліва ўсміхаліся божаму дню...

А потым, калі сціх дождж, Кастусь Аляксеевіч роснай садовай сцэжкай павёў нас ці то ў хляўчук, ці то ў хатку. Адчыніў дзверы і мы апынуліся ў маленькім музеі яго Зялёнай Дубровы. Мы ўбачылі тут кросны, сярпы, цапы, маслабойкі, корабы і шмат што іншае, з чым некалі жылі на зямлі паэтавы зямлякі. І тут жа ў хатцы мы бачылі паліцы з кнігамі і часопісамі, да якіх паэт прыходзіць кожны дзень, калі жыве і працуе ў вёсцы... Мы бачылі, адчувалі, паэтаў свет, што жыве ў ягоных творах. Падумалася: дык хай жа ў кожнага з нас, паэтаў і сейбітаў, проста людзей, заўсёды будзе свая таямніца, і свой родны "бацькаў свет", палявы, ён ці лясны. І няхай усюды, на нашай роднай зямлі гучыць наша роднае слова. І добра было б, калі б усё мы не цураліся яго ні ў сваіх ні ў чужых, блізкіх і далёкіх краях. Тады б ніхто з нас не пагарджаў бы і не смяяўся...

Уладзімір  
САЛАМАХА



# “Я даў вам, што мог...”

ДА 85-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ НАРОДНАГА ПАЭТА БЕЛАРУСІ ПІМЕНА ПАНЧАНКІ

*“Кажуць, мова мая аджывае  
Век свой ціхі: ёй знікнуць пара...”*

Колькі абурэння выклікалі гэтыя радкі хрэстаматыйнага верша Пімена Панчанкі! У час, калі ўвайшлі ў моду гучныя, пафасныя словы пра мову і народ, здавалася кашчунным прамаўляць падобнае.

Але час засведчыў — сказанае напайголасу, але ад сапраўднага пачуцця, з сапраўдным талентам, выклікае большы водгук, чым велічны заклік. І мы верым, калі пазт гаворыць наступныя два радкі свайго верша пра мову:

*Для мяне ж яна вечна жывая —  
Як раса, як сляза, як зара.*

З усяе школьнай праграмы па беларускай літаратуры, за шосты клас мая дачка Вераніка дасюль напамяць ахвотна цытуе толькі адзін верш: Пімена Панчанкі, пра беларускую мову.

*Толькі месяцаў назвы пакіньце...*

І боль пазта перадаеца маленькай чытаццы. Пімен Емяльянавіч увогуле не баяўся выказаць свой боль, сваё абурэнне і засмучэнне тым, што для многіх — норма... Прынамсі, у сваіх дзённіках. Што ж, ён быў “чалавекам сістэмы” — як і абсалютная большасць пісьменнікаў яго пакалення. А яно, гэтае пакаленне, прайшло праз вайну, яму давялося асэнсоўваць лёс Заходняй Беларусі, сталінскія рэпрэсіі і крушэнне культуры асобы... Пімен Панчанка сам па

паходжанні — заходні, нарадзіўся ў Таліне, куды яго бацькі выехалі ў пошуках заробку. Як спецкар армейскіх і франтавых газет, прымаў удзел у вызваленні Заходняй Беларусі, у шматлікіх баях. Была праца ў праўленні СП БССР, удзел у рабоце XIII сесіі Генеральнай асамблеі ААН, дэпутацтва ў Вярхоўным Савеце ды іншая грамадская праца, тым большым шокам для літаратарскага асяродку сталася пасмяротнае публікацыя дзённікаў Пімена Панчанкі, у якіх давалася вострая, шчырая ацэнка лабачанаму, пачутаму і адчутаму “на вяршынях”. Так, Пімен Панчанка ўмудрыўся падчас выпрабавання “меднымі трубамаі” застацца ўнутрана незалежна ад ідэалагічнай машыны, ад якой залежаў дабрабыт. Што праўда, незалежнасць унутраная не заўсёды абумоўлівала незалежнасць знешнюю. Але... Колькі калегаў па цэху прыгожага пісьменства, як са скрухай канстатуе ў



дзённіках Панчанка, ахвотна расставаліся з у с я л я к а й н е з а л е ж н а с ц ю , растрачвалі “божы дар”... у пагоні за славай, уладай і іншымі ў я ў н ы м і каштоўнасцямі”.

Так, ён заставаўся пазтам. Бо толькі пазт можа напісаць (не для прыгожага слоўца, а для сябе, у дзённіку), што паэзія і грошы — з’явы несумяшчальныя. “А чаму, уласна, мы павінны сядзець у прэзідыумах? Мы — не кіраўнікі народа... Ну, разумею, з’езд партыі, сесія Вярхоўнага Савета. Але чаму павінны быць прэзідыумы на

літаратурных і іншых вечарах? З цягам часу гэта павінна рабіцца прасцей і без вялікіх прэзідыумаў, а можа, і зусім без іх”, — гэтак Панчанка пракаментавалі скаргу слыннага пазта, што той прывык сядзець у прэзідыумах, а на новай пасадзе гэтага малавата.

*Я даў вам, што мог,  
І не даў вам, што мог... —*

гэта радкі з верша “Дзеціям”, знойдзенага ў архіве пазта. Напэўна, яшчэ шмат будзе знойдзена і пераасэнсавана ў творчай спадчыне Пімена Панчанкі. Вядома, што ён аўтар спаленай кнігі: трэці пазтычны зборнік “Трывожныя зарніцы” быў падрыхтаваны да друку і згарэў у час вайны. Але пазт захоўваў у шуфлядах і тое, што магло быць спаленае інквізітарскім агнём барацьбітоў за чысціню ідэалогіі. Яшчэ пры жыцці Пімен Панчанка паспеў надрукаваць тое-сёе з забароненага цэнзурай, як, напрыклад, верш “На сходах часта ў звон мы гучна б’ём”, напісаны ў 1956 годзе, у якім асэнсоўваецца творчы лёс савецкага пазта і ёсць такія радкі:

*А потым рубам ставіцца задача:*

*“На гідрабуд хутэй, на цаліну!”*

*Каб выламаць пасля, як рабрыну,*

*Радок мой для чарговай справаздачы.*

Таму не будзем “выломваць радок” с вершаў пазта, каб давесці яго пазтычную вартасць і надаць гэтай зацемцы юбілейную ўрачыстасць.

Дастаткова працываць апошняю страфу таго ж, забароненага, верша:

*І хто мяне за тое папракне,*

*Што слова я пакутліва шукаю,*

*Каб расказаць аб роднай старане*

*І пра цябе, любоў мая цяжкая.*

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

## З дзённікаў Пімена Панчанкі

1961

Туга па зорках. Там няма подласці, глупства, хцівасці, здрады. Але няма і зямнога... усяго.

Мы хлусім сабе і людзям, што плачуць дажджы, калі нехта памёр, ці загінуў. Дажджам усё роўна. А плача адна ці дзве...

Усё ў маёй біяграфіі запісана. А бяссонныя ночы? А боль?

Страшна мне застацца не ў сэрцах, а на балбатлівых языках.

Заўсёды дурні лічаць дурнямі другіх, ды толькі не сябе.

*І зубр белавежскі прыжмурыць  
журботнае вока.  
І вуха наставіць, і чмыхне  
ў трывозе зласней.  
Памкнецца успомніць аб нечым  
далёкім, далёкім,  
Ды так і не ўспомніць,  
і каля зуброўны засне.*

Саюз пісьменнікаў наносіць вялікую шкоду пісьменнікам, увесь час і ўсе гавораць аб адным і тым жа амаль аднымі і тымі ж словамі. А пісьменнікаў трэба разганяць, каб шукалі свае тэмы і словы, радзей сустракаліся з сабою і часцей з людзьмі, думалі і пісалі індывідуальна.

Савецкае мяшчанства — самае агіднае ў свеце, бо яно прыкрываецца высокімі і святымі сказамаі.

Снапы маланак, зерне зорак.

Абломкі крывістых слоў сядзяць у душы, як стрэмкі.

Пакладзі руку на сваю зямлю, і калі яна нічога не адчуе — адсячы яе.

Не крычыце “ура!”, калі дзеці спяць.

1962

Мяне не будзе, і я хачу, каб кожны ліст мой пасаджанага дрэва па мордзе быў нягодніка...

Я вельмі доўга добрым быў, я сапраўды быў добрым, а калі свет падабрэў — я злосным стаў... Я вельмі доўга павучаў другіх у наўнай саманадзейнасці, абапіраючыся на ілжывыя ісціны, а цяпер сам хачу вучыцца...

Я не здзіўляюся, калі пралятае самалёт, ці калі гляджу тэлевізар, але я ўражаны, калі пройдзе прыгожая жанчына, расцівае

Я трымаю канцы рэчак, як лейцы; перахопліваю іх пасярэдзіне, але рэкі належаць не мне — яны ўцякаюць у другія землі, у шырокія і светлыя моры. А я сябе не адчуваю фурманам...

Не хлусяць сонца, вецер, хлеб не хлусіць, і дрэвы ў лесе, і травы ў лузе, пясчак магільны нідзе не маніць. А горы хлусяць, і зоры хлусяць, і вочы хлусяць, і ночы хлусяць.



Пімен Панчанка з Максімам Танкам. 1973 г.

Мне дрэнна. А добра зерню янтарнаму, зерню жыта. Яму абы нехта вясной патрымаў на цёплай далоні, спагадлівым вокам на яго паглядзеў, падзьмухаў ды ўкінуў у цёплую глебу. А яно ўжо само возьмецца за працу жываю, праб’е зямлю і закістаецца каласком пад сонцам. Яму абы дождж...

Мова. Цябе заціралі тыраны, калечылі вучоныя, забаранялі акупанты, паскудзілі вершаплёты, выклікалі сорам, а пасля нянавісць да цябе ў моладзі, садзілі за краты, а ты ўсё жывеш...

Ён пражыў жыццё, каб нагаварыцца, каб навіступацца... А лясы шумелі, і рэкі цяклі, і закаханыя цалаваліся пад спеў салаўёў, а яшчэ часцей без яго...

Я не здзіўляюся, калі пралятае самалёт, ці калі гляджу тэлевізар, але я ўражаны, калі пройдзе прыгожая жанчына, расцівае

сад ці блісне далёкая зарніца.

Усе дрэвы працягваюць рукі да сэрца твайго.

Катуюць мяне два каты: памяць і сумленне.

Кожны ікмецца ўздзейнічаць на цябе і “навучыць”, як пісаць: партыйны работнік, рэдактар, цэнзар, крытык, секцыя і г.д. Калі б ты пісаў па іх рэцэптах — быў бы тыпчай

Як мяцельна на двары. Даўно не было такога студзеня. Як трывожна на сэрцы... Пэўна, падышла старасць. А заўсёды думаеш, што ўсё яшчэ наперадзе. Калі ты сапраўды пазт, трэба пісаць многа і добра змолду (неабавязкова ўсё друкаваць). Бо потым будзе мала часу.

Крыўдна: было поўнае трывог, нягод, небяспекі, надзея і радасці жыцця, а канец атрымаўся парадыйны, дробязны. І нікому ты ўжо не патрэбны. А хацелася так многа яшчэ сказаць і ў вершах, і ў прозе.

І дзеці мае не будуць мець добрага шчасця, бо я ранавата здаў, а яны мала прыладкаваныя да жыцця.

Пахіснецца здароўе, самаадчуванне — і адразу бачыш, як ты бедна жывеш, як запушчана твая кватэра. Адно і радуець унук ды кнігі, як раней радавалі людзі.

Не выцірайце рукі аб галовы дзяцей, не прытварайцеся, што гладзіце валосікі.

Атрымаць кватэру — адно, а пабудоваць хату — зусім іншае.

1972

Яшчэ пра змену пакаленняў. Не трэба ні спрацацца, ні засланяць, ні ўступаць. Трэба, каб усё было натуральна, каб тон жыцця задавалі самыя разумныя, сумленныя і таленавітыя людзі, а не прабіўныя дзялкі і бюракраты.

Мы гаворым прамовы пра мір і купляем дзеціям цацачныя аўтаматы.

30 верасня. Я пастух. Я табун сцерагу. Нават імя ў мяне пастушынае — Пімен.

1973

Рэдкія словы, якія знікаюць: атосы, рум, прасніца, ніты, лучына, пастыр (пастух), бураўка, заплікнуць, падстрэшак, зрэб’е, барсні, радоўка, ліпаўка, бірка, балабон, падплётка.

16 сакавіка. Быў у тав. Машэрава. Запісваю, а Андрэйка глядзіць. Такая сустрэча — незабыўная! Што ў яго за

Я мог бы напісаць значна лепш і больш.



П. Панчанка, У. Караткевіч

біяграфія. Эпізод, як ён уцякаў з вагона (таварнага) — выключны. Не было дзе сесці і стаць у таварным вагоне, але, калі адзін чалавек сказаў, што ён хоча ўцячы, — усе зрабілі на сантыметраў трыццаць праход... Ён дацягнуўся да акна і выскачыў з цягніка, і не разбіўся. З гэтых пор ён канчаткова пераканаўся ў самаадданасці нашых людзей і ў нашай перавазе.

● **Жнівень.** Пабываў на могілках — і не стаў песімістам, наведваў радзільны дом — і не зрабіўся аптымістам.

● *Даруй, жыццё, што ў слабасці часовай,  
Калі імгла мне засцілала зрок,  
Я горкія, разгубленыя словы  
Бяздумна устаўляў у свой радок.  
Яны — мой боль, яны не мой характар.*

1976

● Ёсць пах, які нам мілы і родны ад нараджэння і да смерці: матчыных рук, малочнага паху валосікаў сястрычкі і малаго браткі, пах напаленай печы, свежавымытай падлогі, печанага хлеба, смажаных дранікаў, скошанага сена, разагрэтага бору, распілованых дошак, суботняй лазні, спелага жытняга поля, складзеных у грудок яблык і груш, вяноў цыбулі і часнаку, каўбас на гарышчы, смаленага кабана, новых алоўкаў, падручнікаў і чаравікаў, палыну, чабору, мяты, пчалінага мёду, свежазваранай і печанай бульбы, квашанай капусты, расцёртага лістка таполі, першага снегу, абдадзенага дажджом пылу, агню з бярозавых і яловых дроў, новага кажуха, конскага поту, талага снегу і грыбоў, грыбоў, грыбоў у розным стане.

● **25 верасня.** Нядужыцца, хварэецца, баліць рука...

Учора прысніў Купалу, быццам мы сядзім у нейкім прэзідыуме, але перад намі не зала, а нібыта фае ці хол гасцініцы. Раптам бачым: заходзіць пахмуры Купала. Паглядзеў на нас, адварнуўся і моўчкі падаўся да дзвярэй. Броўка шэпча: "Трэба сустрэць". Ён, Танк, я і яшчэ нехта шпарка пайшлі да дзвярэй. Але Купалу не знайшлі.

Сёння таксама недарэчны сон. Зайшоў да мяне Дубоўка, паздароўкаўся і, нічога не сказаўшы, пайшоў.

Народная прыкмета — страшная.

Няўжо і мне ўжо туды?

Хацелася б пажыць, папрацаваць. Толькі збіраюся за прозу ўзяцца.

Цяпер смерць — не падзея. Недзе на



Аўтограф паэта

Коласе адмерлі глыбокія спачувальныя пачуцці. Нават смерць І. Мележа сапраўды ўсхвалявала, растрывожыла, выклікала боль у нас, нямногіх яго сяброў. А гэтыя, нахрапістыя кар'ерысты і самалюбы, нават узрадаваліся.

● Чытачы — іншая справа.

А мне так не стае Івана, яго голасу, яго вячэрняга звонка, добрай размовы пра літаратуру. Я добра ведаў яго недахопы, ён мае, але нам заўсёды было прыемна сустрэць адзін другога, паразмаўляць.

● **28 верасня.** Здольнасць востра адчуваць чужыя пакуты, надзвычайна развітае пачуццё справядлівасці, душэўная чысціня. Як гэта важна і патрэбна! І як многім, у тым ліку і пісьменнікам, гэтага не хапае. Адгэтуль бездухоўнасць, а ў літаратуры шэрасць (нават пры наяўнасці пэўных здольнасцяў).

1977

● Я супраць сентыментальных сяброўскіх адносін. Я ненавіджу п'яныя прызнанні: "Ты вялікі", "Я вялікі". Але хочацца па-ранейшаму (больш стрымана) пагаварыць пра жыццё, пра літаратуру. А з кім? Усе спяшаюцца, усім няма часу, усе імкнуцца хутчэй адхапіць большы кавалак славы, улады, грошай, дабрабыту.

● Адчужэнне, раз'яднанне...

Вядома, у патрыятычным, у палітычным сэнсе мы ўсе адзіныя, з'яднаныя, аднадумцы, а ў духоўным "общенні" — вельмі адзіночкі.

● Павінна з'явіцца і песімістычная лірыка... "Што я яму такое добрае зрабіў, што ён адплаціў мне подласцю?"

1985

● **24 верасня.** У знойдзеным егіпецкім папірусе запісаны гордыя словы аднаго з фараонаў: "Я не чинил зла людям... Я не убивал... Я не преграждал путь бегущей воде..."

1989

● **8 сакавіка.** Восем і жыццё прайшло... Ну, яшчэ тыдзень, месяц, год-другі — і нырай у чорную бездань... Мая мама пад старасць казала: "Ой, сыноч, у маленстве дзень здаецца бясконцым, а дзяцінства прабягае ўмомант. Не паспееш надыхацца маладосцю, а табе ўжо зноў у дарогу. Толькі ўвайшла ў адны дзверы, а перад табою расчыняюцца другія: "Выходзь!" Так і наша жыццё..."


● **4 красавіка.** Некалі ў нас сбыло беларускае справаводства. Былі добрыя падручнікі: па гісторыі — Ігнатаўскага, па геаграфіі Беларусі — Смоліча.

А цяпер выпрашваем, каб вярнулі дзяржаўнасць беларускай мове (гэта члену і арганізатару ААН).

● **30 чэрвеня.** У "Правде" за 30 чэрвеня надрукавана гутарка з Віктарам Астаф'евым. Я потым выпішу дарагія майму сэрцу радкі. А цяпер толькі адзін абцаз: "И вообще не надо путать литературу с хореографическим училищем, где под музыку и команду поднимают ногу, — хватит, наподнимались уже под бодрые крики вождей, ноги и руки устали от такой физкультуры".

Мне ўспомнілася адна з першых пасляваенных сустрэч. Прыехаў Бранеўскі Уладзіслаў. За сталом (у Каралішчавічах) пачалі з тостаў: за Сталіна, за Берута, за савецкі народ, за польскі народ і г.д.

Разлаваўся Бранеўскі і выгукнуў:  
— Ці доўга мы будзем займацца такой фіззардаккай?




А. Куляшоў, П. Панчанка, І. Грамовіч, А. Асіпенка. 1970 г.



А. Лойка, І. Мележ, П. Панчанка. 1976 г.



П. Панчанка, А. Адамовіч, В. Вітка. 1983 г.



П. Панчанка, Я. Брыль. 1977 г.

Фота Ул. КРУКА



## Беларускія адрасы разанскага краязнаўца

Разань літаратурная — гэта сапраўды бясконцы мастацкія сусветы Сяргея Ясеніна, Канстанціна Паустоўскага, другіх знакамітых пісьменнікаў. Ёсць свае літаратурныя стасункі ў Беларусі і Разанскай старонкі. З разанскай зямлэй звязаны лёс малавядомага беларускага пісьменніка Тодара Лебяды (Пятра Широкава).

А з Беларуссю нямала кантактаў у разанскага краязнаўца Уладзіміра Міхайлавіча Касаткіна. Кандыдат медыцынскіх навук, ён з'яўляецца аўтарам кнігі пра Канстанціна Георгіевіча Паустоўскага. Уладзімір Міхайлавіч да 1980 года досыць часта наведваўся ў Гомель (тут жылі бацькі яго жонкі). Прыязджаў разанскі літаратар і ў Мінск, Магілёў, Брэст. Быў на экскурсіях у Белавежскай пушчы, у Хатыні.

Беларусь — у душы, у свядомасці Уладзіміра Касаткіна. Ды і займаючыся даследаванням жыцця і творчасці Канстанціна Паустоўскага, разанскі краязнаўца сутыкаецца, судакранаецца з Беларуссю, з мінскімі і брэсцкімі мясцінамі, якія ведаў, многія дзесяцігоддзі назад адкрыў для сябе вялікі рускі пісьменнік.

А сёлетні год — год 110-годдзя з дня нараджэння К. Паустоўскага — увогуле насычаны многімі падзеямі. Уладзімір Касаткін выступіў з дакладам на пасяджэнні Разанскага абласнога клуба краязнаўцаў — пра жыццё К. Паустоўскага ў Мяшчоры. Прыняў таксама ўдзел у юбілейным вечары ў разанскай вёсцы Еўдакімаўка (там Канстанцін Георгіевіч жыў у 1923 годзе ў родзічаў сваёй жонкі К. Загорскай). З удзелам Уладзіміра Касаткіна адчынена новая экспазіцыя ў лазні сядзібы, дзе ў 1930—1940-я гады ў Салотчы працавалі К. Паўстоўскі, А. Гайдар і Р. Фраерман.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

## “Роднае слова”, № 7

Пачынаецца сёмы нумар артыкулам У. Гніламёдава “Ён адкрыў Беларусь”, у якім вядомы крытык і літаратуразнаўца дзеліцца сваімі ўражаннямі аб творчасці Я. Купалы. 120-годдзю з дня нараджэння народнага песняра прысвечана і шэраг іншых матэрыялаў, сярод якіх артыкулы Э. Садаўнічага “Мастацкая літаратура і нацыянальная свядомасць” (генезіс беларускай тутэйшасці паводле Я. Купалы), Т. Хромчанкі “Тарас Шаўчэнка і Янка Купала”, Е. Лявонавай “Маркотна хаджу па зямлі...” (Купалаўскі пераклад верша Г. Гесэ “У игле”), З. Мельнікавай “Уладзімір Калеснік і беларускае купалазнаўства”, І. Долбік “Творчасць Янкі Купалы ў музычным увасабленні”, Т. Ляшчэні “Паззія Янкі Купалы ў творчасці Анатоля Багатырова”, Ф. Ваданосавай “Музыка — блізкая сястра купалавай паззіі.” (творчыя стасункі Я. Купалы і А. Багатырова), Г. Вітушкі “На добры ўспамін...” (пра дарчыя надпісы Я. Купалы на кнігах), У. Содала “Верш Янкі Купалы “А хто там ідзе?” у гісторыі беларусаў”. Пра духоўныя арвенціры ў паззіі П. Панчанкі разважае Л. Гарэлік — “Кантрасты і парадоксы жыцця”. Семантычная і дэрывацыйная арганізацыя найменняў бульбяных страваў у народнай мове — тэма артыкула Ж. Буглак “Бульбу параць, бульбу вараць, бульбу так сабе ядуць”. Змешчаны артыкулы “Асноўныя тыпы лексічных значэнняў слоў” В. Краснея, “Праца — работа, працаваць — рабіць, працоўны — рабочы” Г. Кулеш, “Абзац” І. Лепешава, “Вобраз песняра ў творчасці беларускіх паэтаў XIX — пачатку XX ст.”, А. Скорбагатчанкі “Дынамічная пластыка Анатоля Анікейчыка” М. Тараканавай, “Міф Віцебска ў творчасці Марка Шагала” Н. Усавай, “Музычны свет Генрыха Вагнера” Р. Аладавай, “Сустрэча праз 45 гадоў” (Я. Колас і А. Зотава) А. Гарон. “Летапіс Сяргея Давідовіча — такой назвай аб’яднаны слова М. Шавыркіннай і ўрываек з паэмы С. Давідовіча “Зона”. З дырэктарам Літаратурна-мемарыяльнага музея Я. Коласа З. Камароўскай гутарыць Т. Лапцёнак (“Шкада, што ў школе выпрацаваны стэрэатыпы...”).

## ПАЭЗІЯ

Васіль  
МАКАРЭВІЧ



## Плазма набраціства

Памяці Максіма Лужаніна

*Хто ведае, пры Каіну,  
З дажджамі аднастайнымі,  
Калі не ад палонію,  
Ад страху чэзнуў бэз, —  
Яго сябры да Коласа  
У памочнікі прыставілі,  
Ці сам душой падступнаю  
У давер да дзядзькі ўлез?*

*А можа, быў пасватаны  
Той пільнаю кантораю,  
Што у Крамлі лічылася  
Найлепшаю з кантор.  
І ведала-заведвала  
Жыццём і крэматорыем,  
Дыханне нават кожнага  
Узяўшы пад кантроль?!*

*Хіба яна не помніла,  
Што брат яго ў Амерыцы,  
Магчыма, віскі глыкае  
Ды лезе ў гараскоп.  
А мо і дзядзька выкінуць  
Каленца хітра мерыцца,  
Дзесь да знямогі рыючы  
То яму, то падкоп?!*

*Паўдзён з нязноснай спёкаю,  
Альбо світанне волкае, —  
А ён, памочнік Коласа,  
Як друг ці кампаньён,  
За ім паўсюды назіркаю,  
Як нітка — за іголкаю,  
Той — у шакоўню цесную,  
А следам — шусь! — і ён!*

*Бываў і на паседжаннях,  
Не толькі дзеля кворума,  
У дыскусіях арудаваў,  
Ледзь пераводзіў дух.  
І часам слова гэткае  
Угорне ў спрэчак ворыва,  
Аж Колас крэчне здзіўлена,  
А хай цябе кадук!*

*Заходзіў і ў прыёмныя,  
Нібы ў прысцен прылазніка,  
Да кабінетных мамантаў  
Там праставаў, бы чмут.  
І, ў крэсле мяккім седзячы,  
Сачыў, як за пралазамі,  
Каб не хітрылі з Коласам,  
Не білі у хамут.*

*А як было памочніку  
Не асадзіць нахрапістых,  
Што дзеля мумій кленчылі  
Хвалу, як муміе, —  
Калі ён шахаў з раныцы  
Наўзмах сярпом апастэту  
Кліп яравое лірыкі,  
Што толькі — ё-маё!*

*Хоць у паставе дзядзькавай  
Зусім не бачыў Цэзара,  
Што славу імператара  
Умомант змог нажыць, —  
Ён быў гатоў за Коласа  
Ісці вайной на цэнзараў,  
Адстойваць коску кожную  
Ад вострых іх нажніц.*

*Ну а калі ў гародчыку  
Ён шчыраваў з рыдлёўкаю,  
Зямля пачне, здавалася,  
Кіпець ды закіпаць.  
Вярнуў-варочаў, чорную,  
Нібыта ў яму глёўкую*

*Сабраўся ён, разгневаны,  
Цэнзуру закапаць.*

*Ды пільнаваў, каб грывулі  
Куранты гучна з музыкай,  
Як дзядзька сну світальнага  
Апошні гнаў пракос.  
Ён знаў — за хвілю кожную  
І бляск зіркатых гузікаў  
Адказнасць непазрэдную  
Перад вярхамі пёс.*

*А дзень быў так застаўлены  
Стагамі спраў і копамі, —  
Між імі не праточыцца,  
Як і ў трысці, кулік.  
Хачя узросту рознага, —  
Касцамі, далакопамі  
Аблог вярнулі клопату  
Глыбока і — ўцалі!*

*А побач муза — ткалляю.  
Пастава з вабнай грацыяй.  
Ледзь ступіць крок і — чуецца  
Кужэльны шум-шумок.  
Эх, закаціцца б з пекнаю,  
Калі не ў рэстаранцыю,  
То недзе на ускраіне —  
У карчомку ці шынок!*

*На выдумку з фантазіяй  
Чыя душа не галая!  
Ды што планідай суджана —  
Таму ў жыцці бываць!  
А можа, ўбок адкінуўшы  
Усе званні і рэгалі,  
Ён, Колас, з музай кінуўся б  
Чачотку выбіваць!*

*Дзе дні яго не гойсалі,  
Што толькі не пялгелі,  
З глыбін азёрных цягучы  
З бяздоннем невады!  
Ды трэба быцьме Коласу  
Ніжэй травы палегае,  
Цішэй куды ад восенскай  
Стамлёнае вады!*

*Ён бачыў, як папелінікі  
Пужліва бралі палачку,  
Што расчытаць да каліва  
Магла любы кавір.  
І з ёй гулялі ў сталую,  
Ды страшную, стугалачку, —  
Хто перш каго застукае, —  
Збірайся у Сібір!*

*А што рабіць! Не з полюса,  
Дзе воблакі — саборамі,  
І ззяла безліч айсбергаў —  
Як срэбных абразоў, —  
А з-за сцяны крамлёўскае,  
З рубінавымі зорамі,  
Ішлі густыя плеймішчы  
Інтрыг і маразоў.*

*Ці ж быць магло па-іншаму  
У час той непрыкаяны?!  
Людскія душы ломачы  
Без жалю у камлі,  
Адроддзе чынгісханава  
З прамым нашчадкам Каіна  
Не толькі верхаводзілі,  
Звярэллі у Крамлі!*

*Ці раз дзяржаву дзелячы  
Паміж сабой, як вотчыну,  
Учыналі бойню лютую  
З-за ўлады і казны.  
Ну дзе было, каб хіжача  
Гайня ці зграя воўчача  
Жыла у цесным логаве  
Без звад і без грызні?!*


*А сціхата надарыцца, —  
Умомант прымуць захады:  
Крамолу знойдуць, выдзеруць  
З дрыгвы ці з-пад карчоў, —  
Халудства захалуснае  
Перад распусным Захадам,  
Ці змова нечуваная  
Крамлёўскіх урачоў!*

*А там зацята возмуцца  
За музу з Мельпаменаю,  
Што жыць штодня вучыліся  
Без хітрых выкрутас.  
Чаму жалезнай прымесі  
У іх голасе паменела?  
З чыйго дазволу ўладнага  
Гутнявіць дэкаданс?*

*Дармо, што творцы — геніі,  
Ды ўсе яны — накольнікі.  
Падобны нават з выгляду  
Да веснавых драчоў.  
А сярод іх, задзірыстых,  
Ідзі знайдзі крамольніка,  
Хоць і саб'еш на мэтлахі  
Больш сотні кірзачоў!*

*А можа, летам лазячы  
Па гушчарах над Нараччу,  
Ды баравіны рэжучы  
На ўзлюбку, то ў раўку,  
Ён, дзядзька, недзе ў горадзе,  
Багему добра знаючы,  
Да пошасці з крамолаю  
Прыклаў, як след, руку.*

*Бо нездарма у Нясвіжы,  
Дзе будні камінарылі,*



## Расстрэл каля лісіных нор

Хмурай лістападаўскай раніцай на Макаўскім шляху ў напрамку лесу перавальваецца на калдобінах фурманка, запрэжаная валамі. Спераду яе важна дыбаюць два стараватыя немцы-жандары ў блакітных шынялях з перавешанымі праз шыі чорнымі аўтаматамі. Ззаду, панурыўшы галовы, з вінтоўкамі на плячах брыдуць трое паліцэйскіх, з якіх толькі адзін знаёмы — Сямён Цялеш, высокі, хмуры чалавек, які раней на станцыі працаваў грузчыкам.

На калёсах стары каваль Лейба з тоўстай ненаваротлівай жонкай Ханай.

Лейбу многія ведаюць. Задымленая, з дзіркамі ў сценах, скрыўлёным дахам кухня стаяла блізка каля школы. Вучні бачылі, як з самай раніцы, апусціўшы галаву да яе шкандыбаў у рудых апорках Лейба. Ён ні

тынкоўка. За акном на імгненне разлілося бялеса-сіняе святло. Былі яшчэ два ці тры меншыя штуршкі: падлога як бы згубіла ўстойлівасць, хісталася пад нагамі.

— Атамная вайна! — выгукнуў мой таварыш, з якім мы ўдваіх займалі пакой у гасцініцы.

Перад паездкай ва Узбекістан, я прачытаў артыкул, змешчаны ў энцыклапедыі і прысвечаны рэспубліцы. З артыкула даведаўся, што ва Узбекістане нярэдка землятрусы.

Стала зусім светла. Настала раніца. Мы адмакнулі дзверы і выбраліся ў калідор. Па ім бегла раснагланая жанчына ў начной сарочцы і дэка лемантавала:

— Амерыка! Не бамбі мяне. Я амерыканка...

Жанчына здавалася памешанай. Але менавіта ў калідоры, паблізу ад дзвярэй ляжала куча цэгля і друзу. Такая ж куча ўзвышалася ў нашым пакоі. Гэта паказвала, што справа не ў бамбёжцы, тым болей атамнай.

Пазней, мы даведаліся, што новыя

## Сустрэча з каракалпацкімі пісьменнікамі

У час Дэкады беларускай літаратуры і мастацтва ва Узбекістане, нашу пісьменніцкую групу накіравалі ў Каракалпакію, аўтаномную рэспубліку. Нас было трое: Пімен Панчанка, Аляксей Пысін і я. Самалётам мы прыляцелі ў Нукус.

Варта сказаць: да таго часу Каракалпакія памяншала сталіцу, перанёшы яе ў другое месца. Нас спаткала новая гасцінічка, дзе яшчэ бачыліся сякія-такія недаробкі. Але ў кожным нумары, які пахнуў вапнай і свежай фарбай, ляжаў брусок свежага мыла і нават бутэлекча з аджалонам.

Іван НАВУМЕНКА



# Тры эцюды

на каго не глядзеў і ні з кім не вітаўся. Потым на працягу першай і другой змены з кухні чуўся жалезны грукат.

З палескага мястэчка ўсе, хто хацеў выехаць, выехалі. Ужо былі ўзяты немцамі Віцебск і Орша, баі ішлі ў Смаленску, а мястэчка ўсё яшчэ заставалася савецкім. З боку Бабруйска і Жлобіна яго абаранялі два бронепаязды.

Ды і куды магі выбрацца Лейба з Ханай. Яны былі старыя, нямоглыя, мелі ўбожую хатку з адным акном, а ў гаспадарцы толькі дзве курыцы. Яны ні з кім не зналіся, іхні адзіны сын даўно выехаў і не падаваў пра сябе вестак, ім проста не было куды выязджаць. Ніхто нідзе іх не чакаў.

Хачінка іх стаяла побач з новай царквой, якая пасля таго, як закрылі царкву сапраўдную, і з яе бярвення збудаваў на другім баку вуліцы клуб, перабралася ў памяшканне шавецкай майстэрні. Ні купалоў не было на гэтай царкве, ні званоў, але старыя людзі веку Лейбы ці Хану прызналі яе за царкву.

Нехлямяжая фурманка спынілася, даехаўшы да лесу. Ехаць далей азначала, што трэба шукаць нейкую пляцоўку, капаць магілы. Але ні немцы, ні паліцэйскія рабіць гэтага не хацелі.

Таму фурманка павярнула направа, дзе за гладкай палянкай узвышаліся пясчаныя горы. Там было мноства лісіных, барсучыных нор, і можна было знайсці яміну, якая б замяніла магілу.

Убачыўшы такі краявід, немцы загадалі фурману спыніцца. Самі адышліся, паліцэйскім далі знак пачынаць расправу.

— Злазьце, жыды! Далей не паедзем.

Лейба злез з воза. Памог злезці жонцы.

— Прашчай, мая Хана, давай развітаемся.

Старую кабету ён прыхінуў да сябе.

— Лепшай, чым ты, жонкі, не было ды я і не хацеў. Прабач, калі чым-небудзь пакрыўдзіў.

— Бывай, Лейба. Ты ніколі мяне не крыўдзіў. За табой я пражыла як царыца. Я буду на небе чакаць цябе.

У гэтую хвіліну раздаліся два стрэлы. Старыя паваліліся. Паліцэйскія закідалі іх ламаччам. З-пад галін відаць была рваная ватоўка Лейбы і вязаныя панчохі Ханы.

Так закончылася гэтая ганебная расправа. Стаяў лістапад сорок першага года і яшчэ далёка было да таго дня, каб расквітацца з двухногімі нелюдзьмі, якія яе ўчынілі.

## Землятрус у Ташкенце

Я прагнуўся ад магутнага ўдару. Ложак падскокчыў, са столі, сцен пасыпалася

будынкі ў Ташкенце ўзводзяцца з так званымі сейсмичнымі швамі. Гэта азначае, што, скажам, будынак — гасцініцы не мае суцэльных сценаў, а ўзведзены як шэраг паасобных секцый. Між секцыямі зроблены цагляныя пракладкі. У выніку сейсмичнага штуршка секцыі падскокваюць, пракладкі рушацца, а будынак устойліва трымаецца. Хрыбет, калі можна так сказаць, землятрус яму не зломіць.

Што і здарылася ў нашым выпадку. А землятрус быў досыць магутным. Сем з палавай балаяў на шкале Рыхтэра. Землетрасенне такой сілы лічыцца разбуральным.

Мы — а гэта пісьменніцкая дэлегацыя, якая прыехала ва Узбекістан для правядзення Дзён беларускай літаратуры і мастацтва — выйшлі з гасцініцы на пляч. Усе сучасныя шматпавярховыя будынкі стаялі цэлыя і непашкоджаныя. Яны, як і наша гасцініца, трохі пападскоквалі секцыямі ў час падземных удараў, страцілі цагляныя пракладкі і стаялі цэлыя і непарушныя.

Затое на стары горад, па якім мы наважылі прайсціся, было цяжка і тужліва глядзець. Будынкі аблогам ляжалі на доле. Сярод такіх разбураных ці напайразбураных будынкаў былі крамы, магазінчкі, розныя склады. Але нават намёку на рабаўніцтва не было.

Ташкент можна, з усведамленнем сваёй вартасці, гонару перажываў бяду, якая на яго абрынулася.

Назаўтра мы мусілі развітацца з Ташкентам. Між тым падземныя ўдары сілай тры-чатыры балы працягваліся цэлы дзень.

Заклучнае пасяджэнне і канцэрт былі прызначаны ў Рэспубліканскім палацы культуры. Падземныя ўдары працягваліся. Вялізны зал быў поўны. Прэзідыум — кіраўнікі рэспублікі, актыў і мы, ганаровыя госці, таксама занялі свае месцы. Над намі, прэзідыумам, вісела агромністая люстра. У час падземных штуршкоў яна гоўдалася. Думкі ва ўсіх бадай аднолькавыя: а што калі гэтая махіна адарвецца, абрынецца на дол.

Тым не меней пад гэтыя штуршкі спявалі — хорам і сола, балетныя групы танцавалі і ўсё астатняе было чын чынам, як заведзена. Начаваць у гасцініцу мы не пайшлі. Падаліся ў аэрапорт. Амаль усе мы былі на вайне, зведалі бамбёжкі, артылерыйскія, мінныя абстрэлы. Там нас ратавала зямля, мураваныя сцены, варонкі.

Тут нішто не ратавала. Зямля была хісткай, ненадзейнай.

Пад раніцу з намі прыехалі развітацца ўзбекскія пісьменнікі. Старэйшы з іх, Уйгун, сказаў:

— Ой, страшна. Не толькі вам, а і нам. Відаць, мы награліся, калі разгневалася сама зямля...

Лускі бліскотнай золатам  
Кіпелі у ставах,  
Касіў гады з навукаю  
У тлумнай семінары,  
І ў Мінску дні астрожныя  
У копы пластанаў.

Чаго тады аднеквацца  
Ды заручацца блізкімі, —  
Віны і ў безвіноўнага,  
Бы ў полі — кіяхоў!  
Магчыма, сярод грэшнікаў  
У папы толькі Рымскага,  
Ды з пэўнай агаворкаю,  
Не знойдзецца грахоў.

Хіба ніхто не ведае,  
Што да нябёс далучаны,  
Душой адчуўшы боскую  
І ласку і сугрэў, —  
Ён, Колас, у трыццатых,  
Хача і кляў пілсудчыну,  
А сам зямлёй надіёманскай  
І трызіў і хварэў.

Ці так сабе, расчулены  
Парыжскімі жаржэтамі,  
Ён там, дзе вёў ад раніцы  
Вучоны рэй Кангрэс,  
Уміг паразумеўшыся  
З крухмальнымі манжэтамі,  
Ў далоні біў гармідару,  
Што на трыбуну лез.

А хіба ў часе бежанства  
Не быў знаёмы з раджамі,  
Ды з імі не чаломкаўся  
Ў Ташкента на віду?  
Чаму ж памочнік тоіцца  
І дзядзьку выгараджае,  
Замест таго, каб вывесці  
На чыстую ваду?!

Чаму пры модным галыштуку,  
Ў сурдуче гожай вытачкі,  
З надброўямі кусцістымі,  
Дзе, пэўна, страх залёг,  
Ён не дае, дасведчаны,  
А хоць бы кончык нітачкі,  
Альбо намеру хітрага  
Маленькі вузлячок?!

Магчыма, яблык злагады  
На дрэве згоды спеліўся,  
Каб плодам дружбы вернае  
Скаціцца на граду.  
Відно, што за бяседамі  
Паміж сабой і спеліся, —  
Спачатку дзьмулі ў дудачку,  
А потым і — ў дуду!

Ну што ж, кантора пільная  
Не станецца скупечыю, —  
Калі ў харомах Коласа  
Не шыраваў, а дрых, —  
Ён будзе каля Замкавай  
Жыллошчай забяспечаны  
З такой архітэктурой,  
Што ажно зойме дух!

Мясціна не курортная,  
З падлогаю растучайнай.  
Навошта нары з коўдраю?  
Не трэба там выгод!  
Ён стане ноччу душною  
Драмаць у збоі, стоячы.  
Прагулка з вартай строгаю,  
Магчыма, — раз на год.

А флейты — трубы мокрыя,  
Што забівае громбамі, —  
Ледзь толькі па-мядзведжаму  
Патрозна узравуць, —  
Падасца, трыбухатыя,  
З чыгуннымі вантробамі,  
Душу наскрозь збалелую  
Гатовы развярнуць!

Ў трызенні-непрытомнасці,  
Як быццам свет аб'едзе ён,  
Там, у нары, заціснуты  
Сярод каменных сценаў.

Ні слова не прамовіўшы,  
Адтуль, бы куст аб'едзены,  
Цераз паўгода вырвецца  
Ён, нібы хістка сцень.

Р. С. Гады, падзеі з датамі  
Даўным-даўно адгракалі,  
Дзён залатых прыіскі  
Пусціўшы з малатка,  
Ды у архіўных сховішчах,  
Ні ў звітках біяграфіі  
Пра выдумку не-выдумку —  
Ні слова, ні радка!

Аляксей Клумаў пражыў толькі 37 гадоў. Але яго кароткае творчае жыццё засталася адметнай старонкай у гісторыі нашай музычнай культуры. Масквіч, ён прайшоў у кансерваторыі фартэп'яна клас легендарнага Г.Нейгаўза, кампазіцыі вучыўся у М.Гнесіна. На працу быў размеркаваны ў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю, дзе выкладаў фартэп'яна з 1937-га па 41-шы год. У Мінску вёў таксама плённую канцэртную дзейнасць, быў вядомы як выканаўца музыкі кампазітараў-рамантыкаў. Займаўся і ўласнай творчасцю.

Дацэнт Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, заслужаны артыст Беларусі, дыпламант Усесаюзнага конкурсу піяністаў, Аляксей Клумаў у гады вайны працаваў у Ташкенце ды ў Маскве. Пры гэтым аддаваў значную ўвагу ў сваёй творчасці беларускай тэматыцы. Наогул, ён плённа скарыстоўваў беларускія фальклорныя матывы ва ўласнай музыцы. Прыклады — “Беларуская танцавальная сюіта”, Капрыччыо для фартэп'яна, апрацоўкі народных песень для хору, для голасу з фартэп'яна або сімфанічным аркестрам. Ён пісаў творы на вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, П.Броўкі, А.Астрэйкі, М.Клімковіча. У 1944 г. завяршыў працу над музычнай камедыяй у трох дзеях “Прыгоды Фрыца”, або “Сорак чацвёрты дзень”, на лібрэта А.Астрэйкі ды У.Няфёда. Твор да пастаноўкі рыхтаваўся Беларускай дзяржаўнай тэатрам музычнай камедыі ў Маскве, аднак прэм'ера не адбылася.

Аляксей Клумаў лічыцца аўтарам аднаго з першых беларускіх фартэп'янных канцэртаў, які зрабіў вялікі ўплыў на развіццё гэтага жанру ў нашай музыцы.

З дня нараджэння гэтага кампазітара, піяніста і педагога мінула 95 гадоў.

С.ВЕТКА

## “Легенды Вялікага Княства”: працяг будзе!

Наша газета распавядала пра выданне прэзентацыйна-сувенірнага дыска са старажытнай беларускай музыкой “Легенды Вялікага Княства” (“ЛіМ” за 14. 09. 2001). Як паведаміла рэдакцыя кавардынатар згаданага праекта Арына Вячорка, гэтая серыя з адроджанымі беларускімі музычнымі помнікамі, фальклорнымі апрацоўкамі і стылізацыямі мусіць мець працяг — рыхтуецца да выдання новага дыска пад рабочай назвай “Старажытная Зямля — Old Land”. У запісе ўжо прымаюць удзел жаночы спеўны гурт “Гуда”, новы склад гурта старажытнай музыкі з Гомеля “Стары Ольса”, выканаўцы-дудары Тодар Кашкурэвіч і Аляксандр Лось, спявачка В.Емялянчык. Акрамя гэтага, ёсць планы прыцягнення да запісу такіх знаных гуртоў, як “Тройца”, “Зьніч” ды іншых...

Плануецца, што дыск “Старажытная Зямля — Old Land”, таксама, будзе выдадзены ў сувенірным выкананні, з мэтай яскравага прадстаўлення беларускай музычнай спадчыны слухачам як у Беларусі, так і за яе межамі. Таму новы дыск беларускай медывяльнянай серыі, таксама, будзе вырабляцца на адным з заводаў фірмы “Соні”.

Як падкрэсліла спадарыня Арына Вячорка, фанграфічная навінка будзе працягваць традыцыі “Легендаў Вялікага Княства”, а таксама, дадасць новыя фарбы ў скарбонку музычнай спадчыны Беларусі. Перш за ўсё, на дыску будуць прадстаўлены глыбінныя фальклорныя пласты, а таксама, старажытныя мелодыі і інструменты.

У бліжэйшых планах творчай групы выдаўцоў серыі дыскаў “Легенды Вялікага Княства” збор матэрыялу, запіс і выданне беларуска-польскага дыска “Музыка Рэчы Паспалітай”. Ад сябе дададзім, што для рэалізацыі гэтай творчай ідэі можна было б скарыстацца на працоўным ВМAGroup, якая ажыццявіла выданне беларуска-польскага дыска “Сэрца Эўропы in gosc” з дапамогай Польскага Інстытута ў Мінску. Здаецца, неблагі вопыт для працягу добрасуседскага культурнага супрацоўніцтва.

Анатоль МЯЛЬГУЙ

ПАМ'ЯЦЬ

Аднойчы сустрэўшы на вуліцы нашага старэйшага кампазітара Анатоля Багатырова, я раптам спытаў у яго: “Як вы ставіцеся да Аляксея Туранкова, як чалавека і музыканта?”. Анатоль Васільевіч здзіўлена зірнуў на мяне: “Вельмі добра. Я паважаў яго як інтэлігентнага чалавека і выдатнашага кампазітара”.

Такое прызнанне класікам беларускай музыкі адметнага таленту свайго калегі сведчыць пра многае. Лёс Аляксея Туранкова, як вядома, склаўся не вельмі ўдала, а ў пэўны перыяд і драматычна. Яго імя і яго творчасць на нейкі час нібы сышлі ў небыццё, дагэтуль захаваўшы кляймо “нядобрадзейнасці”.

У перадаванні перыяд Туранкоў меў званне заслужанага дзеяча мастацтваў рэспублікі, ордэн Працоўнага Чырвонага

“Бачу, ты хлопец настойлівы, здольны. Познаёміся з тваімі кампазітарскімі спробамі. Дапамагу табе паступіць у кансерваторыю з правам бясплатнага навучання”. Аднак скончыць кансерваторыю мне зноў не давялося, пачалася імперыялістычная вайна, і мяне забралі ў салдаты. Чатыры гады я пражыў на фронце. Дэмабілізаваўшыся ў Магілёве, я нібы пачуў унутраны голас, які паклікаў мяне ў гэты цудоўны край, я назаўсёды застаўся на Беларусі.

Жывучы на Беларусі, Туранкоў піша музыку да спектакляў драматычных тэатраў, апрацоўвае мноства беларускіх народных песень. З'яўляюцца і першыя сімфанічныя творы.

У 1934 годзе Туранкоў пераехаў у Мінск. Перад самай вайной на сцэне Дзяржаўнага тэатра оперы і балета Беларусі адбылася

# Найбольш народны кампазітар

Сцяга, быў выбраны дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР першага склікання. Я быў знаёмы з гэтым чалавекам, сустракаўся з ім. Добра ведаю яго творы: оперы, камерную музыку, раманы, песні. Бяру на сябе смеласць сказаць, што гэта сапраўды найбольш народны беларускі кампазітар. Яго музыка ідзе ад усяго сэрца і да сэрца праймае. Чуеш праз яе і пакуты сялянскай працы, і чалавечы боль за зведаную нядолю і перажытыя горасці, і вялікую любоў да свайго роднага краю.

Майстэрства А. Туранкова — у глыбокім валоданні гукавай палітрай народнай беларускай музыкі, на глебе якой і ўзгадаваная ўся яго творчасць. Вынаходлівасць кампазітара выяўляецца і ў журботна-задуманых матывах “Думы”, “Арлоў-браццяў”, і ў зухаватай жартаўлівасці твораў кшталту “Бульба”, “Нашто бабе агарод”, “Забалела, ты мая галованька”.

Вялікі меладычны талент, любоў да народнага далі магчымаць Туранкову плённа працаваць у розных жанрах. У свой час набылі папулярнасць “Накцюрн”, “Раманс” для скрыпкі, кларнета і фартэп'яна, саната для кларнета і фартэп'яна, фартэп'янае трыо, “Беларуская сюіта”.

Жыццё Туранкова і яго творчасць злучыліся моцна з лёсам беларускага народа, з Беларуссю, хаця нарадзіўся Аляксей Яўлампавіч Туранкоў у Пецярбургу (1886 г.). Там ён гадаваўся, вучыўся.

Як распавядаў сам Туранкоў, у сям'і з дзевяці чалавек ён быў самы малодшы. Нечакана на сям'ю звалілася бяда: памёр бацька. Застаўшыся без сродкаў для існавання, маці аддала маленькага Аляксея ў гарадскі прытулак. У хуткім часе ён, як сын салдата, апынуўся ў гвардзейскай школе. Там вучыўся іграць на скрыпцы. Калі пазнаёміўся з нотамі, паспрабаваў пісаць музыку.

— Я разумею, што мае першыя творы — гэта толькі заяўка на будучае, — успамінаў кампазітар. — Не хапала сур'ёзных ведаў. Пачаў марыць пра вышэйшую музычную ўстанову. Але часта хварэла маці. Каб пракарміць сябе і яе, даводзілася жыць на выпадковыя заробкі: іграў у рэстаране, на танцах, вяселлях. Нарэшце, я вытрымаў экзамен у доўгачаканую кансерваторыю. За навучанне трэба было плаціць. Дорага каштавалі лекі для маці. Каб неяк працягнуць, даваў прыватныя ўрокі. Але вучобу давялося пакінуць. Праўда, у хуткім часе пашанцавала. Мяне ўзялі ў Паўлаўскі сімфанічны аркестр, якім дырыжыравалі выдатныя рускія і зарубежныя майстры. Іграў я на скрыпцы-альце, а ў вольны час пісаў музыку.

Аднойчы пасля канцэрта падышоў да мяне Аляксандр Глазуноў, які часта дырыжыраваў канцэртамі аркестра. Ён жа быў і дырэктарам кансерваторыі.

прэм'ера яго першай оперы. — “Кветка шчасця” на лібрэта В. Барысевіч, П. Броўкі, П. Глебкі. Спектакль з вялікім поспехам прайшоў у час Дэкады беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве.

Кампазітар з захапленнем расказваў, як яго ўразіла легенда пра кветку шчасця, з якім натхненнем ён працаваў над музыкай, дзе галоўнае месца заняла купальская песня “Ой, рана на Івана”. Яна праходзіць лейтматывам праз увесь твор. “Гэта песня і прывяла мяне да думкі наконт стварэння оперы”.

Туранкоў, поўны сіл, энергіі, працаваў над рознымі сюітамі, сімфоніямі, пісаў раманы на вершы беларускіх паэтаў Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Танка. Меў шмат задумаў і мараў. Але не ўсе яны здзейсніліся. Пачалася вайна. Страшэнная, жудасная.

Гарэў Мінск. Беларускія кіраўнікі на чале з першым сакратаром ЦК партыі П. Панамарэнкам уцякалі з палаючага горада ўпотаі, нічога не зрабіўшы для эвакуацыі насельніцтва. Многія дзеячы культуры, мастацтва, навукі воляю лёсу засталіся ў Мінску. Вядома шмат выпадкаў, калі людзей, якія спрабавалі выехаць з горада, каралі як здраднікаў, што сеюць паніку. У гэты драматычны час Аляксея Туранкова напаткоўвае асабістае няшчасце — страта сям'і, жонкі. Кампазітар здолеў перажыць гэту трагедыю. З вялікай самаадданасцю пачынае ён аднаўляць знішчаныя пажарам рукапісныя творы: “Нота за нотай даводзіцца ўспамінаць, каб песні ажывалі зноў, — расказваў кампазітар. — Толькі за першы год вайны я аднавіў болей за 50 песень”.

У цяжкія гады акупацыі Аляксей Туранкоў не “высоўваўся”, у адрозненне ад кампазітара Міколы Шчаглова, які займаў пасаду загадчыка музычнага аддзела пры Цэнтральнай Беларускай Радзе. Да вайны Шчаглоў напісаў кантату “Сталін”, крамлёўскія кіраўнікі далі ёй высокую ацэнку, і Мікола Шчаглоў зрабіўся адным з самых паважаных кампазітараў. Што прывяло яго да супрацоўніцтва з немцамі, мне невядома. Памятаю яго ў часы вайны: жывы, энергічны, руплівы, калі я сустракаўся з ім, ён ветліва вітаўся, спяшаючыся ў тэатр на рэпетыцыю сваёй оперы “Лясное возера”, якую ставіла Варвара Пукст. Опера была створана паводле народнай легенды пра каханне князя і сялянскай дзяўчыны. Пры падыходзе Савецкай Арміі да Мінска Мікола Шчаглоў уцёк у Нямеччыну.

У галодныя гады фашысцкай акупацыі А. Туранкоў працуе ў Мінску над аднаўленнем оперы “Купалле”, якую паставілі ў Мінскім гарадскім тэатры. Нароўні з такімі операмі, як “Яўгеній Анегін”, “Кармэн” “Купалле” мела вялікі поспех. Прыязджалі замежныя музыкі, давалі ёй найлепшую ацэнку. Вядомы спявак Забэйда-Суміцкі аднёс оперу Туранкова “Купалле” да класічных твораў. Нямецкі музыказнаўца

Гюнтэр Крафт, які з вялікай зацікаўленасцю вывучаў беларускую музычную творчасць, назваў яе шэдэўрам беларускай нацыянальнай музыкі.

На мой погляд, гэты твор мог бы і сёння ўпрыгожыць сцэну нашага тэатра оперы, зрабіўшыся такім жа з'явішчам, як “Паўлінка” ў Нацыянальным акадэмічным тэатра імя Янкі Купалы.

У тыя гады, я, малады хлопец, часта сустракаўся з Аляксеем Яўлампавічам. Мяне з ім пазнаёміў народны мастак БССР Валянцін Волкаў, з якім мы жылі ў адным доме па Маскоўскай вуліцы, перайменаванай новымі ўладамі ў Варшаўскую. Валянцін Віктаравіч з Аляксеем Яўлампавічам падвечар выходзілі на невялікі праменад. Іншым разам я далучаўся да іх. Мне вельмі імпавала такое знаёмства. Я тады іграў у цымбальным ансамблі, якім кіраваў Зміцер

Захар — вядомы віртуоз-балалаечнік. Маці мая ведала яго з даваенных часоў і ўпрасіла маэстра ўзяць мяне ў аркестр. Бо мне тады мінула шаснаццаць гадоў, і немцы маглі пагнаць у Германію. Зміцер Захар з гумарам сказаў, усучыўшы мне бас-цымбалы: “Нот не ведаеш, моцна па струнах не стукай, каб меней фальшу было”. Гэта я выконваў дасканалы.

Неяк я ўбачыў Аляксея Яўлампавіча. Высокі, хударлявы, ён ішоў у задуменні. Я з асцярогай падышоў. Ён некалькі хвілін углядаўся ў мяне, быццам першы раз бачыў. Пачаў далікатна апраўдвацца, што не пазнаў мяне, а потым запытаў, як ідзе ў аркестры рэпетыцыя “Беларускай сюіты”. Я адказаў яму, што ўчора мы ездзілі ў Баранавічы і там упершыню выконвалі яе. Пасля нашага выступлення за кулісы прыйшоў Генадзь Іванавіч Цітовіч. Усхваляваны, ён доўга ціскаў руку Зміцера Захара, шчыра гаворачы: “Дзякуй вам, дзякуй за цудоўнае выкананне “Беларускай сюіты”, Дарэчы, слыны Генадзь Іванавіч Цітовіч таксама мусіў застацца на акупаванай тэрыторыі. Спрабаваў падацца на усход, але шляхі ўжо былі перакрытыя акупантамі і яму з сям'ёй і з хвораі дачкой давялося вярнуцца ў Баранавічы.

Аляксей Туранкоў застаўся ў Мінску чакаць вызвалення. Але з прыходам Савецкай Арміі яго, як ні здзіўна, напаткала бяда. Туранкова абвінавацілі ў здрадзе Радзіме. Калі б сапраўды было так, ды, напэўна, у яго абарону ніколі не стаў бы вядомы праваабаронца, адвакат Міхаіл Сільвестравіч Гарачун, якога за яго прынцыповасць, сумленнасць паважаў Пётр Міронавіч Машэраў.

Вось што раскажаў мне Міхаіл Гарачун: — Калі я пазнаёміўся са справай Аляксея Яўлампавіча Туранкова, я зразумеў, што ў ёй многа блытаніны. Да Туранкова не раз прыходзілі незнаёмыя людзі, называлі сябе партызанамі, падпольшчыкамі, але ніхто з іх ні разу не паказаў яму свайго пасведчання, што перад ім той, кім называўся, а не які-небудзь правакатар. За такімі людзьмі, як Туранкоў, якія мелі заслугі перад савецкім урадам, немцы сачылі вельмі пільна: за іх паводзінамі, за іх адносінамі да “новага парадку”. Маглі быць ўсялякія недарэчнасці. Гэта Туранкоў добра ведаў. Ведаў, што ў такім выпадку трэба было весці сябе асцярожна.

Аднойчы да яго ў кватэру прыйшла жанчына. Паказала сваё пасведчанне, а таксама ліст ад Панамарэнкі. Жанчына зрабіла на яго добрае ўражанне. Яе спакойны тон, жаночая цеплыня, шчырасць яе слоў, дазволілі Туранкову паверыць ёй. Яны абгаварылі ўсе дэталі бяспекі. Дамовіліся, што наступным днём яны сустрэнуцца зноў, каб разам рушыць у партызанскую зону. Цэлыя суткі Туранкоў не спаў. Назаўтра быў напатагове і стаў чакаць сувязную...

# Лёс, апалены часам...

Гадзіннік паказваў той час, калі яна мусіла прыйсці, а яе не было. Мінуты здаваліся за гадзіны, гадзіны за вечнасць. Страх апанаваў яго. Несустрымна білася сэрца, нельга было ўседзець на месцы. Нервова пачаў мераць кватэру крокамі. Раптам нехта ляпнуў дзвярмі, на парозе з'явіўся незнаёмы чалавек. Спытаў: "Вы гатовы?" Туранкоў разгубіўся. Яго ахапіў дзікі, неўразумелы жак. Ён не чакаў такой неспадзяванкі. У галаве мільганула: "Хто ён? Мабыць, з жанчынай што-небудзь здарылася. Ці не трапіла яна ў лапы гестапа, а гэты незнаёмы — правакатар?" Хваляванне перайшло ў цвярозы спакой: "Вы мяне збыталі з кім-небудзь іншым." Незнаёмы суха вымавіў: "Жанчына, якую вы чакалі, не прыйдзе. Яна захварэла. У мяне няма часу. Выходзім хутчэй", Мужчына гаварыў цвёрда, рэзка адсякаючы слова ад слова. "Не чапляйся да мяне, я сабраўся ісці ў краму", — сказаў Туранкоў і рашуча выйшаў на вуліцу. Той увязаўся следам, схпіўшы Туранкова за плечы, павярнуў да сябе. Як з пад зямлі выраслі двое паліцаў: "Чаго прыстаеш да старога?" — спытаў адзін з іх. "Ды мы тут, ды мы так..." — пачаў апраўдвацца мужчына і хацеў адсясці. Паліцаі спынілі абодвух: "Што ён хацеў ад вас?" "Не ведаю, што яму патрэбна ад мяне... Першы раз бачу яго..." — адказаў спалохана Туранкоў. "Дзе працуеш?.. Пакажы дакумент..." Паліцаі, схпіўшы з двух бакоў недарэку-незнаёмца за рукі, павялі. Павярнуўшы галаву да Туранкова, арыштаваны зірнуў на яго так, баццам вачамі дзве кулі ўсадзілі яму ў сэрца. "Гэтых вачэй я ніколі не забуду... Балючая памяць застанеца на ўсё жыццё", — гаварыў мне кампазітар. І я ніколі не паверу, што гэты прыветлы, добры чалавек мог зрабіць такое свядом... Гэта толькі не зразумелы збег акалічнасцяў, у якія трапіў Туранкоў, і віна тых, хто не змог умела арганізаваць варункі, каб пераправіць яго ў партызанскую зону, а затым у Маскву.

Так расказваў мне адвакат Гарачун... Шукуючы матэрыялы пра жыццё і творчасць Аляксея Туранкова, я, да свайго расчаравання, нічога, акрамя лаканічных публікацый у "Беларускай музычнай літаратуры", даведніках Саюза кампазітараў і некалькіх радкоў у "Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі", не знайшоў. Вельмі быў здзіўлены, калі, гартаючы новую кнігу "Кампазітары Беларусі" Т. Мдзівані і Р. Сергіенкі, імя Туранкова не ўбачыў (як і шэраг іншых іменаў класікаў беларускай музыкі). Быццам кампазітар Аляксей Туранкоў кудысьці знік, і яго не існавала ў прыродзе. Такое ўражанне, што імя яго забытае, а творчасць выкаслена з музычнай культуры. А, напрыклад, для таго ж Міколы Шчаглова ў кнізе месца знайшлося. Я нічога варожага да гэтага кампазітара не маю. Як музыка ён заслугоўвае вялікай увагі і пашаны. Аднак, лічу, што кампазітара Аляксея Туранкова абысці было нельга. Без яго кампазітарскай дзейнасці немагчыма ўявіць выток глыбокага грунтоўнага, даследавання беларускага музычнага фальклору.

Калісьці, прыехаўшы ў Мінск, сусветна вядомы дырыжор Карл Цэкі, пазнаёміўшыся з узорами туранкоўскай камернай музыкі, быў вельмі ўражаны высокім прафесіянальным майстэрствам беларускага кампазітара. Адзначыў, што творчасць Аляксея Туранкова — прыкметная вяха ў развіцці музычнай культуры.

Адзін знаёмы кампазітар выказаўся, што ўжо "не модны", што сёння слухача трэба выходзіць на новых тэхнічных прыёмах і формах... Аднак сёння нам даводзіцца здзіўляцца, што музыка Моцарта ў свой век не магла сапернічаць з музыкай Антоніа Сальверы. Сучаснікі часта памыляюцца, даючы ацэнку таму ці іншаму твору. Толькі час пакажа, якая музыка будзе жыць вечна, а якая адамрэ, як сохлае дрэва.

У багатай спадчыне Аляксея Туранкова — операх, сімфоніях, інструментальных кампазіцыях, рамансах, песнях — заўжды гучыць невычэрпная прыгажосць беларускай народнай музыкі, якая прайшла праз усю творчасць і жыццё гэтага добрага і прывабнага чалавека. У маім уяўленні Аляксей Туранкоў застаецца найбольш беларускім кампазітарам, бо ў яго творах жыве Беларусь.

**Уладзімір СВЯТЛОЎ,**  
кінарэжысёр, член Саюза  
кінематографістаў

**Уладзіслаў Галубок** — постаць знакавая ў гісторыі беларускага мастацтва. Гэты чалавек стварыў першы беларускі тэатр. Ён адзін з тых, каго спачатку ўзнесла на вяршыню жорстка і крывадушная эпоха 30-х гадоў, а потым сама ж і праглынула. Уладзіслаў Галубок — чалавек, які пакінуў яркі след у беларускім тэатральным мастацтве, літаратуры, жывапісе, рэжысуры...

## РЫЦАР ТЭАТРА

Захалленне тэатрам пачалося з таго самага моманту, калі чатырнаццацігадовы Уладзіслаў убачыў у 1896 годзе спектакль украінскай трупы, што гастралювала па Беларусі. Спектакль зрабіў такое ашаламляльнае ўражанне на хлапчука, што Уладзіслаў сам узсяў за пяро і паспрабаваў напісаць п'есу. Потым была праца ў беларускай трупе пад кіраўніцтвам Ігната Буйніцкага, першай, якая здолела з самадзейнага гуртка вырасці ў самастойны калектыву. У 1917 годзе ўзнікла Першае таварыства беларускай драмы і камедыі, якім кіравалі Фларыян Ждановіч і Усевалад Фальскі. Галубок становіцца актёрам гэтага калектыву. А 10 жніўня 1920 г. "Група пад загадам Галубка" сыграла першы спектакль "Суд", пастаўлены па камедыі арганізатара калектыву. А потым — сотні, тысячы спектакляў вандроўнага тэатра Галубка і "галубянятаў". Спектаклі ставіліся ў наспех адбудаваных клубах, якія зімой не ацяпляліся. Праз выбітыя шыбы вольна гуляў вецер, глядачы сядзелі ў валёнках, кажухах, а артысты дрыжэлі ад холаду.

Узгадвае Яўген Ціхановіч, мастак, зяць У. Галубка:

— Мая першая сустрэча з Галубком адбылася ў адным з райцэнтраў, куды прыязджаў вандроўны тэатр. Для спектакля прыстасавалі Народны дом, былою хату святара, там жа сканструявалі сцэну. Але тады яшчэ не было электрычнасці. Галубок папрасіў, каб прынеслі керасінавыя лямпы. Жыхары з захватай адгукнуліся на яго просьбу. Так што хутка святла ў хаце было больш чым дастаткова... І гэтак, з павагай і вялікай радасцю, сустракалі тэатр Галубка ўсюды.

Калі ж ён прыязджаў у Мінск, дык капелюшы здымалі, ветліва ўсіміхаючыся, зусім незнаёмыя людзі. Многія проста крочылі побач з ім, і хутка Галубка ўжо абступаў сапраўдны натоўп...

Тым не менш, калі яму было прысвоена званне "народнага", Галубок жартаўліва абураўся. "Што такое "народны"? — любіў ён казаць. — Цыгарэты ёсць "Народныя"... А вось "Заслужаны" — гэта да..."

## МАСТАК

Калі талент перадаецца ад аднаго пакалення да наступнага, то з'яўленне ў дынастыі чарговага творцы — не дзіва. Але заўсёды ў гэтым ланцужку прысутнічае першае звяно. Уладзіслаў Галубок і быў тым першым звяном, паклаўшы пачатак цэлай дынастыі таленавітых нашчадкаў. Са спробы асэнсаваць з'яўленне на пачатку ХХ стагоддзя такой рознабаковай асобы, якім быў Галубок, і пачалася размова з **Вольгай, праўнучкай драматурга:**

— Існуе такая тэорыя: з'яўленне значнай асобы абумоўлена пэўнымі ўмовамі. Час ад часу проста выпявае неабходнасць у чалавеку, здольным змяніць існуючы стан рэчаў. Напэўна, тады, на пачатку ХХ ст., і выпявалі ўмовы для з'яўлення такой асобы, як Уладзіслаў Галубок. Калі ж больш канкрэтна, то ён проста бачыў, што ёсць неабходнасць у стварэнні беларускага тэатра. І нічога звышасаблівага для гэтага не патрабавалася — толькі моцнае жаданне і любоў да справы. Гэта ўсё ў Галубка было. А тое, што п'есы пісаў, маляваў, — дык гэта ўжо ад Бога...

Ён быў самавучка, без аніякай адукацыі. А гэта значыць, што ў чалавека было дараванне адлюстроўваць наваколле рэалістычна. Ён увесь вольны час прысвячаў жывапісу — у яго была такая ўнутраная неабходнасць. Усе карціны вандравалі па вёсках разам з тэатрам. Часта гэта было адзіным мастацтвам, якое бачыў народ на той час.

Што тычыцца спадчыны Галубка-мастака, дык адна карціна знаходзіцца ў Літаратурным музеі, адна — у гасцеўні Галубка, дзве — у сямейнай калекцыі. Адну з гэтых карцін нам перадала актрыса Кацярына Мартыненка. Карціну гэту ёй падарыў сам Галубок, калі актрыса была ў шпіталі. Яна ўзгадала, што той апекаваў яе, як бацька, і перад ад'ездам сказаў: "Мы па цябе вернемся, а каб і ты не забылася пра нас, вось табе пейзаж. Глядзі і папраўляйся". К. Мартыненка зберагла карціну і ніколі не развітвалася з гэтым маленькім эцюдам, аберагаючы яго як талісман.

Людміла ГУРМАН

## Незаменны бас

Якія найбольш адметныя падзеі гэтага лета для калектыву Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы Беларусі? Безумоўна, тыя, што звязаны з гастроліямі. Некалькі тыдняў таму яны завяршыліся. Трупа пабывала ў Італіі, выступіла на оперным фестывалі ў Швейцарыі з вердзіеўскім рэпертуарам і з новай пастаноўкай "Багемы" Д. Пучыні, наведла Германію з канцэртнымі праграмамі. Тым часам, у калектыве адбылося "хатняе" свята, да якога неабыхава ставяцца і шматлікія прыхільнікі айчыннага опернага мастацтва: сваё 60-годдзе адзначыў народны артыст Беларусі Яраслаў Пятроў.

Урадзенец Буда-Кашалёва, выхаванец нашай нацыянальнай вакальнай школы, цудоўны беларускі бас, адораны яркай знешнасцю, ён без малаго тры дзесяці гадоў служыць роднай опернай сцэне. І літаральна з часу свайго дэбюта застаецца ў ліку ўлюбёнцаў публікі. А дэбютаваў



ён тут яшчэ студэнтам, у партыі Грэміна ("Яўгеній Анегін").

У багатым і разнастайным рэпертуары артыста псіхалагічна складаныя вядучыя ролі ў операх "Русалка", "Іван Сусанін", "Князь Ігар", "Барыс Гадую", "Дон Карлас", "Вайна і мір", "Фаўст", "Іяланта", характарныя і камедыйныя вобразы ў "Севільскім цырульніку" ды ў музычных казках для дзяцей, камерныя творы, народныя песні... Адказнае, самаадданае стаўленне да кожнай працы, да сустрэчы з публікай дазваляе Яраславу Пятроў захоўваць, што называецца, прафесійную форму і заставацца ў цэнтры творчага жыцця Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы Беларусі.

С.Б.

На здымку: Яраслаў Пятроў у ролі Кутузава ("Вайна і мір")

Выйшаў з друку чарговы нумар часопіса сатыры і гумару “Вожык”. Шмат цікавага знойдзе чытач на ягоных старонках. Тут і фельетоны, і гумарэскі, і вершы, і карыкатуры. Іншымі словамі,



“Вожык”, як часопіс, які любяць у народзе, смяецца разам з народам над усім тым, што перашкаджае нармальна жыць і працаваць. Бюракраты, прайдзісветы, прыстасаванцы, перастрахоўшчыкі, злодзеі, ашуканцы — вось тыя, з кім актыўна змагаецца калючы санітар. У сёмым нумары часопіса друкуюцца цікавыя падборкі вершаў Васіля Зуёнка, пародый Паўла Саковіча, байка Анатоля Крывіцкага “Ліса і пёўні”, верш Анатоля Гарачова “Мода”, гумарэскі Анатоля Эзэва “Гісторыкі”, Міколы Падабеда “Паляванне на мух”, фельетоны Рыгора Яўсеева “Баранавіцкая дармаўшчынка”, Юліі Зарэцкай “Свавольныя Цуды-Юды”, “Анекдоты ад Ахрэма” пад рэдакцыяй Паўла Місько. Свае вершаваныя мініяцюры “Ліса і казёл”, “Манія вялікасі”, “Пра ўладу”, “Ірванулі” прапануе ўвазе чытачоў Міхась Журавіна. Прадстаўлены ў нумары папулярныя рубрыкі “Класікі смяюцца”, “У гэтым свеце ўсякае бывае”, “Думкі ўголас”, “Цыдулька на слупах”, “Па дарозе ў Аўцюкі”, “З кувэрка Несцеркі”, “Творчасць нашых чытачоў”, “Вожыку пішуць...”, “Як стала вядома...”, “Гумар з-за бугра”, “Іголкатэрапія”, “Коўзанкі”, “Досціпы славуных”, “Усмешкі” і іншыя. Прыхільнікі гумарыстычнага серыялу — аповесці Пятро Васючэнікі “Залёты гаспадара Нупрэя Ліштэлі” азнаёмяцца з чарговым раздзелам пад назвай “Нашы штаны”.

Не забывае “Вожык” і пра дзяцей: у старонцы “Калючы” змешчаны вершы Валянціна Лукшы, Рыгора Яўсеева, казка Васіля Феранца, вясёлы слоўнік вучанцы 4 класа сярэдняй школы № 36 сталіцы Дарыны Шабалінай, а гэтаксама галаваломкі пад рубрыкай “Конкурс: Акадэмія кемлівых”.

Тыя ж, хто любіць спяваць, знойдуць у рубрыцы “Музычная ўсмешка” вясёлыя песенку з рэпертуару ансамбля “Сябры” пад назвай “Хто на мора, хто на Вячу...” (словы Уладзіміра Мазго, музыка Мікалая Сацуры). Новую крыжаванку для аматараў з карысцю бавіць час склаў Валянцін Жвалеўскі.

Дасціпныя малюнкi вядомых мастакоў-карыкатурыстаў Алега Папова, Аляксандра Каршакевіча, Івана Бокія, Яўгена Царкова, Аркадзя Гурскага, Пятро Козіча, Андрэя Слуцкага, Уладзіміра Чуглазава, Паўла Шычко, Аляксандра Пятрова, Віталія Кушнярэвіча друкуюцца ў гэтым нумары.

Мяркуем, нікога не пакіне раўнадушным, прыкладам, вась гэта верш таленавітага паэта Васіля Зуёнка “Дваісты”:

Звычайка звычайна,  
Ды разнаякая:  
Адзін — «выкае»,  
Другі — «якае»:

Вы зрабіце —  
І мне далажыце,  
Каб я раструбіў,  
Як я зрабіў!..

Так што выпісвайце, купляйце, чытайце “Вожык”! Смейцеся разам!..

Уладзь ЦВЯТКОЎ

# Проста голас

Алесь Аркуш — паэт, эсэіст, стваральнік Таварыства Вольных Літаратараў, але перадусім — ідэолаг новай культуры. Адзін з апошніх камісараў беларускай літаратуры, якая перастала быць рэгулярнай арміяй пісьменнікаў, а разбрылася па рэгіёнах і суполках. Ён не айчынны Фурманаў, а хутчэй тутэйшы бацька Махно, аднак яго камізэлькі выглядаюць не менш каларытна і пераканаўча, чым нягнуткія рэвалюцыйныя скуранкі. “Сур”ёзны дзядзька — гавораць пра яго маладзейшыя літаратары, для якіх словы “таварыства” і “воля” — пусты гук, а паняцце літаратура рэдукавалася да камічнага “літ”.

“Як кулямі зараджана друкарка...” — так пачынаецца адзін з вершаў кнігі “Проста ў сярэдзіну”, што міжвольна наводзіць на думку, што ў аснове назвы новага зборніка пакладзены малапазатычны вобраз мішэні. Для “ваіра альтэрнатывы”, якім па звычцы ўспрымаецца гэты палачанін, цалкам натуральнае жаданне цэліць у сярэдзіну. Адказная, амаль місіянская роля, якую адвела яму Новая Літаратурная Сітуацыя, абавязвае яго быць не толькі таленавітым прадзюсерам ад кнігадрукавання, але і пісьменнікам, які ўвасабляе заўсёды прывабны ідэі волі не толькі ў маніфэставанай публіцыстыцы, але і ў паэтычнай практыцы.

Між тым, аркушаўскае “проста ў сярэдзіну” — сінонім не снайпераўскай дакладнасці, а мастацкай прастаты. Верш, аднайменны з назваў зборніка, прысвечаны безумоўна выбітнаму расейскамоўнаму пісьменніку Генадзю Айгі, аднак яго змест знаходзіцца па-за апісаннем рэальнага знаёмства з паэтам, па-за вобразам канкрэтнай асобы, і нават па-за часам, хоць апошні і спрабуе нахабна праскочыць у апавядальную тканіну твора пазнавальнымі “лукойламі”, “газпрамамі” і “менатэпамі”, якія, дзякуючы намаганням Аркуша, з монстраў капіталістычнай рэальнасці ператварыліся ў даволі бяскрыўдных міфалагічных істотаў. “Проста ў сярэдзіну” — верш-роздум над сутнасцю і прызначэннем мастацтва. Непазатычна гэтую сутнасць можна было б акрэсліць як злучэнне зямлі і неба, якое дасягаецца альбо інтуітыўна, альбо з дапамогай культуры. Аднак пераказ, прамое казанне — не заўсёды самы ўдалы шлях данясення сэнсу, таму лепш звярнуцца да аўтарскага тэксту:

проста голас проста ў сярэдзіну  
у цэнтар у глыбіню  
як каменчык у студыю  
і кругі і ціхі водгук  
гэтак проста, як сцізорыкам  
выразаць свістульку каб без  
дай прычыны гукаць аблокi

Было б няблага, каб гэты твор стаў для Алеся Аркуша павароткавым. Соц-артаўская плакатнасць злуканізавала адзін час творчасць гэтага вольнага літаратара проста да непрыстойнай сцісласці, з-пад якой, тым не менш, не магла выпрастацца ўласцівая яму філасафічнасць. Прастата,

Алесь Аркуш. Проста ў сярэдзіну.  
Вільня, 2001.

увогуле, іншы раз забівае паэта хутчэй, чым стрэл у спіну. Менавіта прамагаварэнне, якім сёння падмяняюцца метафара і міф, з’яўляецца, на думку крытыкаў, галоўнай пагрозай сучаснага мастацтва, незалежна ад таго, традыцыйным ці авангардным выглядае яно з боку формы. Паэтычная прастата не павінна зводзіцца да жывёльнага крыку, але вымушана культываваць голас прыроды. Як заўсёды, мастацкасць — гэта ўдала вызначаная сярэдзіна.

Такім залатасярэдзінным творам выглядае і “На пошукі змея Нарата”, які, даруецца за каламбур, прадстаўляе Аркуша адначасова як наратора (г.зн. апавядальніка) і як наратолага — спецыяліста па бразільскім змеях. Міф аб апошнім і стаў нагодай паразважаць, зноў-такі пра мастацтва, якое не толькі адмаўляецца ісці наўпрост, але і паўсюдна імкнецца залезці ў чужую скуру.

О, гэты смяльчак, Раул Боп,  
які накінуў на шыю Змею Нарата  
пяццю і засліў гразу сльвы Амазонкі.  
Ён так марыў ажаніцца  
з дачкой каралевы Лузіі,  
што ўлез у скуру сваёй ахвяры  
і змеям выправіўся  
на пошукі абранніцы.

— Куды-ж ты, Змей Нарата? —  
пытаюцца  
ў Раула Бопы жыхары сльвы.  
— Хачу я бачыць дачку  
каралевы Лузіі,  
адказаў усім смяльчак Раул.  
Няпросты ён выбраў шлях —  
праз сльву,  
праз балоты, праз выпрабаванні.  
Уладзімер Славук намалюваў бы  
шыкоўныя ілюстрацыі  
да гэтай гісторыі.

Шлях сапраўднага мастацтва — заўсёды няпросты: не толькі праз сльву, але і праз церніі. З другога боку, сапраўднае прастата — як сінонім геніяльнасці — гэта вынік складанага шляху, які праходзіць душа. Аднак, нават без пафасных эпітэтаў, мастацкасць — як крытэрыі вызначэння літаратурнай творчасці — набываецца за кошт ахвяравальна-добравольнага ўскладнення жыцця. Менавіта так трэба расцэньваць стварэнне абавязковых нормаў, правілаў, без якіх самая авангардная культура не можа доўга праіснаваць, каб не надакучыць спахжыўцу. Нішто так хутка не раздражняе, як анархія.

Таму так важна захоўваць цэнзараў самых разнастайных гатункаў, і, у першую чаргу, рэдактараў і карэктараў, якіх цэрбераў ад літаратуры. Выключна на сумленні рэдактараў знаходзіцца такі, да прыкладу, перл: “Па паляныцы па далінцы / / скачуць конікі ў абдымцы”. Відавочна, што дапрацоўкі патрабаваў і цыкл “Птушыны рай”, дзе метафарычнасць аркушаўскай думкі раз за разам вынішчаецца нейкай зухавата-маладнякоўскай інтанацыяй. Да прыкладу: “Лятаць — вась самае галоўнае! Няма калі спачыць-заснуць!” Ці з другога “птушынага” верша: “У кожнай ёсць душа і цела. І цела за душой ляцела.” Вобраз птушкі ў гэтым цыкле прымушае згадаць пра

рычардбахаўскую чайку з іменем Джанатан Лівінгстон, але беларускі падвядзеецца значна драбнейшым.

Даспадобы прыйдуцца чытачу хіба што аркушавы вераб’і: нахабныя, самаўпэўненыя, прывабныя сваім жаданнем перайначыць лёс, вырваць у жыцця лепшы кавалачак хлеба. Верабей — парыжскі ці полацкі — дэманструе вітальнасць, жыццяздольнасць, якой, безумоўна, не хапае беларускай літаратуры, і па якой так бядуе паэт і культуртрэгер Алесь Аркуш. Ведаючы яго вечны клопат, пачынаеш без іроніі ставіцца да даволі правакацыйных радкоў, накаралт:

Сёння ізноў іду на ўзбярэжжа Сены  
карміць тутэйшых вераб’ёў —  
нямоглы Парыж цярліва  
чакае маіх вершаў.

Парыжска-кракаўскія вершы, аб’яднаныя ў цыкл з візуальна-запамінальнай назвай “Чыгунныя масты па чарзе адпускаюць свае рукі ад берагоў”, здаюцца найбольш роўнымі і тонкімі. Прычынай таму не роўнасць еўрапейскіх дарог і не празрыстасць паветра, а самота, якая адмыла пазта ад прыўнесенага звонку і дала дакладны і чысты адбітак — правінцыйны рамантык, здольны перавярнуць свет, калі яму дадуць кропку апоры.

Тэма вонкавага шматгалосся, якое заціскае “чысты голас” — дастаткова актуальная для Аркуша. З нізкі “Закуты ў цяжар цела” хочацца вылучыць верш “Не думаць пра сон і паразы”, што якраз і ўздымае гэтую праблему, істотную для многіх сучасных паэтаў, якія сталі ахвярамі поліфаніі, бо не змаглі ідэнтыфікаваць сябе. Верш варта чытаць без першага катрэна:

Слухаць, як гойсае вецер,  
Што робіць падушны воіс...  
Смерць — непісьменная лэдзі —  
Паставіць свой крыжык-ропіс.

Закуты ў цяжар цела,  
Шукаеш таемныя дзверы,  
Здаецца, патрэбная смеласць,  
А досыць адной веры.

На беразе вечнага часу,  
Дзе робяцца друзам выгоды,  
З апошняга хлеба запасу  
Ты корміш птушку Свабоды.

Птушка міра, птушка шчасця, цяпер вась і птушка Свабоды... Апошняя здаецца відавочным анахранізмам у сучаснай літаратуры, дзе постмадэрністычная плуральнасць (поўны пафігізм, уласцівы ментальнасці жыхароў капіталістычных дзяржаў з даўно адбудаваным інстытутам дэмакратыі) злучылася з унармаванасцю, дазіраванасцю друкаваных плошчаў, якую можна суаднесці хіба што з часамі ваеннага камунізму. Свабода была і застаецца прыватнай справай асобна ўзятых рамантыкаў, такіх, як Алесь Аркуш.

Ганна КІСЛІЦЫНА

## “ІР” у міжсезонне

Ліпень-жнівень-верасень... Лічыцца, што гэта традыцыйны час вакацый. З аднаго боку, нібыта актывізуецца гастрольнае жыццё, фестывальны рух. З другога, тэатральна-канцэртныя ўстановы адпачываюць: міжсезонне. Час вакацый павольна адлюстравваўся і ў планах дзейнасці Польскага інстытута ў Мінску на трэці квартал. Ён менш звычайна насычаны імпрэзамі ды сустрэчамі, пераважаюць анонсы новых выданняў па розных аспектах польска-беларускіх стасункаў — у гісторыі, у літаратуры, у галіне

інтэлектуальных ды культурных ініцыятыў.

І ўсё ж на верасень замоўлена некалькі адметных акцый, у ажыццяўленні якіх, поруч з беларускімі партнёрамі, бярэ ўдзел “ІР” — Польскі інстытут у Мінску. У межах праекта “Восень польскай культуры” чакаюцца паказы тэатраў “К-2” ды “Бюро падарожжаў” з Вроцлава (спектаклі “Зорка” ды “Кармэн Фунэбрэ”): госці выступяць падчас Міжнароднага фестывалю “Белая вежа” — 2002 у Брэсцім абласным тэатры драмы і музыкі. На гэтай жа сцэне, дарэчы, рытуецца прэм’ера спектакля “Вялебныя”

паводле С.Мрожака. Кінематаграфісты Польшчы ды Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі замаўляюць прэм’еру фільма “Прывітанне, Тэрэска” (рэжысёр Т.Катлярчык), якая мае адбыцца ў Мінску 26 верасня. З праектамі ў галіне мастацтва музычнага пакуль — ціха. Але ўжо ў кастрычніку, з пачаткам канцэртнага сезона, мы пачнем новыя варыяцыі на тэму беларуска-польскіх стасункаў у музыцы. Планы наконт гэтага ёсць.

С.ВЕТКА

Канец XX стагоддзя засведчыў, што ў Беларусі ёсць сапраўдны шанец на вяртанне гістарычнай памяці — і Грамадска-палітычная дзейнасць вялася ў сувязі, у стасунках з асветніцкай работай. З'явіліся новыя цікавыя кнігі, перавыдадзеныя забытыя старыя альбо невядомыя... У літаратуру прыйшлі новыя пісьменнікі... І новыя перыядычныя выданні...

Сярод тых, хто сапраўды многа зрабіў дзеля вяртання гістарычнай памяці, — і пісьменнік Мар'ян Віж. Што да яго біяграфічных дадзеных, то аб ім — крыху ніжэй. Спярша — пра тое асабістае, што звязвала мяне з гэтым чалавекам. Праўда, заўважу адразу, што наўмысна не буду кранаць побытавыя характарыстыкі Мар'яна Міхайлавіча. На тое ў яго ёсць людзі болей блізкія — сябры і сямейнікі, калегі, якія працавалі поруч з ім на працягу многіх гадоў, а не дзён ці месяцаў.

...Некаторы час я служыў у войску. Працаваў у шматтыражных газетах — карэспандэнтам, адказным сакратаром. Не скажу, каб служба дужа ўжо дакучала, але заўсёды цягнула мяне да беларускага слова, заўсёды кіравала мною жаданне даведацца нешта новае пра Беларусь. Крок за крокам

нават, каб раздаць пісьменнікам і краязнаўцам, хто мне дапамагаў кніжку стварыць... Кніга патрапіла да мяне шмат пазней. Ёсць на ёй і дарэчы надпіс Мар'яна Віжа. Шкадую вольна аб чым. Не напісаў пра кнігу ў час, у пару.

Сапраўды, шкада, што тыраж у асноўным разышоўся за межамі Беларусі, хаця задачы "Голаса Радзімы" і бібліятэкі газеты якраз і скіраваны былі заўжды на працу з суайчыннікамі ў свеце. А кніга, між іншым, магла б многае зрабіць і ў Беларусі, калі б прыйшла хаця б у школьныя ці хаця б у раённыя бібліятэкі. Хто з краязнаўцаў на перыферыі бачыў "Чары даўніны"? Пэўна ж, адзінкі. А хто, як не яны маглі б пайсці следам. Звернемся да такога прыкладу. Праваўнае выдавецтва "Пейто" выпускае серыю кніг, кожная з каторых расказвае пра асобнае паселішча, асобную вёсачку. Бальшыня, абсалютная бальшыня краязнаўчых нарысаў напісана аўтарамі з месц. Серыя заснавана ў 1998 годзе. А пра мястэчкі падобныя выдавецкі праект мог бы нарадзіцца шматкрат раней. Увогуле ў Мар'яна Віжа была задума стварыць болей шырокамаштабную кнігу пра мястэчкі... Дарэчы, у "Энцыклапедыі гісторыі Беларусі" пішацца: "Мястэчка,

кніжку Мар'яна Віжа планавала да выдання яшчэ і выдавецтва "Польмя", Чалавеку заўсёды не хапае часу. Заўсёды! Але адзін паспявае зрабіць на абраным шляху болей, другі — меней... Мар'ян Віж, нягледзячы на невялікія колькасныя абсягі напісанага, зрабіў у літаратуры і краязнаўстве не так ужо і мала. Для таго ж выдавецтва "Польмя" пісьменнік пераклаў з рускай мовы выдатную (я б сказаў: на доўгія вякі) кнігу Захара і Соф'і Шыбекаў "Мінск: Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада" (яна пачыла свет у 1994 годзе). Выданне мела шырокі чытацкі, нават грамадскі рэзананс. Заслуга ў гэтым належыць, канешне ж, аўтарам. Але і Мар'яну Віжу — таксама.

Ва ўсе гады (і ў кубінскі адрэзак майго жыцця — жыцця па паштовым адрасе "Масква-400") мяне цікавіла пухавіцае краязнаўства. Мар'ян Віж выдае парады і наконт гэтага майго занятку: "Пра Пухавічы архіўныя звестак не маю, бо спецыяльна гэтым не займаюся. Але матэрыялы па XIX — пач. XX стст. аб гэтых мясцінах, безумоўна, ёсць у Мінскім гістарычным архіве. Пазней, калі ў Вас з'явіцца магчымасць і будзе жаданне прапрацаваць з архіўнымі крыніцамі, я з радасцю дапамогу бы Вам пашукаць: назваў бы адпаведныя

маладзі, але далей голага інтэрэсу справа, натуральна, не ідзе. Навуковыя і сур'ёзныя краязнаўчыя пошукі па-ранейшаму застаюцца дзялянкай апантаных адзінак, спадзявацца яким на істотную дапамогу ад некага не даводзіцца. А тэарэтычны ўзровень мясцовых краязнаўцаў у гарадах, на вёсках і г.д. звычайна зусім невысокі.

Што да таварыства, дык я туды нават не ўступаў, бо мне ад іх анічога не трэба, а ім ад мяне, відаць, таксама. У выд. "Мастацкая літаратура" мяркуюць выдаць у 1992 г. маю кніжку "Мястэчка мілае маё"... Недзе ў кастрычніку сёл. года я павінен здаць да 400 стар. рукапісу. Так што працягу. Але, шчыра кажучы, на гэтых пісаннях я адпачываю, бо ўсур'ёз пераключыўся на прозу (у пач. наст. года выйдзе мая гістар. аповесць "Лабірынт"; 15 аркушаў у серыі "Першая кніга празаіка"; у час "Беларусь" у № 5 за г. ідзе пралог майго гісторыка-прыгоднікага рамана "Міраж", ёсць ужо ў гатовым выглядзе некалькі аповесцей пра сучаснасць. А ўсе, хто столькі піша, пазбягаюць актыўнай грамадскай, палітычнай ці іншай актыўнай штотдзённай дзейнасці, бо сумяшчаць проста не выпадае.

Я, напрыклад, ужо 5 год працягу ў Мінскім мед. ін-це, не па спецыяльнасці. І нічога. Я вось раней, скажам, працаваў у выдавецтве БелСЭ. Дык у тыя часы для сябе не пісаў нічога і амаль што не друкаваўся. Шмат хто з бел. пісьменнікаў раіць мне зусім вызваліцца ад штатнай працы. Можна, яны і маюць рацыю. Паглядзім...

Пісьменнікі і сапраўды мелі рацыю. "Лабірынт", які выйшаў у 1991 годзе, засведчыў: у літаратуру прыйшоў здольны чалавек, акрамя таго дасведчаны ў гістарычнай даўніне. Па тым часе я быў ужо дома, у Беларусі. Працаваў, дакладней — знаходзіўся на службе ў Мінскім вышэйшым ваенна-палітычным агульнавайсковым вучылішчы. Адказным сакратаром вучылішчнай шматтыражкі. А з восні 1991 года — яшчэ і ў газеце Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны "Наша слова", Зайшоў аднойчы ў рэдакцыю часопіса "Польмя" да Святланы Марчанкі. І яе прапанова напісаць рэцэнзію на "Лабірынт", і маё жаданне адгукуцца цёплым словам на кнігу М. Віжа супалі. Памятаю, як Мар'ян Міхайлавіч быў расчулены. Мяне гэта нават крыху бянцэжыла. Ці не першая мая болей-меней сур'ёзная рэцэнзія ў беларускім друку, невялікая памерам — і такая рэакцыя. Але цяпер разумею: пісьменніку, які дагэтуль ужо напісаў шмат, патрэбна была ўвага. Ды па традыцый крытыка, калегі публічна маўчалі. Хто ён — Мар'ян Віж?.. Ва ўсялякім разе пісьменнік — не з "абоймы". Навошта, маўляў, тады і хваліць? Што і казачу, у нас заўсёды так... Паралеляў можна прывесці досыць шмат.

"Лабірынт", "Гарадскія кветкі", старонкі рамана "Міраж" — усё гэта — магло б скласці новую кніжку Мар'яна Віжа, кніжку яго мастацкай прозы. Упэўнены: чытач у яе быў бы, і немалы чытач. Мо "Мастацкая літаратура" з увагай паставіцца да гэтай ідэі...

Вернемся да красавіцкага, 1990 года, ліста Мар'яна Віжа. Ізноў — пра маю галоўную краязнаўчую тэму. "Наконт Пухавіч... — акцэнт у ўвагу добра захавана фонд канцылярый Мінскага губернатара (№ 295). Вось калі там пакапацца як след, ды яшчэ зазірнуць у сумежны фонд (№ 299, былое губернскае праўленне), дык там, безумоўна, знойдуцца матэрыялы і пра Пухавічы, і пра ўвесь раён з 1795 года па 1917. Матэрыялы, аб якіх дагэтуль абсалютна ніхто не ведае. Але ж трэба не толькі прагледзець, але і вывучыць тысячы архіўных спраў, дзсяткі, ці нават сотні тысяч старонак далёка не сучаснага, рукапіснага, шматмоўнага тэксту, што вымагае (да ўсяго астатняга) і часу і адпаведнай архіўнай кваліфікацыі. Сам я ўжо год з гакам у архіве, у бібліятэках не быў: няма часу, а матэрыял па гісторыі пералічных раней мястэчак назалашаны даўно..."

Лісты Мар'яна Віжа, а пасля і сустрэчы, размовы з ім, проста развагі, роздумы над сказаным ім, пісаным не даюць засохнуць ува мне, у маёй душы даўняму клопату па збіранні пухавіцкай гісторыі. За гэта надзвычай уцяжы чалавеку, якога вольна ўжо некалькі гадоў няма сярод нас, жывых.

У аповесці "Лабірынт" Мар'яна Віжа ёсць такія радкі: "...І амаль так, як некалі ягоны бацька, новы Глябовіч, зазірнуўшы ў паўнюткую крынічку, скажа з непараўнальным ні ў чым на свеце, дзівосным дзіцячым захапленнем:

— Мама! Вада не замерзла, дыхае, значыць, яна жывая! Засмуцілася толькі марозам. Бачыш, вадзіца, мы з матулькаю вярнуліся да цябе. Не смуткуй, жыві, Крынічка!..."

...Многае ў нашым жыцці, многае з памкненняў нашых і мар застаецца няспраўджаным. Такая ўжо дыялектыка... Але важней, відаць, іншае — знайсці сапраўднае, незамутнёнае, крынічна-чыстае і жыць у суладдзі з ім.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

## Зазірнуўшы ў паўнюткую крынічку...

ішоў да беларускага гістарычнага і літаратурнага краязнаўства. Трэба адразу заўважыць, што крокі гэтыя былі досыць квольмі. Прычыны на тое розныя. Не апошняя сярод іх — аддаленасць ад Беларусі, ад дому. Спярша вучыўся ў Львове (за час вучобы быў у стажыроўцы ў Севастопалі, ленинградскай вобласці). Затым — Ташкент, Ашхабад, Куба. У ваенным вучылішчы: казарма, якую называлі "общезитием". А калі пачалі афіцэрска пагоны, то абсалютна доля часу — на службе: у рэдакцыях газет, у вайсковых часцях, у палітадзеле і штабе. Душою — дома, на Беларусі. Дапамагаў беларускі друк: газеты "Звязда", "Літаратура і мастацтва", "Голас Радзімы", часопісы "Беларусь", "Польмя", "Маладосць", "Нёман", "Мастацтва Беларусі", Пухавіцкая раённая газета "Сцяг працы". Перапісваўся з многімі рэдакцыямі, з пісьменнікамі. Надзвычай уцяжы ўсім, хто падтрымліваў мяне. Менавіта з тае пары абазначыліся галоўныя клопаты: даследаванне павязу Беларусі з усім светам і пухавіцае краязнаўства.

Але ж, відаць, дужа доўга расказваю пра сябе. Вяртаюся да Мар'яна Віжа. Вяртаюся да Мар'яна Зайцава (у перыядыцы пісьменнік і гісторык, краязнаўца болей друкаваўся пад сваім уласным прозвішчам). З ім як з аўтарам я пазнаёміўся праз "Голас Радзімы". 14 студзеня 1990 года Мар'ян Міхайлавіч піша: "Паважаны тав. Карлюкевіч!

Атрымаў Вашу віншавальную паштоўку і кароткі ліст. Азнаёміўся таксама з вашым допісам у рэдакцыю "Голаса Радзімы" на мой нарыс пра Ракаў. Дзякуй за добрыя словы. Гэта першы чытацкі водгук на згаданы матэрыял..." Ліст прыйшоў мне праз Маскву на Кубу. Тады ў Мар'яна Міхайлавіча якраз выйшла кніга пра беларускія мястэчкі — "Чары даўніны" (у "Бібліятэцы газеты "Голас Радзімы"). Была вялікая ахвота займець асобнік гэтага выдання. Увогуле смага на беларускія кнігі там, на Кубе, была ў мяне надзвычайная. А пасылкі, бандэралі Масква-паштовая скрыня нумар... не прапускала. Не толькі з кнігамі, а ўвогуле. З перыядыкай было прасцей, а вольна з кнігамі... так вярнулі ў Ашхабад пасылку з гістарычнымі раманамі Валаяціна Рыбіна. З туркменскай сталіцы не дайшла да мяне і бандэралі з раманаў Рахіма Эсенава "Легион обреченных". Не ведаю як удалося зрабіць падарожжа авіялайнерам з Масквы ў Гавану пазычанаму зборніку Міколы Чарняўскага "Трывога", а яшчэ ці не паўтузіну "вожыкаўскіх" кніжачак (дзе была і "Бервенізацыя" Рыгора Барадуліна). Але удалося. Дзякуй за гэта найперш Міколу Чарняўскаму. Была яшчэ ў мяне кніга Фёдара Янкоўскага "Само слова гаворыць". Яе ўжо сам двойчы праз акіян — туды і назад — перавёз. Вольна, відаць, і ўся мая беларуская бібліятэка на Кубе. А што да "Чар даўніны", то Мар'ян Віж напісаў: "З ахвотаю пераслаў бы кніжку "Чары даўніны", але яна ў продажы не была, амаль што ўвесь тыраж трапіў беларусам, якія жывуць за межамі БССР. А той невялікай колькасці экзэмпляраў, што дасталіся мне, не хпіла

населены пункт, які адрозніваўся ад горада меншай колькасцю насельніцтва, адсутнасцю абарончых збудаванняў, агр. (арымі) рысамі, ад сяла і вёскі — наўняснаю гандлю і рамяства як сталых заняткаў часткі жыхароў. На Беларусі актыўна ўзніклі з 14 ст. каля месцаў традыц. кірмашоў, на бойкіх гандлёвых скрыжаваннях, у буйных сёлах і вёсках (каралеўскія таргі). У 15—16 ст. на тэр. Беларусі было больш за 200 М., з іх каля 70 у Панямонні, больш за 40 у цэнтр. рэгіёне і Паазер'і, адпаведна, больш за 30 у Падняпроўі і прыкладна столькі ж на Палессі. Пэўны час падаткі ад месцачковага гандлю ішлі выключна на карысць казны. Феодалам забаранялася ствараць прыватнаўладальніцкія таргі без дазволу караля ці вял. князя, праводзіць прыватнаўладальніцкія кірмашы бліжэй чым за тры мілі ад каралеўскіх М. У 1588 шляхта дамаглася скасавання абмежаванняў і забароны на буд-ва прыватнаўладальніцкіх таргоў і М. Жыхары, якія вырашылі сяліцца ў М., вызваліліся на некалькі гадоў ад натуральных і грашовых падаткаў. Некат. М. будаваліся каля замкаў, разам з апошнімі (Іказьне, 1504, Дзісна, 1566). Многія ўзніклі каля кляштароў і буйных прыходаў (Жыровічы, 1643). У 16 ст. са скасаваннем абмежаванняў, у М. пачалі пераўтварацца буйныя сёлы і вёскі (Моталь, 1554; Дзівін, 1566; Станькава, 1585, і інш.). Найб. хутка раслі М, на буйных шляхах і скрыжаваннях дарог, каля перапраў і прыстаней (Нача, Барань, Старобін, Стары Сверхань, Свіслач, Петрыкаў і інш.). У абавязкі месцачкоўцаў уваходзілі нагляд за дарогамі, будаўніцтва корчмаў і заездных дамоў. У 16—18 ст. у Беларусі было ўжо каля 400 М..." За сухімі энцыклапедычнымі радкамі чуецца вялікая лірычная, духоўная энергетыка. Чалавеку ўласціва жаданне жыць прыгожа, мець перад вачыма і ў сьведомасці сваёй яркі прыклад заможнага, утульнага, светлага жыцця. Мястэчкі ў многім — пэўная вышыня, перспектыва для многіх пакаленняў нашых прашчуроў. Мар'ян Віж з самага пачатку сваёй гісторыка-краязнаўчай работы адчуў, зразумеў гэта.

З ліста пісьменніка: "Я разумею, што пэўную цікавасць кніга пра былыя беларускія мястэчкі павінна выклікаць і ў нашай рэспубліцы. Таму працягу цяпер над ёю. Мяркую апісаць мінуўшчыну Чарвеня, Лагойска, Старога Мінска, Ракава, Івянца, Стоўбцаў, Клецка і Давыд-Гарадка. Мінскае выдавецтва "Мастацкая літаратура" ўжо паставіла яе ў тэмплан 1992 года, рукапіс я павінен здаць у кастрычніку г. Умоўная назва новай кнігі "Мястэчка мілае маё". Калі нішто не стане замінаць, дык, думаю, зраблю ў тэрмін..."

Кніга так і не склалася, не была даведзена да лагічнага завяршэння. Хаця Мар'ян быў на пачатку да апошняй кропкі ў задуманай справе. Выдатны нарыс пра Мінск надрукаваў часопіс "Польмя". Здаецца, краязнаўчую

фонды і г.д.". Але ўсе яшчэ доўжыўся мой па-за радзімай час — і вельмі далёка было мне, неймаверна далёка да крыніцзнаўчага, архівазнаўчага даследавання Пухавіччыны.

Прыводзячы ацэнкі, меркаванні Мар'яна Віжа, нельга не заўважыць і некаторыя акалічнасці сённяшняга часу, яго спрыяння спасціжэнню гісторыі Айчыны. З дзяржаўнага ў прыватна-краязнаўчай перыядыкі часопіс "Беларуская мінуўшчына". Прыклады можна доўжыць. Але ж працягуем напісанае Мар'янам Міхайлавічам 14 студзеня 1990 года: "Больш ранні перыяд (XV — XVIII стст.) у гісторыі беларускіх населеных пунктаў (выключэнне — гарады) падаецца вывучэнню з вялікімі цяжкасцямі: фрагментарнасць звестак, рознамоўныя крыніцы, спецыфічнасць феадальных рэалій той пары і, урэшце, недастатковая распрацаванасць сярэднявечнай беларускай гісторыі. А пачынаць на голым месцы вельмі і вельмі складана. Я гэта ведаю з уласнага горкага вопыту: друкуюся ў перыядыцы 16-ты год, а першую кніжку змог выдаць толькі летась, у 40-ак. Ахвоты падае толькі тое, што людзі на месцах яшчэ пакуль не страцілі смаку, яшчэ цікавацца роднай мінуўшчынай. Вольна (па магчымасці) і ідзеш насустрач. Ды і як адмовіць: справа гэта святая. А з другога боку — што здольны зрабіць адзін чалавек? Серыя кніг "Гарады Беларусі" людзей, натуральна, не задавальняе, бо там пра даўнейшую гісторыю 2—3 старонкі, ніякай павязі з нашым часам, краязнаўцы на месцах шмат дзе застаюцца ў поўным сэнсе аматарамі, а вучоныя-гісторыкі дагэтуль лічылі, што вывучаць гісторыю нейкіх там, скажам, Ляхавіч. Ігумена, Стоўбцаў і г.д. непрыстойна. Вольна ў выніку і атрымалася звонкая пустэча..."

"Звонкая пустэча" хапае і зараз. Праўда, час такі, што саматужна і пры грамадскай падтрымцы краязнаўцамі зараз, за нейкіх дзясці гадоў, зроблена шматкратна болей, чым за папярэднія пяцьдзсят-шэсцьдзясці гадоў. Нечым сённяшня дні падобны на 1920-я гады. Але ці не падыходзіць да завяршэння "залатое краязнаўчае дзясцігоддзе"... Таму так хочацца зрабіць нешта сёння, убачыць зробленае сёння, а не спадзявацца на заўтра. Гавораць, што ў літоўцаў ёсць прымаўка: "Надзея — маці дурняў..."

У красавіку 1990 (а засталася ўжо майго кубінскага часу няшмат — месяц-паўтара) ізноўку атрымліваю ліст, выпісаны дробным разборлівым почыркам. Цытую: "...Атрымаў Ваш ліст (праўда, з вялікім спазненнем — амаль што на 2 месяцы). Скажу адразу, што мне падаецца нібыта Вы знаходзіцеся ў нейкай зйфарыі наконт абуджэння краязнаўства на Беларусі. Так, пачаў выходзіць час. "Спадчына"... у друку было паведамленне пра стварэнне адпаведнага таварыства. Вольна ўсё на гэтым. Ва ўсім астатнім фактычна — карціна ранейшая. Некаторы абуджэнне цікавасці да нашай мінуўшчыны назіраецца сярод гарадской

## Куляшоўскі радок у маёй біяграфіі

Памяць міжволі вяртае мяне ў 1954 год. Па накіраванні Магілёўскага абласнога аддзела адукацыі я прыехаў у Касцюковіцкі раён, дзе стаў дырэктарам і адначасова выкладчыкам гісторыі Хоцімскай сямігадовай школы. А знаходзілася яна ў некалькіх кіламетрах на поўдзень ад Самацэвіч — радзімы Аркадзя Куляшова. Гэта, вядома, шмат у чым і паспрыяла таму, што я яшчэ больш палюбіў творчасць Аркадзя Александравіча. Дый і ў Самацэвічах бываў ці не штодня, бо быў выбраны дэпутатам мясцовага сельскага савета. Адноўчы пашчасціла сустрэцца і з самім А.Куляшовым — Аркадзём Александравічам якраз завітаў на радзіму.

Сустрэча была хоць кароткай, але цёплай, шчырай, таму і запамнілася мне на ўсё жыццё. На развітанне А.Куляшоў падарыў мне першы свой зборнік вершаў з дарункавым надпісам — гэтую кнігу я беражліва захоўваю па сённяшні дзень як успамін аб сяброўскіх стасунках з народным паэтам. Менавіта аб сяброўскіх, бо пасля я з ім рэгулярна перапісваўся. Аркадзём Александравіч ахвотна адказваў на многія мае пытанні, калі даведаўся, што гаворка ідзе аб адкрыцці ў Самацэвічах яго музея. Прывітаў мяне чарцёж-схему той хаты, у якой нарадзіўся. Наведваўся я да А.Куляшова ў Мінск, а ў Хоцімск прыязджаў да яго маці Кацярыны Фамінічы.

З цягам часу ўдалося сабраць шмат цікавых рэчавых доказаў, пісьмовых дакументаў аб жыцці і літаратурнай дзейнасці паэта, што і дало мажлівасць адкрыць у Самацэвічах Літаратурны музей А.Куляшова, які працаваў да чарнобыльскай трагедыі. Цяпер экспазіцыя яго разгорнута для наведвальнікаў у Новых Самацэвічах, якія пабудаваны ў чыстай ад радыяцыйнай зоне ля вёскі Ліпайка на Касцюкоўшчыне.

Сам жа я жыў у вёсцы Іканы Барысаўскага раёна і аб сваіх сустрэчах з Аркадзём Александравічам раскажваю вучням Іканаўскай базавай школы. Прыгадваю і 1954 год, з якога па сутнасці ўсё і пачалося.

У.ЛАМІНСКІ,  
былы дырэктар  
Літаратурнага музея А.Куляшова.

## Да 200 - годдзя Ігната Дамейкі

2002 год абвешчаны годам Ігната Дамейкі (1802—1889) — нашага славагата земляка, удзельніка вызваленчага руху ў Беларусі, Літве і Польшчы, сусветна вядомага вучонага, філосафа, асветніка, культурнага дзеяча.

У адпаведнасці з планам мерапрыемстваў, зацверджаным Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны навукова-асветніцкі цэнтр імя Ф. Скарыны, нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Карэліцкі райвыканкам пры падтрымцы Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА 12 верасня 2002 г. у г.п. Карэлічы праводзіцца V Карэліцкі чытанні "Ігнат Дамейка — светач сусветнай цывілізацыі".

Плануецца абмеркаваць наступныя праблемы:

1. Спадчына Ігната Дамейкі ў кантэксце сучаснасці.
2. Дзейнасць Ігната Дамейкі — феномен міжкультурнага ўзаемадзяння.
3. Ігнат Дамейка як рэфарматар навукі і дзеяч культуры: гістарычны кантэкст.
4. Шматграннасць духоўнага светапогляду вучонага.
5. Ушанаванне памяці Ігната Дамейкі на Беларусі.

Запрашаюцца да ўдзелу ўсе зацікаўленыя асобы і ўстановы. Заўякі на ўдзел (з указаннем прозвішча, імя і імя па бацьку, вучонай ступені, пасады, хатняга і службовага адраса, тэлефона) просім дасылаць да 30 жніўня 2002 г. на адрас: Нацыянальны навукова-асветніцкі цэнтр імя Ф. Скарыны 220050, Мінск, вул. Рэвалюцыйная, 15. 8(017) 220-93-50; 206-57-97.

АРГКАМІТЭТ

Яе ніхто не праводзіў у Мінску, ніхто не сустракаў у Глуску. І яна была рада гэтаму, так ёй самой хацелася. Сабралася ехаць, бо даўно не была ў родных мясцінах.

Блішчыць, іскрыцца на сонцы свежы снег, які выпаў ноччу. Яна ідзе вуліцай свайго дзяцінства. Глядзячы вокнамі старажылы-дамкі і, здаецца, пазнаюць яе. Даваенных пабудов засталася мала. Іх замянілі новыя, сучасныя, з прыгожымі мансардамі і верандамі. Па абодва бакі вуліцы пераплаліся кронамі ліпы, клёны і бярозы, заізелі і прыцярушаныя снегам...

У брамцы паказалася бабка Фядора. Яна доўга ўглядалася блізарукімі вачыма ў твар Ефрасінні Рыгораўны:

— Фроська... Ці ты гэта?  
— Я, Фядора Іванаўна. Добры дзень, вам! Рада бачыць вас. Як здароўечка?  
— Ды якое там здароўечка. Ад старасці ніхто яшчэ ў скокі не хадзіў.  
— А вось вы пойдзеце, пойдзеце...  
— Няўжо пажартаваць захацела над старой, Фросечка?  
— Ды якія там жарты, Фядора Іванаўна. Акуляры прывезла вам. Ці мо забылі, што

сядзела, не распранаючыся, каля грубкі, углядаючыся ў агністыя матылі полымя. Зноў прайшла па пакойчыках. У хатцы амаль усё засталося такім, якім было пры бацьках. На покуце ручнічок, рукамі маці вытканы і вышыты. Вісіць там, дзе яна яго вешала. Вунь куфэрак, зроблены бацькам з тонкай карункавай разьбой-вяззю і падораны маці ў дзень абручэння. Кожная рэч да болю родная, памятная. На сцяне — фатаграфія пад шклом. Сярод мноства здымкаў ёсць асабліва ёй дарагія, на якіх бацькі, сёстры ў розны час жыцця, у вайскавай афіцэрскай форме.

Вайна... Яна, як шалёная навала ўварвалася ў яе жыццё. Бамбэжка Мінска. Першыя ахвяры, жахі... Галоўны ўрач бальніцы аддае загад: "Усіх цяжкахворых эвакуіраваць. Тэрмінова", Яна ўваходзіла ў лік цяжкахворых. І я было крыўдна. Сама ўрач. Яе дапамога, як ніколі, патрэбна хворым, раненым. Дык вось жа трэба, у такі адказны, цяжкі час самой захварэць. Да таго ж няцярпа ныла сэрца ад няведання, дзе муж — ці ён у сваім Дзяржплане, ці яшчэ дзе, што з ім? Як, не

Зазвінелі выбітыя шыбы. Над галавой прасвістаў асколак і ўрэзаўся ў сцяну каля самай сталі. Пасыпалася тынкоўка. Счакаўшы хвілін колькі, разанулася:

— Бачылі, які нам Гітлер пачастунак прыслаў? Каб ён яму папарок горла стаў.

Дзяўчаты падняліся. Разгублена і вінавата пераглынуліся.

Пры сустрэчы з мужам яна раскажала яму пра гэтую аперацыю, што была яна складанай і што ўсё ж раненага ўдалося выратаваць.

Фёдар многага не ведаў. Як яна, калі не хапала санітараў, выносіла раненых з поля бою, як разоў колькі была на валаску ад смерці.

Кароткае зацішша паміж баямі. Ноч. І доўгія размовы з Фёдарам:

— А ведаеш яшчэ што было? Прысылаюць нам донарскую кроў. Узяла я ампулу. Прама перада мной ляжыць картка цяжкараненага, каму мы збіраемся пераліць гэтую кроў. Чытаю на ампуле прозвішча. Яно такое ж, як у параненага. І мясцовасць, дзе пражывае жанчына, супадае, тая ж прапіска. Сумненняў амаль

# Закружы мяне, дзень!

ПАМЯЦІ ЗАСЛУЖАНАГА ўРАЧА РЭСПУБЛІКІ ЕЎФРАСІННІ БРЭУС

абяцала? Зараз надзенеце і ўсе вашы мінусы стануць плюсамі.

Дастала акуляры і прымерыла іх бабцы. Фядора Іванаўна доўга яшчэ нахвальвала акуляры, дзякавала і аж святлілася ўся ўдзячнасцю. Пацягнула ў дом. Але Ефрасіння Рыгораўна адмовілася:

— Зайду. Абавязкова. Крышачку пазней. Спачатку хачу на сваю хатку глянуць, пабыць там.

Хатка была побач, праз тры двары. Старэнькая, з пачарнелым ад часу зрубам. Яшчэ бацька, як сышоўся з маці, будаваў. Бярвенні смаленыя, моцна звязаныя па вугла. Хатка стаіць на невысокім камяністым падмурку — надзейным і трывалым сваім апірышчы, якое не дае ёй ні згорбіцца, ні пахіліцца. Колькі перабачыла хатка на сваім доўгім вяку! Каго толькі ні прымала, ні абагравала. У ёй знаходзілі сабе прытулак, драбок солі і кавалак хлеба самыя розныя людзі, бо ведалі, што тут не адмовяць, апошнім падзеляцца, паспрыяюць, паспачуваюць. У хатцы жыла дабраца — светлая, чыстая. Тут не заводзілі размоў, ці трэба быць добрым, ці лёгка быць добрым. Тут былі добрымі. Бацькі, а ад бацькоў і іхнія дзеці — чатыры дачкі.

Хатка... Як шмат яна помніць, як шмат магла б раскажаць — пра тое, як моцна і чыста кахалі адзін аднаго бацькі, як любілі сваіх дзяцей.

Хто сказаў, што дзяцінства прайшло?.. Зазірніце ў вакно. Яно, дзяцінства, там, у хатцы. Чуецца — смеяцца, шчабеча, чытае па складах: "Ма-ма", "та-та". Спяшаецца ў школу, на калгаснае поле. Яно ў матуліных казках, песнях, былінах. На жылістых, мазолістых руках бацькі. Ён пакідае яго пад самую столь і яно, трапяткое, як тое птушаня п'е нагбом шчасце.

Памёр бацька, не стала маці. А хатка стаіць — старэнькая, пад новым дахам. Цяпер у ёй жыве памяць і сама хатка — памяць.

Рыпіць брамка, рыпіць пад нагамі снег. Ціўкаюць капяжы. Некалькі буйных бусінак-кропель каўзанулі казытлівым халадком па твары. Шчоўкнуў раз-другі замок. Адчыніліся дзверы. Увайшла, ціха ступаючы, як быццам баялася патрывожыць чыйсці кароткі сон. Перайшла з першай паловы ў другую. Паставіла на зэдлік сумачку, сакважык і хутка выйшла. Вярнулася з ладнай бярэмкай дроў. Паклала ля печы і яшчэ раз прынесла столькі ж. Праз хвілін колькі з коміна паваліў густы бялёсы дым. Весела гарэлі, патрэскваючы, дровы ў печы-грубцы. Не распранаючыся, расклала на стала прывезеныя прадукты, гасцінцы. Пачала рыхтаваць абед. Тым часам у хатцы пацяплела. Зцяплом прыйшла ўтульнасць. Распранулася. Падсмажыла ў печы катлеты, закіпяціла чай. Паабедала. Доўга

пабачыўшыся, не развітаўшыся з ім, паехаць? І папрасіць няма каго, каб адшукалі, паклікалі. Горка, наўзрыд заплакала, схаваўшы твар у падушку. Потым, спахвіўшыся, злучылася на сваю нястрыманасць, слабасць, прыкусіла да крыві губы: што падумаюць, як убачаць, што скажуць? Ты ж не проста хвора. Ты ж урач. Нельга табе, нельга...

Прыйшлі санітары, паклалі на насілку, панеслі.

Барысаў — Гуса-Нова — Коханава... Калона машын з хворымі і раненымі рухалася ноччу. Днём хаваліся, маскіруючыся, у лесе. Мінулі Оршу. У Кардымаве, невялічкім гарадку пад Смаленскам, адчула сябе лепш. Думкі пра вайну занепакоенасць лёсам мужа адганялі хваробу.

У тым жа Кардымаве адвялі дзіцячы дом пад шпіталь. Дзяцей адправілі ранішнім цягніком на Усход.

У Смаленску жыві Мікалай, брат мужа. Яна адразу ж напісала яму пісьмо. І якая ж была радасць, калі праз два дні яна ўбачыла свайго Фёдара жывым і цалюткім. У той самы момант, як Мікалай атрымаў ад яе пісьмо, муж ужо быў у яго. Прыехаў у Кардымава неадкладна. Уляцеў у палату змораны, усхваляваны і, як убачыў яе, кіннуўся абдымаць, цалаваць на вачах у разгубленых жанчын.

Употаў ад мужа яна паклапацілася, каб яе выпісалі са шпіталю — запэўніла, што сама ўрач і лепш, чым хто-небудзь, ведае, здаровая яна альбо не. Хоць, калі па шырасці, то зусім здаровай яна яшчэ сябе не адчувала.

Фёдара здзівіла хуткасць, з якой яна ўсё вырашыла. Прасіў пачакаць дні са два, дамовіліся ж, што яна вылежа хваробу. І, бач, зрабіла па-свойму. Аднак ні словам ні поглядам не папракнуў. Што ні кажы, яна — урач і яе месца, як і яго, на фронце. Натуральна, баяўся за яе, каб ненарокам шалёная куля яе не напаткала, каб асколкам міны або снарада не зачэпіла. Але хіба ён менш баўся б за яе, калі б яна была далёка ад яго. Скажам, ён на Заходнім, а яна на Паўночным фронце. Не, толькі не гэта. Яны будуць разам. Ён будзе берагчы яе, асцерагаць, ён будзе для яе прыкрыццём, цяплом і апорай.

У ваенкамаце сыва маёр, уважліва выслушаўшы іх, згадзіўся.

Невялічкі пакойчык на другім паверсе. Яна, засяроджаная і стомленая, аперыруе цяжкахворага, дзве маладзенькія ўвільхныя сястры, яе асістэнткі, спраўна ёй дапамагаюць. Ад блізкіх узрываў раз-пораз скаланаюцца сцены. Але яна не чуе ні выбухаў, ні стрэлаў, яна працуе. Адзін са снарадаў разарваўся каля самага дома. Сёстры ў жаху, тулячыся адна да адной, у куток — ні жывая, ні мёртвая. А яна?.. Прыкрыўшы сурвэткай адкрытую рану байца, прыкрыла яго сабой. Зноў выбух.

не засталася — жонка. Пералілі мы раненаму тую кроў. А, як апрытомнеў, вярнулася да яго свядомасць, раскажалі яму, як было. Сапраўды — ягоная жонка. Пацвердзіў. Колькі здзіўлення, радасці было для чалавека. Хутка пачаў папраўляцца. Пісьмо дадому сваёй каханай выратаванцы напісаў...

Успаміны... Здавалася, ім не будзе канца. Расказвала яна. Расказваў ён. Зноў жа не пра тое, як хадзіў у атаку, адбіваў фашыстаў, глядзеў у вочы смерці. Таварышаў згадваў, чыёй мужнасцю захапляўся.

Нашы войскі на ўсіх франтах пераходзілі ў рашучае наступленне. Фашысты каціліся назад, на Заход. Ужо была вызвалена родная Беларусь. Паслала бацькам пісьмо. Атрымала ад іх. Бацька пісаў, што вельмі хацеў усё жыццё, каб маці нарадзіла сына. Але цяпер не шкадуе. Дачка яго змагаецца не горш, чым іншыя сыны. Значыць, ёсць чым апраўдацца яму на старасці перад Радзімай.

Грымелі баі за Польшчу. Там яе і напаткала страшнае гора. Памёр Фёдар. Не ад рукі фашыста. Сэрца здало, не вытрымала. Ёй потым раскажвалі, як многа ён на сябе браў, як многа паспяваў, як блізка да сэрца прымаў кожную страту сярод нашых байцоў на полі бою. І сэрца не вытрымала. Не стала чалавека, якому яна аддавала ўсю цеплыню душы, якога кахала.

Яна пайшла да камандуючага і папрасіла пяць дзён, каб з'ездзіць на Радзіму. Прывезла свайго Фёдара ў Мінск і пахавала на вайсковых могілках. "Быў ты да гэтага маім, са мной і пасля вайны на ўсё жыццё маім застанешся, будзеш побач са мной", — гаварыла яму, як жывому...

Вайну Ефрасіння Рыгораўна Брэус закончыла ў Берліне. У доўгачаканы дзень Перамогі падаставала свае ўзнагароды — ордэн Чырвонай Зоркі, медаль "За абарону Масквы" і іншыя, прышпіліла да гімнасцёркі. У нагрудную кішэнь, каля сэрца, паклала ўзнагароды мужа, які так чакаў гэтага дня. Гром аркестра, абдымкі, віншаванні, слёзы радасці, майскія гронкі салюта.

А другі раз замуж так і не выйшла.

...З Глуска ў Мінск яна вярталася наступным днём. Яе мінская кватэра — у старым даваенным доме. На дзіва і радасць ён уцалеў — невялікі двухпавярховы ў тры пад'езды. Тут яны з Фёдарам пачыналі жыць, тут іх даваеннае шчасце. Тут захоўваюцца асобныя рэчы Фёдара. Ёй падабаецца яе кватэра. Хоць даўно прапаноўвалі лепшую, сучасную. Проста тут ёй добра, утульна, спакойна.

Бяжыць дарога, сцэлецца стужкай пад колы аўтобуса. Думкамі яна ў заўтрашнім дні. Ён уяўляецца ёй светлым, прыгожым, праменным і чыстым, як усё яе жыццё.

Пятро САБІНА

# Насіў імя святога князя

Трагедыя Залатої Прагі папоўнілася яшчэ адной незваротнай стратай: 19 жніўня на 72-м годзе жыцця не стала даўняга сябра нашай літаратуры Вацлава Жыдліцкага. Жнівеньскія падзеі 1968 года пакінулі першы рубец на яго дружалюбным сэрцы. Але да апошняе змогі наш родны чалавек у Празе працаваў на супольнасць творчага Слова ўкраінцаў, беларусаў, чэхаў.

Жыдліцкі напісаў імя Святога Вацлава — апекуна Чэхіі... І амаль 40 гадоў быў натхнёным рэпрэзэнтантам нашага прыгожага пісьменства не толькі ў сябе на радзіме, але і ва ўсім славянскім свеце. Ён, нібы той патрон у Старажытным Рыме, узяў пад сваё заступніцтва тысячагадовую гісторыю беларускай літаратуры, так мала знаную на зямлі, дзе знайшоў свой апошні прытулак яе першадрукар, Скарына. Бо не толькі яго суайчыннікі ўспрымалі пераклад назвы «Belogusko» літаральна — як «Белая Расія». Вацлаў Жыдліцкі «на свет цэлы» вывёў сучасных яго літаратараў — Івана Мележа, Васіля Быкава, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Івана Пташнікава, Кузьму Чорнага, Івана Шамякіна, Аляксея Карлюка, Анатоля Кудраўца... І ў выніку — непадробная радасць перакладчыка: «...беларускай літаратурай цікавацца ў нас цяпер больш, чым, скажам, Хемінгуэй» (інтэрв'ю А. Мальдзісу ў 1981 г.). І там жа: «Асабліва імпануе мне сваім эпічным размахам ваша проза».

Але ён, у філалагічных навуках доктар, загадаў ціснуць чэшскімі словамі славянскае мовы і аднатомнікі Янкі Купалы, Максіма Танка, укладзеную ім анталогію сучаснай беларускай паэзіі.

Аднаго разу з В. Жыдліцкім паспрабавалі падлічыць яго перакладчыцкі набытак. У спісе былі ці не 15 аўтараў з больш як 30 твораў. А на той час ён ужо

«прыглядаўся» да прозы В. Адамчыка, А. Жука... Бо, як зазначаў чэшскі беларус (а размаўляў ён без акцэнта), «...сучасная беларуская літаратура дамаглася ўзроўню, аб якім марыў Багдановіч, калі гаварыў, што яна нясе дар усяму чалавецтву». І дадаваў: «...будуць усцешаны тыя, хто чакае вызначальных вынікаў. Былі б толькі спрыяльныя ўмовы».

Вацлава Жыдліцкага лічылі і будуць лічыць сваім беларусы і ўкраінцы. Ён нарадзіўся на Валыні 16 красавіка 1931 года. Пасля вайны яго бацька Яраслаў з вёскі Купічаў Турыйскага раёна рээмігрыраваў з сям'ёй на радзіму продкаў. У Карлавым універсітэце В. Жыдліцкі пачаў вывучаць гісторыю ўкраінскай і беларускай літаратур, даследаваць сувязі, чэшскія пераклады. Як гартваўся будучы дасканалы перакладчык, сведчаць такія працы дацэнта, а потым і прафесара ўніверсітэта: «Даследаванні па гісторыі чэшска-беларускай супольнасці», «Кароткі нарыс гісторыі беларускай літаратуры»... Да прыкладу, у «Слоўніку пісьменнікаў народаў СССР» змешчаны 143 яго артыкулы пра нашых літаратараў! Цяжка пераацаніць педагогічную дзейнасць Жыдліцкага на філасофскім факультэце, дзе пры кафедры русістыкі з 1958 года існаваў аддзел украіністыкі і беларусістыкі і дзе ён выгадаваў многа пераемнікаў сваёй справы.

Падчас сёлетняга жнівеньскага патопу Прагі пакінуў гэты свет і асіраціў нас Вацлаў Жыдліцкі. Чым жа яшчэ пры яго жыцці мы аддзячылі свайго шчырага сябра (за слова «сябар» зачаліся калісьці няўрымслівы пражак і праз яго дайшоў да Беларусі)? Ён быў ўзнагароджаны Ганаровай граматай Дзяржкамтэта БССР і Беларускага рэспубліканскага камітэта



На здымку: Яўгенія Янішчыц, Уладзімір Караткевіч, Валянціна Коўтун, Вацлаў Жыдліцкі з Ілонай Барадулінай, Міхась Стральцоў, Мікола Прашковіч і Сяргей Панізік. 10 мая 1968 г. у двары дома Ул. Караткевіча

прафсаюза работнікаў культуры, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. І толькі ў 1996 годзе было нададзена яму званне Ганаровага прафесара БДУ. Даводзілася праводзіць яго ў аэрапорт маўклівым, счарнелым ад нашай няўвагі і няўдзячнасці... І калі ж нарэшце выдзім яго прадмовы і пасляслоўі да перакладзеных ім дзесяткаў кніг, дзе створаны цэласны вобраз нашай літаратуры як еўрапейскай культурнай з'явы? Ці спазнаем меру яго ацэнкі нашых творцаў з таго самага «Слоўніка пісьменнікаў»? У кнігу-памнік просяцца ацэначныя публікацыі пра яго самаадданы подзвіг, з якімі выступалі ў друку А. Мальдзіс, Ю. Туронак, А. Мажэйка, П. Марціновіч, А. Гардзіцкі... «Затое ж радасць якая — пісьмо ад Вацлава Жыдліцкага!» — усклікаў летась

у лімаўскай «Жменьцы» Янка Брыль. Смуткуючы аб страчаным сябры, Іван Антонавіч турбуецца, каб не прапаў у Празе «беларускі» архіў вучонага і перакладчыка, рупліўца і дарадца, чалавек высокай душы. Будзем спадзявацца, што перавядзём сябра Вацлава цераз чэшска-беларускае сумежа і ён застанецца з намі назаўсёды.

Сёння пахаванне ў Празе Вацлава Жыдліцкага. Пакуль не пагасла жалобная свечка, дамо зарок на шану, бо тыя хто падтрымлівае нас і зычыць, як Янку Брылю: «Няхай Бог Цябе беражэ!», так нечакана пераходзяць імкліваю раку часу.

**Сяргей ПАНІЗІК,**  
намеснік старшыні сяброўны  
«Беларусь—Чэхія»

## Сын зямлі беларускай

20 жніўня 2002 г. на 73-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі мастак, Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі Іван Рэй. Усё жыццё ён улаўляў родную Беларусь у сваіх краявідах. Мала хто ведаў, што мастак пісаў і вершы, у душы да апошняга дня заставаўся тонкім лірыкам.

*Мой лес і мой луг і бацькоўская хата  
Вы радасць і шчасце ў дарогу далі...  
Таму і на свеце я самы багаты  
І хочацца сеяць зярыткі ў раллі...*

50 гадоў — так вымяраецца творчы шлях Івана Рэя. Першыя крокі ў мастацтве ён зрабіў як манументаліст, аформіў роспісам Беларускай інстытут фізкультуры. Да 1960-х гадоў адносяцца вітраж «Беларусь» для свецкага павільёна міжнароднага кірмашу ў Лейпцыгу, вітраж «Айчынная вайна» для музея Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску. Адначасова Іван Рэй пісаў жанравыя карціны, партрэты, пейзажы, якія захоўваюцца

сёння ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі і ўваходзяць у залаты фонд беларускага нацыянальнага мастацтва: «Даяркі», «Паляводы», «Пастух», «Калгаснік», «Маці», «Партызанскі сувязны», «Дзякуй, мама», «Сям'я», «Светлячок», «З вогненнай вёскі», «Быль ваенных гадоў. 1941». За карціну «Зямля мая беларуская» мастак атрымаў прэмію «За лепшы твор беларускага мастацтва 1985 года». Іван Рэй шмат выстаўляўся. Вядомасць прынес яму шэраг партрэтаў дзеячаў беларускай культуры — палотны «Янка Купала і Якуб Колас», «Элаіза Пашкевіч», «Максім Багдановіч», «Дунін-Марцінкевіч з дачкой Камілай і Цэзарынай» і інш. У 2001 годзе яго ўзнагародзілі медалём Ф. Скарыны.

Дзяцінства Івана Рэя прайшло сярод квітнеючых садоў, гаманлівых лугоў і лясоў у вёсцы Падбулькава, што на Брэстчыне. Дзіцячыя ўражанні падштурхнулі да пейзажаў, так



нарадзіліся карціны «Вечарэ», «Наваколле Мінска», «Дарога ў лесе», «Восенская аля», «Рака Свіслач», «Залатая восень», «Элегія». Сталі класікай у беларускім выяўленчым мастацтве яго карціны «Малінавы звон», «Цвіценне», «Першы прамень», «Элегія». Іван Пятровіч паказаў сябе ў гэтых жанрах выдатным каларыстам, майстрам святла, жывапісцам радасці і спеваком суму, роўным якому ў сучасным пейзажным жывапісе знойдзецца няшмат мастакоў.

Мастак выключнага таленту і майстэрства, Іван Рэй, быў прадаўжальнікам лепшых традыцый беларускага жывапісу канца ХХ — пач. ХХ стст. Ён пакінуў пасля сябе шэраг жывапісных вобразаў своеасаблівай і мілагучнай прыроды Беларусі, якая ў сваю чаргу, давала яму моц і сілу ў вельмі няпростым жыцці мастака.

**Галія ФАТЫХАВА**

## Сяргей Юркевіч

На 49 годзе жыцця, пасля працяглай хваробы памёр Сяргей Фёдаравіч Юркевіч, С.Юркевіч нарадзіўся ў 1954 годзе ў Маладзечна. У 1975—1980 гадах вучыўся ў Ленінградскім дзяржаўным інстытуце тэатра, музыкі і кінематаграфіі, дзе атрымаў спецыяльнасць рэжысёра тэатра лялек, быў вучнем М.Каралёва, С.Абразцова. У 1980 годзе Сяргей Юркевіч стаў першым дырэктарам і рэжысёрам Гродзенскага абласнога тэатра лялек. Тэатр найбольш поўна заявіў пра сябе пастаноўкай паэтычнай «Балады пра белую вішню» С.Клімковіч, прысвечанай мінуламу беларускага народа. За гэты спектакль малады рэжысёр атрымаў званне лаўрэата конкурсу творчай моладзі.

У 1990 годзе Сяргей Юркевіч заснаваў Мінскі абласны тэатр лялек «Батлейка». Тут былі пастаўлены казкі беларускіх аўтараў: А.Туравай, С.Кавалёва, П.Васючанкі.

У 1995 годзе на базе Беларускага таварыства інвалідаў С.Юркевіч заснаваў тэатр лялек «Кураж».

За сваё творчае жыццё рэжысёрам здзейснена каля 40 пастановак у лялечных тэатрах Беларусі (Гродна, Бярэсце, Маладзечна, Мінск).

З 1996 года С.Юркевіч працаваў у Беларускам дзяржаўным інстытуце праблем культуры старшым навуковым супрацоўнікам. Меў вялікі вопыт практычнай і аналітычнай працы ў галіне

прафесійнага лялечнага тэатра. С.Юркевіч добра ведаў тэндэнцыі развіцця тэатраў лялек рэспублікі і замежных краін.

За перыяд працы С.Юркевіч напісаў кнігу-дапаможнік для аматарскіх тэатраў лялек «Волшебный мир театра кукол», абараніў кандыдацкую дысертцыю па тэме «Мастацтва тэатра лялек Беларусі 90-х гадоў ХХ стагоддзя: пытанні рэжысуры, асаблівасці сцэнаграфіі, стан рэпертуару, тэндэнцыі развіцця» (2001 г.).

Два гады запар (1997—1998) прызначаўся Міністэрствам культуры сакратаром Рэспубліканскага журы конкурсу-агляду на лепшыя спектаклі тэатраў драмы і лялек краіны.

У 1997 годзе С.Юркевіч быў прыняты

ў шэрагі Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў і пачаў выступаць з рэцэнзіямі і тэатразнаўчымі артыкуламі ў штотыднёвіках «Голас Радзімы», «ЛіМ», «Культура», «Сям'я», газеце «Чырвоная змена», часопісе «Мастацтва», альманахах «Веснік БелІПК», «Весці Беларускай акадэміі мастацтваў», на беларускім радыё.

Сяргей Фёдаравіч Юркевіч прымаў актыўны ўдзел у грамадска-культурным жыцці Мінска.

Пайшоў з жыцця сумленны і працавіты чалавек, выдатны навуковец, які 30 год аддаў беларускаму тэатру...

**Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў Беларускага саюза тэатральных дзеячаў Гродзенскі абласны тэатр лялек Брэсцкі абласны тэатр лялек Мінскі абласны тэатр лялек «Батлейка».**

# Усе жыццё з песняй Купалы

Аднаго дня мы з Аляксеем Васільевічам Пысіным прагульваліся па вуліцах Магілёва. Ішлі нетаропка, вялі спакойную гаворку. Калі ж размова пайшла пра паэстаў добрых і розных, то я не ўтрымаўся і сказаў Аляксею Васільевічу:

— А няхай бы ўсе паэты пісалі вершы гэтак жа добра, як ты, а яшчэ лепей, як Янка Купала!

— Сумна было б, — пачуў я ў адказ.

І ён раскажаў мне, што яшчэ да вайны нехта з маладых паэстаў прапанаваў пісаць вершы толькі так, як піша іх Янка Купала — салавей беларускай паэзіі. Ды Янка Купала не ўхваліў такую прапанову. Наадварот. Ён сказаў, што і сам любіць спеў салаўя. Але калі б і жаваранкі, і зязюлі, і шпакі, і перапёлкі, і кнігаўкі, і буслы, і сарокі ды іншыя птушкі сталі спяваць усе аднолькава хораша, па-салаўінаму, то нецікавая была б паэзія, сумна было б у жыцці. Таму, як і ў спеве птушак, у паэзіі павінны быць розныя галасы, розныя спеў. І калі таленавітым і разнастайным будзе спеў, калі кожны будзе пісаць вершы па-свойму і шчыра, то паэзія наша стане вельмі цікавай і зойме дастойнае месца між літаратурамі іншых народаў.

Паэт Аляксей Пысін яшчэ з самым пачатку свайго творчага шляху імкнуўся раўняць радкі сваіх твораў на паэзію Янкі Купалы. Але ніколі не пераймаў класіка, не капіраваў яго. Заўсёды гаварыў паэтычнае слова сваім голасам, пысінскім.

Што ж тычыцца сімпатый як чытача да паэта, то Аляксей Васільевіч заўсёды лічыў творчасць Янкі Купалы вяршыняй беларускай паэзіі і яна была маяком, на святло якога ён пастаянна, з дня ў дзень, з году ў год трымаў курс у сваёй паэтычнай працы. І не толькі не саромеўся гэтага, а выстаўляў напакат, каб усе бачылі і ведалі. І калі яго ўзнагародзілі медалём Янкі

Купалы, то палічыў гэта найвышэйшай з усіх узнагарод...

У канцы пяцідзсятых і ў шасцідзсятых гады Янка Купала быў кумірам Аляксея Пысіна. У рэдакцыйным кабінэце "Магілёўскай праўды" (яшчэ ў Доме Саветаў) над рабочым сталом Аляксея Васільевіча вісеў вялікага памеру фотопартрэт Купалы (падарыў яго фотакор газеты Мікалай Сідараў, з якім Пысін сябраваў). Той партрэт Купалы і зараз захоўваецца ў Еўдакіі Сямёнаўны Пысінай. Пры нагодзе Аляксей Васільевіч ахвотна ладзіў літаратурныя вечарыны, гаварыў слова пра Купалу, рыхтаваў газетную паласу, прысвечаную юбіляру.

У 1958 годзе ў магілёўскім літаратурным зборніку "Прыдняпроўе" А. Пысін змясціў свой верш з назвай "Песня Купалы". Гэты твор больш ніколі не друкаваўся. Сённяшні чытач яго не ведае. Таму, хаця тэкст яго даволі аб'ёмны, усё ж варта даць поўнацэлю:

## Песня Купалы

І  
Тры чвэрці стагоддзя мінула  
Як ты нарадзіўся, паэт.  
Тры плыні бурлівыя з гулам  
Прайшлі, пракаціліся ў свет.  
Плынь першая — слёзы і гора,  
Глухая імгла над усім.  
Другая — Кастрычніка зоры —  
Адбіла ў разліве сваім.  
А трэцяя плынь — калыханне  
Бязмежных каласных палёў,  
Заводаў і домнаў дыханне,  
І гул пераможных баёў.  
Прайшлі, пракаціліся плыні  
Праз чулае сэрца ў свет.  
Аб горы і шчасці краіны  
Пакінуў нам песні паэт.

ІІ  
Ты тая калыска, што нас  
калыхала,  
Ты тая крыніца, што сіл  
прыбаўляла,  
Шчырая песня Купалы.

Да светлых вышыняў ты нас  
заклікала,  
Змагацца за шчасце ты нас  
узнімала —

Мужная песня Купалы.  
Ты з намі ў атакі, у паходы  
хадзіла,  
Ты ворагаў лютых у бітвах  
касіла —

Грозная песня Купалы.  
Ты з намі сягоння на новай  
будоўлі,  
Ты з намі на варце здабытае  
долі —

Мірная песня Купалы.  
ІІІ  
Над плёсам з касцамі ў дугах  
занаваю,  
Ці зоркі застануць мяне на  
жніве —

Усюды я песню Купалы пачую.  
Бо песня Купалы ўсюды жыве.  
Кукуе зязюля, як некалі ў  
лес,  
Іздымаю песня ўспывае на яў:

Знайшла сваю долю і шчасце  
Алеся,  
А хлопчык маленькі ўжо  
лётчыкам стаў.  
Нязломныя сілы дала нам  
Радзіма,  
Узнімайся высока, усё вышай  
ляці!

І мары паэта праз леты і зімы  
У нас явай цвітуць, каласяцца  
ў жыцці.

У 1962 годзе Аляксей Пысін напісаў верш "Яго партрэт знаёмы ўсім" ("Зара Камунізму", Бялынічы. — 1962. — 7 ліпеня. — С. 3):

Пайду к стажарам на купале,  
Калі зара ўпадзе да ног.  
Жывых бясмертнікаў Купале  
Там назбіраю у вянок.  
Ён не любіў каляных лаўраў,  
Без свежасці світаліных рос.  
І паважаў не зван літаўраў,  
А зван сярпоў і гомаі кос.  
Якія ён знаходзіў словы,  
З якім майстэрствам іх  
граніў...  
У іх быў рокат перуновы,  
Набатны кліч і шолах ніў.

Між самых крэўных, самых  
блізкіх

Яго партрэт знаёмы ўсім.  
І дзеці з самае калыскі  
Ўжо лічаць песняра сваім.  
Такі сардэчны, задумлены,  
Даступны і негаваркі,  
Увайшоў у дом, у круг сямейны,

Як уваходзяць сваякі.  
Мінула не адно ўжо лета,  
Калі вянкi плялі з журбой...  
Бярэш у рукі том паэта,  
І — размаўляе ён з табой.

Верш лірычны, цёплы, з любоўю да Песняра. Але Аляксей Васільевіч, здаецца мне, больш нідзе не друкаваў яго. А частку радкоў скарыстаў у вершы-партрэце, які напісаў у 1964 годзе, а надрукаваны ён быў толькі ў 1968 годзе ў зборніку "Пойма", а затым ужо ў "Выбраных творах" у двух тамах.

## Да партрэта Янкі Купалы

Між самых крэўных, самых  
блізкіх  
Яго партрэт, знаёмы ўсім.  
І дзеці з самае калыскі  
Паэта прызнаюць сваім.  
Такім і быў ён... задумлены,  
Даступны і негаваркі,  
Увайшоў у дом, у круг сямейны,  
Як уваходзяць сваякі.

Як бачым, тут засталася толькі восем радкоў, але адшліфаваных сэрцам паэта, радкоў ужо сярэбрана-залацістых. Гэта ўжо верш-шэдэўр, у якім творца сказаў галоўнае пра самага любімага Паэта. Можна, таму больш вершаў пра Купалу ў Пысіна не было. Але усё яго жыццё прайшло з песняй Купалы, многія яго радкі вершаў на ўзроўні паэзіі Купалы, усе творы — песня Купалу.

Аляксей Васільевіч ацэньваў свае творы меркай Купалы, свае ўчынкі і памкненні — меркай Купалы, сваю дапамогу маладым паэтам — меркай Купалы. Паэт Пысін усё жыццё вучыўся ў Купалы і вучыў гэтак пачаткоўцаў. І сам вучыўся ў маладых паэстаў. Часта паўтараў:

— Вучыцеся ў маладых паэстаў!  
Віктар АРЦЁМ'ЕЎ

## ВЫСТАВЫ

# З радзімы Тараса Шаўчэнкі

Чацвёрты год у Мінску ў Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва экспануюць свае творы мастакі з Украіны. Мінчане пазнаёміліся ўжо з творцамі Чарнігаўшчыны, Валыншчыны, Жытоміршчыны. Многа наведвальнікаў сабрала і выстава Чаркаскай вобласці "Сваю Украіну любіць..." На адкрыцці яе выступілі намеснік міністра культуры Беларусі В.Гедройц, дырэктар Музея сучаснага выяўленчага мастацтва народны мастак Беларусі В.Шаранговіч, старшыня ўпраўлення культуры Чаркаскай абласной адміністрацыі І.Казленка, Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Украіны ў РБ А.Дронь, які, дарэчы, днямі пакідае Беларусь. Тэрмін яго працы падыходзіць да заканчэння.

Ідэя выставаў украінскіх мастакоў, некалькі год таму прапанаваная спадаром Дронем, аказалася

насамрэч вельмі цікавай. Мастацтва нашых суседзяў выстэвалася, як і беларускае, з традыцый рэалістычнай школы, з акадэмічных прынцыпаў малявання і класічных падыходаў да жывапісу. За гады «самасцыйнага» развіцця ў мастацтва Украіны прыйшлі новыя накірункі і тэмы. Але сучасныя заходнія павевы больш адчувальныя на сталічным мастацтве. Творцы ж, якія стала атайбаваліся ў рэгіёнах, захоўваюць прыхільнасць да традыцыйных краявідаў і партрэтаў, да жанравых карцінак з вясковага і гарадскога жыцця. Але ж і прадаўшчыца са шматком сала альбо з абаранкамі выпісаны мастакамі з любоўю і прыязнасцю да людзей свайго краю. Натуральна, што частка карцін прысвечана партрэтным выявам Тараса Шаўчэнкі, яго



родным мясцінам, вобразам яго паэзіі. Шэсць мастакоў Чаркашчыны, творы якіх склалі выставу «Сваю Украіну любіць...», захоўваюць у сваёй творчасці, у тэматычнай абранасці, колеравай гаме традыцыі народнага мастацтва Заходняй Украіны.

Усе прадстаўлены на выставе творцы — мастакі розных школаў, рознага ўзросту і творчых накірункаў. Старэйшае пакаленне прадстаўляюць народны мастак Украіны, лаўрэат Нацыянальнай прэміі імя Т.Шаўчэнкі Даніла Нарбут (1916-1998), заслужаны дзеяч мастацтваў Украіны Віктар Кліменка. Пазнаёмыя глядачы з яркімі, святочнымі краявідамі Чаркаскай зямлі, напісаных вядомым украінскім пейзажыстам Іванам Бондарам. Сучасныя станкавы жывапіс прадстаўляе заслужаны мастак Украіны Тамара Гордава, а дэкаратыўна-ўжытковы мастацтва — Іван Фізер. Імя Аляксандра Целіжэнкі, заслужанага мастака Украіны, неадлучна ад гісторыі украінскай



І. Бондар, "Берагіня"

сучаснай вышыўкі, у тэхніцы якой яна працуе паслядоўна шмат гадоў. Усе мастакі скончылі розныя мастацкія навучальныя ўстановы, якіх на Украіне, у адрозненні ад Беларусі, багата. Шэсцьдзсят прадстаўленых імі работ даюць досыць поўнае ўяўленне аб сённяшнім дні мастацтва ўкраінскага рэгіёна і не пакідаюць наведвальнікаў аб'якавымі.

Н.ШАРАНГОВІЧ  
Фота К. ДРОБАВА

## Беларуская дзяржаўная філармонія

Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны  
аркестр Рэспублікі Беларусь

Аб'яўляе конкурс

на замяшчэнне вакантных пасадаў:

- канцэртмайстар аркестра — вядучы майстра сцэны;
- група першых скрыпак — артыст вышэйшай катэгорыі (3 месца);
- група другіх скрыпак — артыст вышэйшай катэгорыі (1 месца);
- група альтоў, памочнік канцэртмайстра — артыст вышэйшай катэгорыі;
- група альтоў — артыст вышэйшай катэгорыі (3 месца);
- група віяланчэлей — артыст вышэйшай катэгорыі (2 месца);
- група кантрабасаў — артыст вышэйшай катэгорыі (2 месца);
- група кларнетаў, канцэртмайстар — вядучы майстар сцэны;
- група кларнетаў, рэгулятар — артыст вышэйшай катэгорыі.

Конкурс адбудзецца 27, 28 верасня 2002 года.

Заявы на ўдзел прымаюцца да 20 верасня 2002 года.

Пры падачы дакументаў неабходна мець пры сабе: дакумент аб адукацыі аб прапісцы ў горадзе Мінску.

Даведакi на тэлефонах: 231-55-47, 288-14-69.



ЗАСНАВАЛЬНИК

Саюз беларускіх  
пісьменнікаў

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

У 1982 годзе

ўзнагароджана ордэнам  
Дружбы народаў

В. а.  
галоўнага рэдактара

Віктар  
ШНІП

РЕДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Вольга  
БАРАБАНШЧЫКАВА,  
Святлана  
БЕРАСЦЕНЬ,  
Алесь  
ГАЎРОН —  
адказны сакратар,  
Яўген  
РАГІН,  
Людміла  
РУБЛЕЎСКАЯ,

АДРАС

РЕДАКЦЫІ:

220005, Мінск,  
вул. Захарова, 19



ТЭЛЕФОНЫ:

прыйменная рэдакцыя —  
284-8461  
намеснік галоўнага  
рэдактара — 284-8525  
адказны сакратар — 284-8204

АДДЕЛЫ:

публіцыстыкі — 284-8204  
пісьмаў і грамадскай  
думкі — 284-8462  
літаратурнага  
жыцця — 284-8462  
крытыкі  
і бібліяграфіі — 284-8462  
паэзіі і прозы — 284-8525  
музыкі — 284-8153  
тэатра, кіно — 284-8153  
выяўленчага  
мастацтва — 284-8462  
карэктарская — 284-4404  
бухгалтэрыя — 284-8462  
Тэл./факс — 284-7965

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыя  
не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацый.

Набор і вёрстка  
камп'ютэрнага цэнтра  
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага  
унітарнага прадпрыемства  
"Выдавецтва

"Беларускі Дом друку"  
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)

Індэкс 63856 Наклад 1568  
Нумар падпісаны ў друк  
22.08.2002 г. у 17.30

Рэгістрацыйнае  
пасведчанне № 715  
Заказ 1938

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12